

# 1945

## ДА НАШЫХ ДЗЁН

### НА ВЫЗВАЛЕНАЙ ЗЯМЛІ

У ліпені 1944 г. Петрыкаўскі і Капаткевіцкі раёны былі вызвалены ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Вайна пагрукатала далёка на захад, яшчэ доўга было да жаданай перамогі, а на папялішчах трэба было ладзіць мірнае жыццё, залечваць нанесену ворагамі цяжкія раны. Петрыкаўчына, дзе на Піцчы на паўгода (са студзеня 1944 г.) спыніўся фронт, вяліся бесперапынныя баявія дзеянні, пацярпела асабліва моцна. У вёсках згарэла і было разбурана звыш шасці тысяч хат, поўнасцю спалены і разрабаваны гарадскі пасёлак Капаткевічы, часткова — Петрыкаў. Цяжкасці ўзнаўлення, як і на ўсёй Беларусі, былі неймаверныя — не было насення і цягла, асабліва востра стаяла праблема жылля для сялян, а галоўнае — не хапала рабочых рук. Мужчыны працягвалі кровапралітныя бай; несучы свабоду ў чужыя краіны, і многім з іх, вызвалішым родны край, наканавана было назаўсёды застасца ў сырой зямлі чужбіны... Вайна яшчэ доўга давала знаць аб сабе і тут, у глыбокім тыле, наваколле не раз скаланалі выбухі — зямля на месцы быльых баёў была густа засмечана смяротнымі атрыбутамі вайны, на мінах, пакінутых ворагамі, узрываліся мірныя жыхары, дзеці.

Восенню 1944 г. у раёнах працавала камісія па вызначэнні страт, нанесеных акупантамі на часова захопленай тэрыторыі. У актах расследаванняў злачынстваў, здзейсненых нямецка-фашысцкімі захопнікамі на тэрыторый Петрыкаўскага і Капаткевіцкага раёнаў, прыводзяцца наступныя даныя: за час

акупацыі, з жніўня 1941 г. да ліпеня 1944 г., у Петрыкаўскім раёне загінула 2570 і ў чым не павінных людзей, у Капаткевіцкім 2836, а ўсяго на тэрыторыі сучаснага Петрыкаўскага раёна расстраляна, павешана, спалена 5406 мірных жыхароў, у тым ліку больш чым 300 дзяцей. Угнана ў рабства ў Германію 4132 чалавекі. Боль ад тых страт не згасла да сённяшняга дня...

Уся арганізацыйная і кіруючая работа па ўздыме разбуранай гаспадаркі з папялішчай легла наялёгкім грузам на райком КП(б)Б і райвыканком, іх кіраунікоў — першага сакратара Петрыкаўскага райкома партыі І. М. Глушко і старшыню РВК А. М. Волкава, Капаткевіцкага — Ф. Д. Кудраўца і Герасіменку, былых партызанскіх камандзіраў, будні якіх у мірны час былі ніколькі не лягчэйшымі, чым у гады барацьбы з ворагам. Першая і найбольш важная задача ў пасляваенныя гады — будаўніцтва жылля. Трэба было як мага хутчэй перасяліць людзей з зямлянак у хаты. 52 калгасы, найбольш пацярпелы ў гады акупациі, былі поўнасцю вызвалены ад працапавіннасці, каб усе сілы прыкласці на ўласнае будаўніцтва. У першы год пасля вызвалення раёна было пабудавана каля трох тысяч хат і будынкаў, прыгодных для часовага жыцця. У 1946 г. у сельскай мясцовасці пабудавана 580 дамоў, у 1947 г. — 720, у 1948 г. — 535. Для патрэб будаўніцтва ў першую чаргу трэба было аднавіць работу цагельнага завода. У маі 1945 г. ён пачаў даваць прадукцыю, да канца года было выпушчана каля 70 тыс. цаг-

лін. Ганчарны цэх вырабіў посуду да-  
машняга абіходу на 3150 літраў.


Узнаўленне калгасаў — не менш важ-  
ная задача, якая стаяла ў парадку дня.  
У восень 1944 г. з вялікімі цяжкасцямі  
была праведзена сяўба азімых. Дзяржа-  
ва дапамагла насеннем. Пасяўная была  
праведзена ў тэрмін. Дапамагала ўся  
краіна. Дзяліліся апошнім людзі з  
Кобрынскага, Іванаўскага, Лунінецка-  
га, Шінскага, Бярозаўскага раёнаў.  
Многія сяляне хадзілі ў заходнія рае-  
ны Беларусі, якія менш пашырелі, вы-  
меньвалі прадукты харчавання на рэчы,  
якія захаваліся ад акупантаў, ці ўлад-  
коўваліся на працу, зараблялі кавалак  
хлеба.

У шэрагу першачарговых задач была  
таксама арганізацыя работы школ, пуск  
прадпрыемстваў, сельгаспадатак... Ката-  
страфічна не хапала настаўнікаў, у  
першы пасляваенны год адкрыта педагогі-  
чнае вучылішча ў Капцэвічах, потым  
яго перавялі ў Петрыкаў. У 1945 г. у  
Петрыкаўскім раёне працавала 53 шко-  
лы, у якіх навучалася 3300 вучняў.  
Большасць іх мясцілася ў непрыстасава-  
ных будынках і зямлянках. Сіrotам і  
сем'ям ваеннаслужачых выплачвалася  
дапамога і пенсія. За год раённым  
аддзелам сацыяльнага забеспечэння бы-

ло выплачана каля 2 мільёнаў рублёў,  
мнагадзетным маці — 160 тысяч рублёў.  
У ліпені 1945 г. у вёсках раёна праца-  
вала 120 радыёкропак, тэлефанізавана  
большасць арганізацый і сельскіх саве-  
таў. Адноўлена 62 кілометры дарог, па-  
будавана 17 і адрамантавана 38 мастоў.  
За вясенні сезон калектыв сплаўшчы-  
каў сплавіў 3 тысячи кубаметраў драў-  
ніны.

Адразу пасля вызвалення была ўзноў-  
лена работа раённага аддзела аховы зда-  
роўя. Адкрыты 4 урачэбныя пункты —  
у Ляскавічах, Грабаве, Бабунічах і  
Смятанічах, бальніца ў Петрыкаве,  
6 акушэрскіх пунктаў, 3 паліклінікі,  
2 дзіцячыя ясляў, малярыйны пункт,  
фельчарска-акушэрскія пункты ў Куры-  
цічах, Конкавічах... У Капаткевіцкім  
раёне працавала раённая бальніца на  
50 ложкаў. У вёсках раёна было адкры-  
та дзве бальніцы, амбулаторыя і  
9 фельчарска-акушэрскіх пунктаў.

Пачаліся работы па ўзнаўленні буй-  
нейшага прадпрыемства — суднабудаўні-  
чага завода. Абсталяванне яго было вы-  
везена ў Германію, большасць цэхаў раз-  
бурана. Заснаваны яшчэ ў XVIII ст.,  
 завод за гады свайго існавання вы-  
пускаў і адрамантаваў не адну сотню  
параходаў, баржаў, прадукцыю яго до-



Будынак бальніцы ў Капаткевічах

бра ведалі на ўсіх рэках ад Балтыйска-  
га да Чорнага мораў, суднаверф неадна-  
разова з'яўлялася прызёрам ВДНГ кра-  
іны. Да канца 1945 г. па заказу ваеннага  
камандавання на воду былі спущчаны  
пяць суднаў, а ў далейшым суднаверф  
поўнасцю перайшла на выпуск і рамонт  
катэраў і барж для мірных мэт.

У Петрыкаўскім райпрамкамбінаце  
працавалі сталярны цех, які вырабляў  
стали, табурэткі, куфры, бочкі, а так-  
сама фарбу; лесазавод — у 1946 г. на  
будоўлі паступіла 250 кубічных метраў  
піламатэрыялаў; млын, дзе ў 1945 г. пе-  
рапрацавана 1000 ц муکі, у 1946 г. —  
4000 ц, у 1948 г. — 3400 т, у 1949 г. —  
5200 т.; у швейным цеху пашылі за год  
125 сукенак, 50 мужчынскіх сарочак,  
а таксама жаночай і дзіцячай бялізны  
на суму звыш 25 000 рублёў. Цагельны  
завод № 18 выпускаў у год 132 000  
штук цэглы, цагельна-чарапічны завод  
у Дарашэвічах — 120 000 штук цэглы  
і 55 000 чарапічных пліт, кузня, дзе  
выраблялася 15 т металічных вырабаў  
на 6000 рублёў. Леспрамгас нарыхтоў-  
ваў звыш 3000 кубічных метраў лесу  
для патрэб будоўлі, 7000 — дроў, а так-  
сама вывозіў матэрыял і дровы, праца-  
ваў лягас, быў лакамабіль для выпра-  
цоўкі электраэнергіі.

У 1947 г. у Петрыкаўскім раёне на-  
лічвалася 67 калгасаў і рыбгас, у якіх  
было 6560 гаспадарак. З асабістых гас-  
падарак паступала дзяржаве большая  
частка падаткаў. У 1948 г. пастаўкі мя-  
са калгасамі складлі 733 ц, калгаснікамі —  
1680, рабочымі і служачымі — 60, аднаасобнікамі — 11 ц. У 1948 г.  
дзяржаве было пастаўлена мяса калгасамі — 753 ц, індывідуальнымі гаспадаркамі —  
1860, малака — 233 000 л (пры плане 308 000) і 520 000 л, яек — адпа-  
ведна 78 560 (план 53 000) і 214 000 шт.,  
воўны — 1580 і 65 кг, скур свіных —  
300 і 17 (план 540), бульбы — 17 305 ц  
калгасамі і 10 440 ц калгаснікамі. Ні-  
водная лічба плана не была выканана.  
Прыкладна такія ж паказчыкі выканан-  
ня планавых заданняў былі і ў наступ-  
ных гады, план пастаўкі мяса ўвесь час

павялічваўся, а выкананне яго застава-  
лася на адным узроўні, а малака і яек  
зніжаўся. Планавалася таксама вытвор-  
часць брынзы, у калгасах яе выраблялася  
чвэрць задання, калгаснікамі не здадзена ні аднаго кілаграма. Да 1951 г.  
быў дасягнуты даваенны ўзровень вы-  
творчасці ў жывёлагадоўлі, а ў птушка-  
гадоўлі і свінаводстве паказчыкі былі  
вышэйшымі, чым у 1940 г.

З году ў год, пакуль не началася ў  
60-х гадах вялікая меліярацыя, нязнач-  
на павялічваліся пасяўныя плошчы,  
ачышчаліся ад злавеснага смецця мін-  
ныя палі. У 1949 г. у Петрыкаўскім  
раёне было пасяяна 4570 га азімых,  
2170 — бульбы, 45 — пшаніцы, 360 —  
ячменю, 1175 — аўса, 2505 — грэчкі,  
560 — проса, 238 — ільну, 70 — канапель,  
2240 — гародніны, 8 — фасолі,  
на 2 гектары гароху і цукровых бура-  
коў. У Капаткевіцкім раёне пасяяна  
збожжавых 6320 га: 620 — пшаніцы,  
1700 — аўса, 3100 — грэчкі, 500 — про-  
са, 400 — ячменю, бульбы — 1670 га,  
тэхнічных культур — 1315 га. Мелія-  
рацыйныя работы толькі пачыналіся на  
землях асобных калгасаў. Ініцыятарамі  
іх выступілі земляробы калгаса «Бальшавік», дзе значная частка ўгод-  
дзяў была забалочана. Уручную секлі  
хмызняк, ачышчалі балоты, адваёвалі  
гектар за гектарам прыгодных для севу  
плошчаў. У краіне адчувалася вялікая  
патрэба ў натуральным каўчуку і гуме,  
у многіх гаспадарках началі культиви-  
ваць новую для гэтых мясцін паўднёвую  
расліну кок-сагыз. Высокімі ўраджая-  
мі яго на асушеных балотах славіліся  
земляробы калгаса «Бальшавік». Май-  
стром высокіх ураджаяў кок-сагызу  
І. В. Сітніцы, А. С. Рудакоўскуму,  
Г. І. Буднік, якія атрымлівалі да  
60 ц з гектара гумавага кораня, было  
прысвоена званне Героя Сацыялістыч-  
най Працы, многія калгаснікі атрыма-  
лі высокія ўрадавыя ўзнагароды.

З дакладу старшыні Петрыкаўскага  
РВК «Аб работе райвыканкома за  
1948—1950 гг.»: «У 1944 г. пасяўны  
клін у раёне складаў 2000 га — 18 пра-



Кірмаш у Капаткевічах

цэнтаў да даваеннага, у 1948 г. — 86,7, у 1949 г. — 94 працэнты, у 1950 г. асвоены ўсе плошчы. Ураджайнасць складала: збожжа ў 1945 г. — 3,5 ц, у 1946 г. — 4, у 1947 г. — 4,3, у 1948 г. — 5,7, у 1949 г. — 6, у 1950 г. — 7,5 ц з гектара, бульбы — адпаведна 35, 40, 42, 46, 47 і 85 ц, тэхнічнага валакна — 1,5, 1,7, 1,8, 2, 2,8 і 3 ц з гектара. Яшчэ меншая ўраджайнасць была ў гаспадарках Капаткевіцкага раёна: збожжавых у 1951 г. атрымана 4,2 ц з гектара, бульбы — 40, тэхнічных культур — 1,7, кок-сагызу — 8,5 ц... Мелася 980 коней, 1190 валоў. Кошт працадня: у 1948 г. — 0,73 кг збожжавых, у 1949 г. — 0,67, у 1950 г. мяркуеца выдаць на працадзень 1 кг збожжа і 3 — 4 кг бульбы. У галіне жывёлагадоўлі ў гаспадарках раёна налічвалася 926 галоў буйной рагатай жывёлы пры плане 820, авечак — 7268 пры плане 7900, свіней — 1835 пры плане 1900, штушкі — 7182 пры плане 15 000. Прычыны невыканання плана — недахоп сродкаў у гаспадарках на закупку жывёлы, адсутнасць пабудоў. У мэтах

арганізацыйнага ўмацавання гаспадарак праведзена аб'яднанне калгасаў, з 57 створана 26, 12 гаспадарак засталіся ў сваіх ранейшых межах...

Калгасныя землі апрацоўваліся тэхнікай Петрыкаўскай, Капаткевіцкай, Навасёлкаўскай МТС, у якіх налічвалася каля 200 трактароў, 21 камбайн, звыш 50 сеялак. Паступалі магутныя трактары С-80, бульдозеры і канавакапалкі.

У 1953 г. у Петрыкаўскім раёне налічвалася 22 калгасы: «1 Мая», «Ленінец», «Чырвоны маяк», імя Чкалава, імя Панамарэнкі, «Першамай», імя Сталіна, імя Жданава, «Іскра», «Бальшавік Падесся», «Камсамолец», «Мічурынец», імя Малянкова, імя Кірава, «Чырвоны будаўнік», «Чырвоны Кастрычнік», імя Калініна, імя Варашылава, імя Молатава, «Заветы Ільіча», «Пераможаць», «Бальшавік»; у Капаткевіцкім раёне — 24 калгасы: імя Сталіна, імя Калініна, «2-я пяцігодка», імя Фрунзе, «Чырвоны маяк», імя Кагановіча, імя Варашылава, імя Леніна,



Петрыкаў. Вуліца Р. Люксембург

імя Кірава, імя Молатава, імя Шверніка, «Шлях Леніна», «Бальшавік», імя К. Маркса, «Ленінскі шлях», «Чырвоны Каstryчнік», «Чырвоная Армія», «Чырвоны партызан», «Савецкая Беларусь», «Чырвоны сцяг», «Чырвоная зорка», імя Жданава, «Камінтэры», «Чырвоная вёска».

У 1955 г. на палі Петрыкаўшчыны прыйшла кукуруза. Яе ў Капаткевіцкім раёне было пасяяна 1300 га, прыкладна столькі ж займала культура ў Петрыкаўскім раёне. Вопыт вырошчвання гэтай перспектывнай кармавой культуры даў добры плён, на асобных плошчах

убіralі больш 200 ц зялёнай масы з гектара, у далейшыя гады ўраджайнасць была значна большай. Усё больш ужываліся мінеральная ўгнаенні, торф, арганічныя ўгнаенні. У перадавых гаспадарках ужо атрымлівалі да 20 ц з гектара збожжавых, звыш 150 ц бульбы.

Жыццё на вёсцы ўваходзіла ў мірнае рэчышча, паступова залечваліся раны, нанесенныя вайной. 25 снежня 1962 г. быў ліквідаваны Капаткевіцкі раён, яго землі далучаны да Петрыкаўскага раёна. У 1965 г. была закончана поўная электрыфікацыя раёна. У в. Смятанічы, непадалёку ад Петрыкава, узведзе-



40-годдзе Вялікай Перамогі. Сустрэча партызан 130-й Петрыкаўскай брыгады

ны буйнейшы ў рэспубліцы тэлевізійны рэтранслятар. Вышыня мачты дасягае 352 м, з яе дапамогай прымоюцца і перадаюцца ўсе праграмы Маскоўска-га і Мінскага тэлевізійных цэнтраў у радыусе звыш 100 км.

У 1968 г. у раёне началі культываваць мяту — важную сырэвіну для кандытарской вытворчасці. Гэтую культуру на плошчы каля 1000 га вырошчваюць у саўгасах «Петрыкаўскі», «Галубіцкі», «Ляскавічы», «Камаровічы» і «Заветы Ільіча». У гаспадарках адкрыты пункты па прыёму і перапрацоўцы

сыравіны, з якой атрымліваюць за год 8—10 т масла.

...Не мінула тэрыторыю раёна чарно-быльская бяда. Дзесяць населеных пунктаў аказаліся ў зоне радиактыўнага заражэння ад 1 да 5 кюры. Агульнымі намаганнямі ўдаецца ліквідаваць цяжкія наступствы нацыянальнай трагедыі. Жышцё працягваецца; як кветка, як кожны лісток, былінка вясной цягнецца да сонца, яно спрадвечна імкнецца да святла, да вечнасці, да разумнага і добра...

Васіль Феранц

### «СТАЛІНСКАЯ ПРАЎДА», 1944 г.

З верасня 1941 г. да ліпеня 1944 г. акушанты спалілі ў раёне 39 вёсак, 5936 будынкаў, 468 грамадскіх пабудоў... Спалілі і разбурылі 40 школных памяшканій, пашкодзілі 28, знішчылі 3 дзіцячыя дамы, 14 Дамоў культуры. У сувязі з гэтым выканком райсавета раптую: аднавіць 2 сярэднія школы ў г. Петрыкаве, 5 няпоўных сярэдніх і 57 пачатковых школ у сельсаветах.

Выканком аваязаў старшынъ сельсаветаў, дырэктараў і загадчыкаў школ адрамантаваць школьнія памяшканні сіламі вучнёўскіх, настадуніцкіх і бацькоўскіх брыгад да 1 верасня 1944 г.

Адкрыць 15 клубаў, гарадскую бібліятэку, спецдзетдом, дзіцячы сад, педкабінет... У Бабуніцкім, Грабаўскім, Асавецкім, Глініцкім, Снядзінскім сельсаветах часова адкрыць школы ў зямлянках, папярэдніе абсталываўшы іх.

14 жніўня

### Жышцё ўзнаўляеща

...Зараз адноўлены 65 калгасаў, 12 жывёлагадоўчых ферм. Зноў распачалі працу 2 сярэднія школы, 5 няпоўна-сярэдніх і 40 пачатковых. Аднавілі працу 3 прамысловыя арцелі, цагельны завод, суднаверф, дніамі будзе пушчанарай прамкамбінат.

Адбудаваны корпус райпрамкамбіната. Устаноўлены лакамабіль, працуе паравая мельніца, крупызёрка. Заканчваецца ўстаноўка цыркуляркі і лесапільной рамы. У бліжэйшыя дні пачнеца будаўніцтва корпуса пад электрычную станцыю. Асабліва вызначаюцца ў працы мантажнікі Піліп Сокал, Фёдар Міпура, кузнец Сямён Сямёнаў, цяслір Канстанцін Петрушэнка, якія працуяць за двах. Дырэкцыя завода прэміравала стаханаўцаў.

Сяляне, нягледзячы на выклочна вялікія цяжкасці, засяялі 2011 гектараў азімых. Здалі Радзіме сотні цэнтнероў збожжа. Яны жывуть толькі адным імкненнем: хутчэй адрадзіць грамадскую гаспадарку, вярнуць былую славу раёну...

6 верасня

53 школы, 2 дзіцячыя дамы паўсядзённа выхоўваюць маладое падрастаючае пакаленне нашага раёна...

Працоўныя г. Петрыкава паглядзелі звыш 100 савецкіх кінафільмаў.

Райадзелам сувязі атрымана па адрасах працоўных раёна каля 142 тысяч пісьмаў, звыш 320 тысяч газет і часопісаў, каля 4 тысяч тэлеграм, адпраўлены ў розныя канцы Савецкага Саюза звыш 130 тысяч пісьмаў, 62 тысячи газет, тысяча тэлеграм.

25 верасня

З пастановы Савета Народных Камісараў БССР аб мерах аказання дадатковай дапамогі Петрыкаўскаму раёну як асабліва пажырпеўшаму ад нямецкай акупацыі:

«Давесці трактарны парк Петрыкаўскай МТС да вясны 1945 г. да 30 адзінак. Выдзеліць 10 дыскавых барон, 10 культиватораў, 15 трактарных плугоў, грузавую машыну. Пусціць у эксплуатацыю мельніцу, крупарушку, піларому і электрастанцыю.

Для аказання дапамогі дзецям-сіротам, дзецям воінаў і інвалідаў Айчынай вайны выдзеліць Петрыкаўскуму раёну ў першым квартале 500 пар дзіцячага абутку, 500 камплектаў адзення, 200 метраў мануфактуры.

Стварыць у калгасах будаўнічыя брыгады і накіроўваць іх для будаўніцтва дамоў інвалідам вайны, мнагадзетным сем'ям воінаў Чырвонай Арміі...»

11 кастрычніка

### «БАЛЬШАВІК ПАЛЕССЯ», 1944 г.

#### На ўборачным фронце

У калгасе «Бальшавік Палесся» створана маладзёжная брыгада ў складзе 18 дзяўчат. Усе яны працујуць старанна, з энтузіазмам, шаказваюць узоры высокапрадукцыйнай працы на ўборцы ўраджаю.

У першы дзень пры норме 0,08 га яны зжалі па 0,21 га, на другі — па 0,25 га. Лепшымі людзьмі гэтай брыгады з'яўляюцца: брыгадаір Зданевіч Аляксандра, Марціновіч Одльга, Піскун Ольга, Зданевіч Анна, Васкевіч Праскоўя, Васкевіч Алена і іншыя.

11 жніўня

#### Моладзь на сяўбе азімых

У пачатку асеннія сяўбы ў Грабаўскім сельсавете па распярэдлению бюро РК ЛКСМБ адбыўся першы злёт камсамольскай і несаўнай моладзі. Гэты сельсавет з'яўляецца адным з вельмі пасярэдных. У ім спалены літаральна ўсе будынкі. І вось у вельмі цяжкіх умовах моладзь рашыла паспяхова правесці асеннюю сяўбу. На гэтым злёце моладзь расказала аб сваім удзеле ва ўборцы і тут жа былі створаны 7 звенінёў высокага ўраджаю, з ахопам 80 чалавек моладзі...

У калгасе «Перамога» арганізуючу ролю ў работе звенінёў адыгрывае камсамольская арганізацыя (сакратар Ніна Сайдзель). Тут створана два звязы па апрацоўцы зямлі на чале з камсамолкамі. Члены звенінёў Аўдоцця Касец, Анюта Голас, Анюта Кілбас, Маруся Голас і іншыя ўскопваюць па 0,06—0,07 га зямлі на глыбіню 12 см.

— 28 верасня

#### Плады нашай працы

З разгортваннем азімай сяўбы ў калгасе імя Варашылава Белкаўскага сельсавета было арганізавана звязно высокага ўраджаю. У яго ўвайшлі 10 чалавек. Яны ўручную ўскапалі 10 гектараў. Звенінавая Дуня Музыка з'яўляецца сапраўдным арганізаторам. Яна сваім асабістым працоўным прыкладам вядзе за сабой астатніх членаў звязна. Па 0,06—0,07 га яны ўскопвалі штодзённа. Цяпер камсамольска-маладзёжнае звязно так жа добра працуе на малацьбе і намалапліла ўжо 9 т жыта.

Камсамольская арганізацыя калгаса наладзіла збор падарункаў і сродкаў у фонд дапамогі дзецям-сіротам. У выніку праведзенай работы дзетдому пераданы кружкі, лыжкі, ручнікі, прадукты харчавання і інш.

19 лістапада

#### З руйн і папялішчаў

Гітлераўскія вандалы за час свайго панавання ў Петрыкаўскім раёне зрабілі страшныя разбуранні... Адступаючы пад магутнымі ўдарамі Чырвонай Арміі, нямецкія захопнікі пакінулі на тэрыторыі раёна каля 500 тысяч мін.

Многія калгасы і прадпрыемствы дабіліся канкрэтных поспехаў. Члены сельгасарцелі імя Чкалава Брынчуковіч сельсавета, своечасова закончышы сяўбу, поўнасцю разлічыліся з дзяржавай па ўсіх відах ававязковых паставак. Яны выдзелілі ў фонд дапамогі сем'ям чырвонаармейцаў 500 кілаграмаў зярна...

60-гадовы калгасік Пётр Фларыянавіч Мароз з калгаса «Чырвоны Сцяг» сказаў:

— Больш дзесяці год я працую ў калгасе, а з такой энергіяй, як зараз, я ніколі не працаваў. Хачу сваёй працы аддзяляваць Чырвоную Армію за вызваленіе, дапамагчы сваім сынам Уладзіміру і Францу, якія на фронце б'юць нямецкую пагань. Гэтай восенню я ўзараў і засеяў у калгасе 15 гектараў азімага жыта...

2 снежня

## Выбухі за ваколіцай

Набліжаўся час вызвалення. Наша зона стала прыфрантавой. Цяжкія бай былі за в. Замошша, якую немцы ўсім сіламі стараліся ўтрымаць. Тут у балотах палягло вельмі многа нашых салдат. У пачатку сакавіка 1944 г. нас выселілі на хутар Сабаў. Мы рады былі і таму, што там было многа елак, з лапак якіх добра будаваць курані. Але затрымаліся там нядоўга. Лагер снядзінцаў і таргашынцаў рушыў углыб Лельчицкага раёна. Прыйшлі ў в. Лельчицкая Буда, але тут месца знайшлося нямногім. Не лепшае становішча было ў в. Лельчицкі Падворак. Ужо апоўначы нас прытулілі добрыя людзі, дзед і баба Шумікі ў в. Ліпляны. Другая частка нашай сям'і размясцілася ў іх сына Паўла. Мне бабка Шумічыха адвяла месца на лаве, з якой на наступны дзень я не падняўся — тыф. Гэтай хваробай перахварэла ўся сям'я, за выключэннем маці. Некаторыя снядзінцы тут памерлі. У Ліплянах, якія раскінуліся ля Убарці, жылі вельмі добрыя, спагадлівыя людзі. Сям'я Данілы Лося з шасці чалавек узяла да сябе ў невялікую хатку снядзінцаў Мікалая Ястрэмскага з двума хлопцамі, Карла Марынкевіча з дачкой Анютай, Людмілу Руцкую, Марыну Ястрэмскую з дзіцём, Вольгу Літнер.

У сярэдзіне мая мы дачакаліся, нарэшце, вызвалення. Дамоў вярнуліся ў пачатку жніўня. Размясціліся вакол сяла на палях і ў лясах — вёска была густа замініравана. Першай ахвярай стаў бакеншчык Пятро Руцкі, які падарваўся на міне.

У вёску прыехаў старши лейтэнант Зуйкевіч. Ён сабраў прызыўнікоў 1927—1928 гг. і пачаў вучыць мінай справе. У нашай мясцовасці былі ўстаноўлены чатыры віды мін: супрацьпяхотныя, асколачныя, супрацьтанкавыя і балотныя нацяжнога дзеяння, яны стаўліся ў балотах на палках. Адзіным інструментам, з дапамогай якога мы знаходзілі міны, — шчуп, кавалак тоў-

стага дроту, прыматацаванага да доўгай палкі. Быў і мінашукальнік, але карыстацца ім немагчыма — усё зарасло высокім бур'яном.

У першую чаргу праверылі вуліцы. Рухаліся вельмі марудна. Міны знаходзілі ў самых нечаканых месцах. Усё ішло добра, але на трэці дзень апоўдні з боку ракі пачуўся выбух. Хтосьці крыкнуў: «Гэта на Вудамл!» Мы пабеглі туды. На полі стаяў салдат, устрывожана выкрыўваў: «Шэйн, Шэйн!» Раптам падхапіўся той самы Шэйн і ў бяспамяцтве стаў кідацца па полі. Мы з цяжкасцю ўтрымалі акрываўленага салдата. Фельчар, маладзенькая дзяўчына з в. Вышалаў Алена Дзярбен, зрабіла перавязку, руки яе дрыжалі...

Мы размініравалі Пасялковую вуліцу. Раптам Віталь Хальчэнія крыкнуў: «Міна!» — і наступіў на яе. Пачуўся глухі выбух, міна, узляцеўшы ў вышыню, упала на зямлю. Калі смертаносную «цацу» разабралі, аказалася, што ў ёй не было капсуля-дэтанатора. Мы былі ўдзячны невядомаму антыфашисту, які адвёў ад нас бяду.

Па паўднёва-заходнім ваколіцам Мардзвіна праходзіла лінія нямецкай абароны. Ворагі чакалі з таго боку прарыву нашых войск з в. Замошша і пабудавалі тры паласы з калочага дроту, мы прыступілі да іх размініравання. Заняўшы кожны па раду, абяшкоджвалі сотні мін, знослі ў адно месца і падрывалі. Так мы працавалі больш за тýдзень.

Аднойчы Іван Марозька наступіў на супрацьпяхотную міну, прагучаў выбух. Марозька, прыціскаючы руکі да твару, захістаўся. Уладзімір Канавальчык падхапіў яго пад рукі і своечасова, бо Іван мог упасці на другую міну. З выпаленымі вачымі яго адвезлі ў Петрыкаў. Праз некалькі дзён памерла яго маці, Ева Марозька. Мірных жыхараў загінула тады нямала. Сярод іх — бежанцы з в. Хлупін Вольга Літнер з дачкой Надзяй, бакеншчык Яўхім Масла. Падарваліся на мінах Ева Руцкая, Аляксандра Чарняўская, Макар

Занкевіч, Андрэй Рубчэўскі, Антона Занкевіч, падлеткі Іван Шалковіч, Ганна Клепік, пакалечаны Матруна Руцкая, Жора Домніч. Падарваўся, кідаючы гранату, прызыўнік Мікалай Траяноўскі. З белінцаў загінулі Ганна і Ермалай Шаруба, Мартын Пятровіч, Тодар Галеня, была пакалечана Надзяя Ладзінская.

Здаецца, вельмі ўважліва правяралі вуліцы, аднак яшчэ ў летку 1947 г. на Пасялковай вуліцы падарваўся на супрацьтанкавай міне леспрамгасаўскі грузавік, загінуў шафер Зосім Занкевіч з в. Вышалаў.

У Судзібары падарваўся наш таварыш Віталь Хальчэння. Яўхім Ястрэмскі быў парапенены. Праз некаторы час ён стаў знакамітым чалавекам, за асваенне цаліны быў узнагароджаны двумя ордэнамі Леніна. Загінуў і Міхаіл Шайкевіч.

Цяжкая, небяспечная работа працягвалася ўсё лета і восень 1944 г. Да вясны 1945 г. двары, агароды і палівакол вёскі былі ачышчаны ад мін.

А восенню 1944 г. узнавіўся наш калгас «Новае жыццё». У гаспадарцы было 18 коней. Адзін хутка падарваўся на міне, чатырох задралі ваўкі. Людзям часцей даводзілася цягнуць плуг на сабе, жанчыны капалі лапатамі калгаснае поле. Насілі насенне са станцыі Капцёўчыцы.

Жыццё паступова наладжалася, толькі не сціхаў боль па загінуўшых...

В. К. Навак

### Дзіцячыя слёзы

З успамінаў жыхаркі в. Старына Г. Р. Вільчанкі

У сярэдзіне 1944 г. прыйшло доўгачакае вызваленне... Як доўга мы яго чакалі! Раны, нанесеныя вайной, залечвалі ў партай, напружанай працай жанчын, падлеткаў, дзяцей. Пякельна цяжкае жыццё ў паслявасенний вёсцы, шчодра палітае горкімі дзіцячымі слязымі, зусім становілася непасільным, у каго загінуў бацька, у каго не было, як у нас,

сваёй хаты, а такіх сем'яў у нашай вёсцы Старына была большасць. Мы не маглі разлічваць і на дапамогу старэйшага брата. Іван, захварэўшы тыфам у партызанскім атрадзе, выйшаў са шпіталю ўжо пасля вызвалення раёна і быў накіраваны на работу ў Баранавіцкую вобласць старшынёй сельсавета. Відаць, нялёгка яму там жылося, неяк ужо зімой прыйшло пісьмо, што хварэе, што ў яго страдалі бандыты, якіх нямала было тады ў лясах Заходніяй Беларусі. Маці ўстрывоўжылася, паслала Ніну, старэйшую сястру, каб яна дапамагла брату, можа, абараніла яго. Ніна, заўжды баявая і смелая, пасля нялёткіх партызанскіх будняў стала такой рашучай і энергічнай, што ні ў чым не ўступала хлопцам. Нам было добра з ёю.

Ніна паехала і праз некаторы час прыслала пісьмо, яшчэ больш трывожнае. Маці не вытрымала і паехала да сваіх дзяцей сама. Нарыхтавала дроў, налякла нам хлеба і рушыла ў далёкую дарогу. Засталіся мы ў хаце адны з шасцігадовым Пятром... Хлеб яшчэ быў, бульбу мы маглі варыць самі. Нялёгка нам было запаліць печ, да прыпечка не дараслі. Я залажу на прыпечак, Пяцьтро становіцца на калодку і падае мне палена адно, другое. Так мы ўкладваем дровы, я раздзымухваю вугалькі, якія ашчадна захоўваюцца ў попеле, з'яўляецца дымок... Я бягну раніцай у школу, Пяцьтро чакае мяне, прымасціўшыся каля акна, выйсці на вуліцу яму няма ў чым... Але хутка скончыліся дровы, а маці ўсё не вярталася. Пайшлі мы ў лес. Адкуль ні вазьміся, нізка праляцеў раптам самалёт. Мы памярцвелі: зноў вайна!.. И маці няма, нікай радні. Што рабіць? Прасядзелі ў хмызняку да вечара, затым пайшлі ў вёску. Пытаемся у людзей, ці няма вайны. Нас супакоілі, растлумачылі, што вайна ёсць, але яна далёка і сюды больш не прыйдзе.

Вярнулася Ніна, усе нашы страхі забыліся. Маці не адважылася пакінуць Івана аднаго, у яго ўжо не раз

стралялі. Надышла вясна, трэба было сеяць. Насенне ў нас было, але цягла на ўсю вёску ніякага, ні адной жывёліны. Саджала бульбу па чарзе, дзевяць ці дзесяць жанчын за плугам, прымацаваным за жэрдку, Ніна за аратага, а дзеці кідаюць бульбу ў баразну... Так адсеяліся ўсёй вёскай. І ў гэтыя ж дні прыйшла радасная доўгачаканая вестка: перамога, вайна скончылася!.. Першымі даведаліся аб гэтым ад паштальёна мы, дзеці, пабеглі ў поле, дзе садзілі бульбу і сеялі збажыну жанчыны. Што тут рабілася!.. Колькі радасці, колькі слёз і радасных, і горкіх... Жанчыны нібы памаладзелі, папрыгажэлі... Кінулі работу, у адной з хат сабраліся ў госці, кожная прынесла, што магла, знайшлася і бутэлька гарэлкі. Такога вяселля я ніколі больш не бачыла, такой радасці не перажывала. Жанчыны спявалі і танцавалі, смяяліся і плакалі, і супакойвалі адна другую, і зноў спявалі... Нехта іграў на нямецкім губным гармоніку, нехта пераапрануўся ў мужчынскую вопратку... Мы, дзеці, глядзелі на іх і весяліліся разам з усімі і з нецярпеннем чакалі, калі нас, нарэшце, паклічуць за стол. У вёсцы так было заведзена, што пакарміць і пачаставаць нас маглі толькі тады, калі закончыцца свята ў дарослых.

Я хадзіла ў ту ю вясну ў школу. Вучыла нас настаўніца, памятаю толькі яе імя і імя па бацьку — Ларыса Іванаўна. Якой яна здавалася нам, ціхмяным вясковым дзецям, прыгожай, дарослай і строгай — яна і сапраўды была такой, хоць было ёй не больш 20 гадоў. Сядзелі мы на падлозе ў хаце, якая цудам захавалася пасля ваенага ліхалецця, усе разам — ад першага да чацвёртага класа. Было на ўсю школу два буквары — адзін для вучняў Старыны, другі — для філатаўскіх. Сышткаў, алоўкаў не было зусім. Немцы, адступаючы, пакідалі папяровыя мяшкі з-пад сваіх рэчаў, мы збіралі іх, асабліва многа было мяшкou ў лесе, дзе стаяла варожая часць, акуратна наразалі іх на лісты і спывалі. Знаходзілі грыфель, пры-

вязвалі ніткамі да палачкі і пісалі. Чарніла рабілі з соку становага бурака, дабаўлялі ў яго сажу. На перапынках практыкаваліся пісанье дубчыкам на пяску ці на падмеценай дарожцы, бо рыхтаваць дома ўрокі не было калі, увесь вольны час займала хатняя работа, адвечныя сялянскія справы...

### Школа на папялішчы

З успамінаў былога дырэктора Міхедавіцкай сямігадовай школы М. П. Шамрыла

У Петрыкаўскім раённым аддзеле народнай асветы мяне сустрэлі ў цёпла і шчыра. Інспектар раёна, якая замяніла загадчыка, Ганна Іванаўна Сярапіна, павіншавала з вяртаннем з фронту, пажадала поспехаў у педагогічнай працы. Мяне прызначылі загадчыкам Міхедавіцкай пачатковай школы, якая хутка павінна стаць сямігадовой. Загадчык школы... На месцы, дзе яна будзе пабудавана, толькі кучы цаглянага і глінянага друзу ад разбураных печаў. Вечер развеяў за два гады попел былых школьніх драўляных будынкаў. Уцалелую цэглу і палаўняк людзі павыбіралі для печаў, якія будавалі на сваіх агародах, часта пад адкрытым небам.

Яшчэ ў час акупацыі аднавясковец Сяяпан Кабак, без пілы, адной сякеры, зрабіў хатку у лесе памерам  $3 \times 4$  метры. Пасля вызвалення перавёз яе на сабе і паставіў на сваім селішчы. Яна стала першым будынкам на месцы былога вуліцы. Замест дзвярэй — стары нямецкі шынель, прымацаваны цвікамі. Столъ — колатае паленне, заслане момкам і прысыпане пяском. Падлога гліняная, акно незашклёнае. Не вытрымаў стары Кабак голаду, забраў дзяцей, жонку і падаўся ў Заходнюю Беларусь, пакінуўшы недаробленую хатку. Яна і стала нашай школай у першым падгоддзі 1945/46 навучальнага года. Замест парт — калодкі, адрэзаныя ад тоўстага бервяна — адна вышэйшая, другая — ніжэйшая. У першых-другіх класах сядзелі разам восьмі- і дванац-

цацігадовыя дзеци. Большасць пераросткаў, але асабліва яны не выдзяляліся, хіба што выглядалі больш сур'ёзнымі. 180 вучняў — ад восьмі да чатыраццацігадовых — налічвалася ў вёсцы.

З настаўнікаў я адзін — мужчына, меў сярэднюю педагогічную адукацыю. Былі чатыры дзяўчыны-настаўніцы з сямігадовай адукацыяй. На педагогічную работу запрашалі ўсіх, хто хацеў стаць настаўнікам, меў жаданне вучыць дзяцей.

Кніг — ніякіх, іх замянялі газеты. На школу атрымлівалі дзесяць экземпляраў газеты «Піянер Беларусі». Странку разразалі, кожны вучань пэўны час мог карыстацца часткай газеты, потым мяняў яе з суседам. Райана выдзеліў 5 кілаграмаў абортачнай паперы і некалькі шпулек шпалераў. Чарніла і ручак не было, дзесяць алоўкаў на ўсю школу. Кожны разрэзвалі на чатыры часткі. Замест дошкі — ліст німецкай бляхі. Усім класам па чарзе лупчавалі гэты ліст палкамі, раўнялі.

Кожнаму вучню я адмерваў па шклянцы пшанічнага зерня, якое выдзелілі школе для галадаючых дзяцей. Дзяліў пшаніцу разам з мацяркамі, якія варылі яе ў чыстай, без солі, вадзе. Атрымалі некалькі пасылак ад Міжнароднага Таварыства Чырвонага Крыжа і Чырвонага Паўмесяца з вонраткай і абудкам. Мала што падыходзіла для выкарыстання дзецімі: камзол амерыканскага ці англійскага юнака, вузкія, даўганосыя,

Акрамя школы, у вёсцы вялося будаўніцтва жылля, грамадскіх і калгасных памяшканняў. Набліжалася веснавая сляуба, задача будаўніцтва школы яшчэ больш ускладнялася. Час быў надзвычай цяжкі, не да школы. Вось выпіска з пастановы праўлення калгаса:

«Калгасніцы калгаса «Сейбіт» Шамрыла М. Я. Праўленне калгаса даводзіць план сельскагаспадарчых работ на ўласную карову для выканання веснавой слúбы на перыяд з 11 па 15 красавіка 1947 г.:

1. вывезеці гною 25 вазоў;
2. забаранаваць 5 га.

Работы выконваць:

вывазка гною — раніцай і вечарам;  
баранаванне — днём.

За невыкананне гэтага нараду нясце адказнасць па ўсёй суровасці Савецкага закона...»

Такія заданні на тыдзень атрымлівалі ўсе калгаснікі, і трэба было яшчэ знайсці час для будаўніцтва школы.

на высокім абцасе туфлі — худыя нашы дзеци набывалі ў такім убрannі камічны выгляд.

Часта думаў: я ж ведаў бацькоў гэтых дзяцей-сірот, з многімі ваяваў разам. Я вось вярнуўся, а сябры мае засталіся там, на дымных пажарышчах вайны. Значыць, я павінен дапамагаць выхоўваць іх дзяцей, гэта мой свяшчэнны абавязак... У Аляксандра Глушко расце сын Коля, а сам ён застаўся на Шпрэе, пад Берлінам. Мікалай стаў ваеннаслужачым, падпалкоўнікам. Такіх прыкладаў можна прывесці шмат, і гэта толькі ў Міхедавічах...

Мы неаднаразова звярталіся ў аблана і району, да старшыні райвыканкому, былога партызанскага камандзіра А. М. Міхайлоўскага, аб дапамозе ў будаўніцтве школы ў Міхедавічах. Ішоў час, пам нідзе не адмаўлялі, але пытанне не вырашалася.

— На дзяржбюджэт не разлічваіце. Сродкаў у нас ніяма.

Выход адзін — будаваць школу талакой.

За работу ўзяліся бацькі дзяцей і настаўнікі, нядаўна дэмабілізаваныя Іван Беластроцкі, Іосіф Найдзён, Аляксандар Панцюк, Дэмітрый Ганцэвіч, Іван Лубко, Фёдар Палтаран і іншыя. Цэлая брыгада. Іосіф Найдзён, настаўнік матэматыкі, склаў план школы на 210 вучнёўскіх месц. У ёй прадугледжвалася 7 класных пакояў, 5 кабінетаў, настаўніцкая, зала, кватэра для дырэктара.

Райвыканком у 1948 г. выдзеліў для школы 500 кубаметраў драўніны ў лесе і дзе тоны цементу. Дзялянка адводзі-

лася ў 5 кіламетрах ад вёскі. У адзін з сакавіцкіх выхадных аб'явілі нядзельнік па валцы і раскрыжоўцы лесу. Бацькі, настаўнікі і вучні дружна выйшлі на работу. Сярод іх пажыўлы мужчыны і жанчыны, юнакі і дзяўчата. За дзень нарыхтавалі каля сотні кубаметраў драўніны...

Банк распарађаўся грошымі вельмі ашчадна, эканомна. Усюды патрэбны быў гроши, а іх не хапала. Зарплату і іншыя выдаткі выплачвалі непасрэдна ў банку, а там не заўсёды атрыма-

еш. У непагадзь, увесь мокры, у парваным абутку, пад салдацкім вынашчаным пынеліку штодзень пешшу мясц'ю гразь, дабираючыся да Петрыкава, каб атрымаць у банку 300 рублёў са сродкаў самаабкладання для аплаты цесляру за аконныя рамы. 35 кіламетраў туды, столькі ж назад. Паспець трэба да адкрыцца банка. І толькі на сёмы раз атрымаў гроши.

Неймаверныя цяжкасці былі пераадолены агульнымі намаганнямі, і ў верасні 1949 г. школа прыняла вучняў...

### «СТАЛІНСКАЯ ПРАЎДА», 1945 г.

#### Працуіце па-франтавому (Пісьмо да землякоў вёскі Міхедавічы)

Таварышы калгаснікі! Вашы землякі не ганьбяць сваё імя ў баях з інавісным ворагам. Мы по-мсім яму за тыя злачынствы, якія ён прычыніў на наша зямлі. Усе мы з'яўляемся кулямётчыкамі і ад нашых куль не адзін паршывы немец загнаны навечна ў зямлю.

Мы звяртаемся да вас, дарагія землякі, каб не адстравалі ад нас на працоўным фронце. Надыходзіць веснавая сіўба. Старайтесь працаўца па-франтавому, не ўпускате дарма ні аднаго дня, ні адной гадзіны. Засівайце ўсю зямлю, каб ні адзін кавалачак зямлі не пуставаў. Хлеба трэба для нашай Радзімы многа. Умацоўвайце свой калгас эканамічна.

M. Шамрыла, I. Беластроцкі – сяржанты,  
A. Станкевіч – малодшы сяржант.  
21 сакавіка

Таіса не адзін раз чытала ў газетах, часопісах аб маладзёжных звенінях высокага ўраджаю. Рашыла «Ленінец». Зараз звяза працуе ў полі. У ім налічваецца 10 маладых дзяўчат. У выхадныя дні сабралі 6 ц попул. Усяго дзяўчаты абавязаліся апрацаваць 10 гектараў глебы.

На апрацоўку глебы ўручную выйшлі ўсе. Нават цяжка называць, хто з іх працуе лепш. Увогуле ка-  
жучы, кожная працуе за двах. Такія дзяўчаты, як Вольга Булава, Вольга Серада, Ніна Сухоцкая, Валянціна Шлягта і Ганна Пінчук, выконваюць уручную па паўтары нормы.

#### Ускапала 1 гектар і 20 сотак

4 мая

Вялікім аўтарытэтам сярод калгаснікаў карыстаецца ў сельгасарцелі імя Калініна Макарыцкага сельсавета 15-гадовая камсамолка Вольга Марозька. Дабілася яна гэтага сваёй сумленнай, самаадданай працы.

Камсамолка за веснавы перыйяд апрацавала 1,20 га зямлі...

27 мая

#### Наши стаханаўцы

Па-ударнаму працуюць на палівых работах калгаснікі калгаса «Камунар». Пераважная большасць калгаснікаў сістэматычна перавыконваюць устаноўленыя ім дзённыя нормы выпрацоўкі.

Асабліва высокі вытворчы ўздым ахашў калгаснікаў на копцы бульбы.

Лепшыя паказчыкі працы маюць калгаснікі Петравец Еўдакія, Жукавец Вольга, Серада Надзея, Пінчук Васіль (брыгада № 2, брыгадзір Пашук Клаўдзія), Казакоўская Ганна, Яўлаш Мар'я, Пашук Ганна (брыгада № 3, брыгадзір Пашук Феафан); Царук Матруна, Міхалевіч Валянціна, Пашук Наталля (брыгада № 1, брыгадзір Пашук Ніна) і другія.

I. Ючко, старшыня Макарыцкага сельсавета  
2 кастрычніка

## У памяці народнай

У канцы 1943 года беларускі ўрад пераехаў з Масквы ў вызваленую ад фашистскіх захопнікаў Навабеліцу, прыгарад Гомеля. Разам з усімі прыехаў слуды і дзед Талаш. П. К. Панамарэнка сардэчна развітаўся ў Навабеліцы з вядомым партызанам, падзякаваў за ўдзел у Вялікай Айчыннай вайпе, за дапамогу партызанам, пажадаў здароўя. На развітанне аказаў яму грашовую дапамогу, прасіў прыязджаць у Мінск.


— Дзед вярнуўся ў вызваленую Навабеліку, калі зямля яшчэ не паспела астыць ад апошняга бою,— расказвае Клаўдзія Дэмітрыеўна, унучка Васіля Ісакавіча. — Сумна мне без Прыпяці, тлумачыў ён свою непаседлівасць. А тут зямелька дыхае, лес гамоніць, рака спявае... Я заўсёды дзівілася, як у дзедавым сэрцы ўжываліся разам ваяуні-часць і пяшчота. Ён вельмі любіў і чуйна ўспрымаў прыроду роднага Палесся. Але, бадай, больш за ёсё ён любіў людзей, такіх, як і сам, простых працаўнікоў.

У вёсцы дзед з'явіўся нечакана для жыхароў. Ветліва і радасна сустрэлі яго аднавіскоўцы, многім хацелася паг-

лядзець на земляка, якім ён стаў за час вайны. Дзвёры Талашовай хаты не зачыняліся, прыходзілі ўбачыцца, пагутарыць, парайцца, як жыць далей. У сялян не было солі, хлеба, адзення. Адсутнічала цягглавая сіла, нечым было араць і сеяць.

Навасёлкаўцы рыхтаваліся да свайгашніцай пасля вызвалення сяўбы. Яе чакалі як вялікага хлебаробскага свята. Аднак не хапала насення, яшчэ горшае становішча з цягглавай сілай. Васіль Ісакавіч знік на некалькі дзён з вёскі. Паехаў у Мінск па гаспадарчых спраўах. Там зайшоў да Панамарэнкі, расказах пра сваю бяду, пра становішча ў вёсцы, і той дапамог прыдбаць каня. Ехаў дзед з Мінска да Гомеля ў таварным вагоне, з Гомеля да Навасёлак дабіраўся на кані. У тую вясну дзякуючы дзедавым сувязям сяўбу ў калгасе закончылі як ніколі хутка.

Жыццё набірала сілу, залечваліся раны, нанесеныя лютай вайной. Адбудоўваліся паселішчы і вёскі, спаленія гітлеравскімі акупантамі. Больш чым паўгоды тут стаяў фронт, зямля перакопана акопамі, траншэямі. Многія пабудовы разбураны і спалены, набытак жыхароў раскрадзены, вывезены фа-



Аўтограф дзеда Талаша ў дзень 100-годдзя

шыстамі. І хоць вёска нейкім чынам уцалела ад пажару, яна мела страшэнны выгляд...

— Дзед пайшоў на Прыпяць, — успамінаюць землякі, — доўга ўглядаўся ў далечынню, пазнаочы знаёмыя краявіды, прыслушоўваўся да ціхага плёскату вады. Нагнуўся раз, другі, зачарпнуў

у прыгаршчы, паднёс да вуснаў...

Трэба было, аднак, жыць. Зруб, які ўцалеў ад гітлераўцаў, прывялі да ладу. Паставілі аконныя рамы, зрабілі падлогу і столь. Навазілі з акопаў і біндажоў дошак і бярвёнаў, неўзабаве справілі наваселле.

Васіль Ісакавіч быў вядомым чалавекам, карыстаўся вялікай славай. Сяляне, ды і не толькі яны — усе, хто ведаў дзеда, адносіліся да яго з павагай і пашанай.

— Калі стараешся дзеля людзей, то людзі цябе абавязкова ўспоміняць, — гаварыў ён. — А памяць людская — найдаражэйшая реч, у агні не гарысь, у вадзе не тоне, перад подыхам часу не пасуе...

— Дзед ніколі не скардзіўся на здароўе, — расказвае ўнучка. — Быў моцны, дужы, як той дуб лугавы. Ніколі не хвараў. Любіў свежае паветра, спаў звычайна ўсё лета на духмяным сене. Ды і сжай не грэбалаў, што паставяць на стол, то і добра.

Неяк Клава ішла з дзедам уздоўж ракі. Калі яны дабраліся да таго месца, дзе калісьці ўзвышаўся мост, ад якога засталіся адны пні, што сумна выглядалі над вірлівай вадой, Васіль Ісакавіч спыніўся і доўга глядзеў, як цякла, чаплялася хвалімі за рэшткі драўляных паліў вада, і расказаў пра сваіх саброў. Потым яны зайшлі на петрыкаўскую могілкі. Дзед паказаў унучцы магілу з чыгуначай агародкай і яркай зорачкай, над якой Талаш доўга стаяў у задумені. Тут пахаваны баявы спадарожнік старога партызана.

Талаш любіў людзей, працу. Ён ні мінuty не мог сядзець дома без справы, вазіў дровы, завіхаліся каля печы. Але і гэта не задавальняла яго, стары хацеў прастору, дзейнасці. Неўзабаве ён, нягледзячы на свае ста гадоў, становіцца лесніком Петрыкаўскага лясгаса. Дзед вельмі добрасумленна адносіўся да сваёй справы, любіў лес, выяўляў парушэнні і недахопы. За сумленную службу Талаш узнагароджаны знакам «За шматгадовую і бездакорную службу ў дзяржаўнай лесаахове СССР».

Дзед пачаў слабець, узрост браў сваё. Родныя занепакоіліся, пачаліся клопаты, потым адvezлі старога ў Петрыкаўскую раённую бальніцу, але спецыяліста там не аказалася. Пазванілі ў Мінск, у Петрыкаў выслалі самалёт, Васіль Ісакавіча даставілі ў адну з клінічных бальніц сталіцы. Тут ён 28 жніўня 1946 г. у час аперациі памёр.

Працоўныя Петрыкаўскага раёна праvodzilі ў апошні шлях свайго славутага земляка, старэйшага партызана Беларусі Васіля Ісакавіча Талаша. Труна з целам дзеда Талаша была ўстаноўлена ў памяшканні гарадскога Савета дэпутатаў працоўных. Ушанаваць памяць памершага прыбылі член урадавай камісіі па арганізацыі пахавання дзеда Талаша Карпусенка, старшыня аблвыканкома Ледванёў, прыйшлі сакратар райкома партыі Рыгор Зярноў, старшыня райвыканкома Анатоль Міхайлоўскі, прадстаўнікі савецкіх, партыйных і грамадскіх арганізацый раёна, працоўныя горада.

\* \* \*

На Беларусі ўшаноўваецца памяць палескага селяніна. Першым гэта зрабіў Якуб Колас, які напісаў аповесць «Дрыгва». Адразу пасля выходу ў 1934 г. у свет книга стала здабыткам мільёнаў чытачоў. У бібліятэках рэспублікі наладжваліся калектыўныя чытанні аповесці, праводзіліся канферэнцыі чытачоў. Кніга перакладзена на румынскую, кітайскую, нямецкую, польскую і іншыя мовы. Пісьменнік задумай напісаць п'есу «У пушчах Палесся», матэрыялам для якой стала аповесць «Дрыгва». Імя дзеда Талаша набывае ўсё большую вядомасць. П'еса была напісана ў 1937 г. за два месяцы і стала значнай з'явай у беларускай драматургіі. У ёй найбольш шырокі і поўна аўтар паказаў членаў сям'і палескага партызана. Бабку Насту, сыноў Максіма і Панаса, верных памочнікаў дзеда, якія пайшлі па бацькавай дарозе. Выканаўца ролі дзеда Талаша А. Ільінскі прыязджаў на радзіму Васіля Ісакаві-



Абеліск на магіле В. І. Талаша на могілках у Петрыкаве

ча. Разам вудзілі рыбу, хадзілі на паляванне. Там ён выбраў і вонратку для сваёй ролі. Дзед Талаш у выкананні артыста спадабаўся тысячам глядачоў, а таксама Якубу Коласу. Пісьменнік гаварыў, што вобраз славутага дзеда супадае з яго думкамі і ўяўленнямі аб гэтым няпростым, цікавым чалавеку.

Да вобраза дзеда Талаша звярталіся мастакі. У суроўыя гады Вялікай Айчыннай вайны скульптар Заір Азгур ляпіў у Москве з натуры народнага героя — удумлівы, мужны, твар умудроны вялікім жыццёвым вонітам, з няўлоўнай хітрынкай... Вобразам дзеда Талаша зацікаўляўся і мастак Фёдар Мадораў. Ён зрабіў найбольш удалы і вядомы партрэт партызана. Палескі селянін паўстае з яго як абагульнены вобраз народнага месціцы. У дзеда ваяўнічы выгляд: у кароткім аўчынным

кажушку, пераперазаны крыж-накрыж патроннымі стужкамі, з падвешанымі на поясі гранатамі.

Свае творы прысвяцілі герою і літаратары. Новікаў-Прыбой напісаў пра мужнасць палескага селяніна нарыс «Стогадовы партызан», беларускі паэт Міхась Машара ў 1941 г. — верш «Дзед Талаш»:

Партызаніў дзед, калісьці,  
вызвалаў зямлю сваю,  
бо чым быць рабом фашыстаў,  
лепши загінуць у баю.

І Талаш са зброяй недзе —  
кры́уда ў сэрцы залягla.  
З ім унукі і суседзі —  
помста ў лес іх прывяла.

Сочаць пільна партызаны,  
дзе варожы ляжа след.  
І за родны край стаптаны  
Плаціць смерцю злыдням дзед.

Мост на Пцічы ўзарвалі,  
прыняла пяцік рака.  
Мае сэрца дзед са сталі,  
не лыжыць яго рука...

У цэнтры Петрыкава ў парку ёсьць алея герояў і мемарыял загінуўшым воінам. Парк перасякаюць два глыбокія яры. У летні час тут можна пасядзець, адпачыць. Адгэтуль адкрываецца палескі далягляд на Прыпяць. З мармуровага пастамента глядзіць на раку дзед Талаш. У вачах сялянская хітрынка, лагодная і шчырая ўсмешка. Такім і быў гэты незгінальны палескі селянін. Помнік устаноўлены ў 1953 г. Пра гэта 14 ліпеня паведамляла газета «Звязда».

...12 гадзін дня. На tryбуну падымавшыца кіраунікі партызанскіх і савецкіх органаў раёна, госьці з Мазыра і Мінска, сыны дзеда Талаша — Даніла і Дзмітрый. Мітынг адкрыў сакратар Палескага аблкома КПБ У. Е. Лабанок. Ад імя ўрада рэспублікі з прамовай, прысвечанай памяці легендарнага партызана, выступіў намеснік Старшыні Савета Міністраў БССР П. А. Абрасимаў.

Пад гукі гімна ён здымает пакрывала. Перад прысутнымі прадстае помнік ра-

боты народнага мастака БССР З. Азгура. На бронзавай дошцы надпіс:

ПАРТЫЗАНУ В. І. ТАЛАШУ  
(ДЗЕДУ ТАЛАШУ) 1844—1946

У цэнтры Мінска размясцілася плошча Якуба Коласа. На ёй уражлівы скульптурна-архітэктурны комплекс, адкрыты 3 лістапада 1972 г. Паэт сядзіць на велізарным камені-валуне, а побач — героі яго твора, якія ўвабралі народны розум і кемлівасць, дабрату і сардечнасць, сілу і мужнасць. Дзед Талаш, сціскаючы вінтоўку, арліным поглядам углядаеца ўдалячынъ. Побач Панас, які паказвае бацьку, дзе прытаіўся вораг...

М. Р. Жыгоцкі

### ...Прыгаворваеца да расстрэлу

Зміцер Шамрыла ў гады вайны змагаўся ў партызанскім атрадзе Балотнікава 130-й брыгады, быў камандзірам роты. Пасля вызвалення раёна яго па брані пакінулі ў тыле, прызначылі старшыней калгаса «Чырвонае Палессе» ў Міхедавічах. Калгас — адна толькі назва, папялішча, каля ста жанчын і дзяцей, некалькі інвалідаў...

Восенню 1944 г. сяк-так узаралі калгаснае поле, цягнучы плут на сабе, засяялі азімья. Старшыня сам хадзіў з сявењкай, ашчадна раскідаваючы зерне ў палітую потам і слязьмі зямлю... Улетку наступнага года сабралі ўраджай — цэнтнераў 6—7 зектара. Толькі на насенне ды калгаснікам раздаць па некалькі грамаў на працадні. А што здаваць дзяржаве?..

Ішоў час, на нарыхтоўчы пункт з «Чырвонага Палесся» не паступала ні кілаграма зерня. Упаўнаважаным па нарыхтоўках па Бабуніцкаму сельсавету быў прызначаны райкомам партыі раённы прокурор Цала, якога называлі «Белая шапка» — ён улетку насіў белую шапку, быў сапраўдным інквізітаром у адносінах да калгаснікаў. Не раз вызывалі Зміцера Шамрылу на пася-

джэнне райкома, патрабавалі здачы збожжа.

— Няма зерня... Не ўрадзіла, на насенне толькі, — адказваў старшыня.

У калгас прыехаў Цала. Зайшлі ў калгасны склад — хлевушок, збіты з дошак. У кутку стаяла каля дзесяці мяхоў.

— Забраць усё! — скамандаваў упаўнаважаны. — Заўтра з раёна адпраўляецца чырвоны абоз.

— Не павязу. Чым сеяць?

— Павязеш! — Цала схапіўся за кабуру нагана на бацу.

Бліжэй да вечара ён вярнуўся ў вёску.

— Сядай у машыну!

Зміцер моўкі падпрарадкаваўся.

Мінулі Бабунічы, за Смолаўкай у лесе спыніліся. За ўсю дарогу ніхто не прамовіў слова.

— Выходзь... Пяць крохаў уперад!

Зміцер адышоў. Цала дастаў наган.

— За сабатаж, за зрыў плана нарыхтоўкі збожжа дзяржаве... Іменем Саюза Савецкіх Сацыялістычных рэспублік... Прыйгаворваеца да расстрэлу.

Прагучаў стрэл. Зміцер Шамрыла ўпаў, не ўсведамляючы — жывы ён ці мёртвы?

Праз некаторы час апрытомнеў. Жывы... Ціха ў начным лесе, Цала паехаў. Над Людзвіновам бліснула маланка, збіраўся дождж...

Назаўтра Зміцер Шамрыла пайшоў у райком партыі, паклаў на стол партыйны белет. На той час гэта быў сапраўдны подзвіг.

— У «Палессе» старшыней больш не пайду.

Праз некаторы час Зміцер Шамрыла пасяліўся ў Муляраўцы, каля сарака гадоў працаваў кавалём. Колькі давялося перажыць у партызанах, у колькіх баявых аперацыях удзельнічаў, а такога страху і зневажання не давялося перажыць ніколі... Толькі дзесяцігоддзі пазней ён змог расказаць пра ганебны расстрэл у лесе.

М. П. Шамрыла

## «СТАЛІНСКАЯ ПРАЎДА», 1946 г.

Рабочымі дарожнага аддзела і сіламі калгаснікаў поўнасцю адноўлена на грунтавых дарогах у раёне 13 мастоў даўжынёю на 185 пагонных метраў, пабудавана новых мастоў 37—290 пагонных метраў. Прыведзены ў належны парадак грунтавыя дарогі на 248 кілометраў.

\* \* \*

64 школы, 2 дзіцячыя дамы выхоўваюць маладое падрастаючае пакаленне нашага раёна.

Школамі ахоплена 7535 дзяцей, у дзетдамах выхоўваецца 327 дзяцей.

У раёне функцыяніруюць бальніца, амбулаторыя, дзіцячая і жаночая кансультацыя, эпідэмічная стансія, 4 урачэбныя, 7 фельчарска-акушэрскіх пунктаў, якія абслугоўваюць насельніцтва.

Аддзелам дзяржаўнага і сацыяльнага забеспечэння з часу вызвалення раёна выплачана сем'ям ваяннаслужачых, інвалідам працы і інвалідам Айчынай вайны дапамогі і пенсіі на 6 мільёну 245 тысяч рублёў. Мнагадзетным і адзінкам маці выплачана дапамога за гэты год 499 тысяч рублёў.

\* \* \*

Ва ўрачыстай абстаноўцы ўвечары 20 сакавіка ў прысутніцтві ўсяго калектыву рабочых прамысловых прадпрыемстваў і арцеляў горада быў уручаны пераходны Чырвоны сцяг выканкома абласнога Савета дэпутатаў працоўных і аблкома партыі і грашовая прэмія ў суме 3000 рублёў райпрамкамбінату — пераможцу ў абласнім сацыялістычным спаборніцтве прадпрыемстваў мясцовай прамысловасці.

Пераходны сцяг уручыў начальнік аблмісціпрама Валчкоў. З адказным словам выступіў тав. Кулак.

\* \* \*

Урачыста прайшоў сход рабочых, служачых і інжынерна-тэхнічных работнікаў Петрыкаўскіх суднабудаўнічай і суднарамонтнай майстэрн, прысвечаны ўручэнню пераходнага Чырвонага сцяга Дняпроўска-Дзвінскага басейнавага ўпраўлення пляху калектыву майстэрн, заваяваўшаму першынство ў сацыялістычным спаборніцтве за чэрвень месяц сярод рачнікоў Дняпроўска-Дзвінскага басейна. Па даручэнню начальніка ўпраўлення шляху Чырвоны сцяг быў уручаны сакратаром раённага камітэта партыі таварышам Петрушэвічам.

Уручаючы сцяг дырэктару майстэрн Сафронаву, Петрушэвіч горача павіншаваў рабочых, служачых і інжынерна-тэхнічных работнікаў з дасягнутай перамогай.

## Жыщё набірае разгон

«Та-та-тах, та-та-тах, та-та-тах» — співаюць сваю адвечную дарожную песню вагонныя колы. Пачуўшы гэты знаёмы напеў, маладыя бярозкі і хвойкі навышерадкі бягуть насыстраж поезду. Падняўшыся на пальчыкі, яны на момант заглядваюць у вокны і гэтак жа хуценька адбягаюць назад. Старыя бараўняя сосны хмурацца здалёк на гэтае дзіцячае блазенства. Потым, не выгрымаўшы сур'ёзнасці, яны паважна паварочваюць свае кашлатыя галовы і доўга пазіраюць услед поезду ў маўклівай задуменнасці.

Густыя клубы паравознага дыму і пары шчыльнымі воблакамі плынуць ля акон вагона і паволі растаюць у паветры. Калі ж наляціць вецер і рассcцеle такіе воблака па чорных праталінах,

тады здаецца, што гэта дыхае сваім цеплым дыханнем прыгрэтая першым вясновым сонцам зямля. За вокнамі праплываюць палескія краявіды, але тыя, хто едзе ў вагоне, не зважаюць на іх: мусіць, нагледзеліся за свой век, ездзячы па гэтай дарозе. Ім куды важней завесі гаворку са свежым чалавекам, падзяліцца сваімі думкамі, разведаць навіны.

У вагоне стаіць рознагалосы гоман. Цячэ павольная дарожная гаворка пра знаёмых, пра навіны, пра тутэйшыя мясціны.

— ...Дык, кажаце, у Конкавічы едзеце?.. Ведаю, а як жа... Гэта вам у Муляраўцы трэба будзе злезці, адтуль бліжэй, — гудзе над усімі галасамі старэчы хрыпатаі басок. — Тут у нас на ўсёй Петрыкоўшчыне няма чалавека, які не ведаў бы гэтых Конкавіч. Коліс, за

царом яшчэ, ва ўсёй нашай воласці не было, мусіць, бяднейшай вёскі. І конкаўцы, як хто ўмееў, ратаваліся ад сваёй беднасці. Бывала, украдзе хто каня недзе аж у Сотніцах ці ў Грабаве, а сляды прывядуць у Конкавічы... Так і павялася за вёскаю нядобрая слава. Ідзе, бывала, конкавец па базару, а які-небудзь жартайнік-петрыковец прывітае яго і пытаецца:

— Дзядзька, ты з Конкавіч?

— Сам ты злодзей! — а сразу ж разгадвае тонкі намек конкавец і кідаеца з кулакамі на петрыкоўца.

Ну, а цяшер Конкавічы — не тыя... Калгас там добры. І конкаўцы больш не саромяцца сказаць, адкуль яны родам. А за старшыню ў іх там петрыковец, па прозвішчу Кулак. Вось як памірала жыццё людзей.

З рознагалосага людскога гоману зноў выбываецца чыясці гучная гаворка:

— Дык дзе ты цяпер робіш? Усё ў леспрамгасе?

— Ге-э-э, брат, я пасля таго леспрамгаса паўсвета аб'ездзіў. І на цаліне быў... А цяпер еду дадому. Маці пісала, што наш калгас на грашовую аплату пераходзіць.

— Во, і ў нас такія пералётныя дадому вяртаюцца. Ухопяць шылам пата-  
кі — і назад... Ды з арміі хлопцы пры-  
ходзяць. Прыбаўляеца рабочых рук у  
калгасе, — адзываеца знаёмы басок.

— Стаянчыя Пці-іч — аб'яўляе  
кандуктар, праходзячы па вагоне. І

ледзь толькі поезд спыняеца, ля дзвя-  
рэй вагона ўзнікне вясёлы гоман, смех,  
тупат.

— Сваток, пагасцілі б яшчэ дзянё-  
чак, — упрошае жаночы голас.

— Ды па мне можна, але ж во...  
Уплялася і цягне дадому.

— Гэй, вы там! Чаго пасталі! Пады-  
майцеся ў вагон. Адпраўляеца ж...

— Заставайце здаровы!

— Ездыце здаровы!

Адчыняюцца дзвёры і разам з натоў-  
пам людзей у вагон урываеца песня:

Эх, туфелькі, пальчатачкі...

Добры вечар, дзяўчатачкі!

— От, брат, вяселле дык вяселле!  
Я такога і не помню...

— А панапякана, а панаварвана! Гэта  
ж яшчэ тры дні гуляць можна!

— Маладыя жэняцца, а мы старэ-  
ем, — даносіцца аднекуль з сярэдзіны  
вагона задуменны жаночы голас. — Гэта  
ж во мая Ніна прыязджала на каніку-  
лы...

— Ну, а падключачь жа наш калгас  
да тae лінii, што з Васілевіч вя-  
дуць? — перабівае жаночую гаворку  
мужчынскі голас.

— Сказаі, падключачь...

— От добра!

Та-та-тах, та-та-тах, та-та-тах — бя-  
гуць у далеч палескіх прастораў імклі-  
вия колы.

Плынуць людскія думкі цераз сён-  
няшні ў заўтрашні дзень.

Поезд ідзе на Жыткавічы...

*Вера Палтаран*

## Гонар і слава раёна

### З людзьмі і для людзей

Буднік Ганна Іванаўна (н. у 1924 г. у в. Куры-  
цічы) усё жыццё працавала паляводам у калгасе «Бальшавік». Звяза па вырошчванню кок-сагізу,  
якое яна ўзначальвала, з году ў год атрымлівала  
высокія ўраджай гэтай нязвычай да палескіх  
умоў культуры.

Узнагароджана ордэнамі Леніна, Працоўнага  
Чырвонага Сцяга. У 1952 г. Г. І. Буднік удостое-  
на звания Героя Сацыялістычнай Працы.

Калі пачалася вайна, Іван Буднік  
пайшоў на фронт. Трывожна было ў  
краі, партызаны не давалі спакою аку-  
пантам, вельмі лютавалі тады карні-  
кі... Ганна — старэйшая ў сям'і, увесь  
клопат аб сёстраках і браце быў на  
её. Перабраліся да партызан, так і жы-  
лі да самага вызвалення раёна ў сямей-  
ным партызанскім лагеры.



Г. І. Буднік

У Курыцічах узнявіўся калгас, Ганна пайшла працаўцаць у паляводчую брыгаду. Вельмі гаравалі тады калгаснікі на грамадскай рабоце, шчыравалі, як ніколі. І заўсёды Ганна была наперадзе — маладосць, няўрымлівасць бралі сваё, працаўала, здаецца, без стомы. Удзень — у полі, а дома па гаспадарцы таксама работы неўправарот. На яе прыпадалі толькі золкія ранкі ды да познай ночы кожны раз не тухла святло газавай лямпі ў хаце...

У 50-м у калгасе пачалі новае слоўва — кок-сагыз. Вельмі далікатная, капрызная культура. Старанную рабочніцу Ганну Буднік прызначылі звенявай па яго вырошчванні.

— На ёсё жыщё запомню я той кок-сагыз, — гаворыць Ганна Іванаўна. — Тройчы працоўцаць за лета даводзілася. Насенне збіralі, сушылі па калівах. А познай восенню ўбіralі карані — дробныя, тоненькія, нібы нітакі. Капаем дзень, збіраем, зносім у хату, сушым... Дзень у дзень, да самага снегу.

Ужо ў першы год вырошчвання кок-сагызу ў звяне Ганны Іванаўны быў атрыманы самы высокі ўраджай — амаль па 70 цэнтнераў каранёў з гектара. Не адной яе гэта была заслуга — усяго звяна, у якім шчыравалі разам са звенявай Лена Боўсун, Вольга Баярчук і іншыя калгасніцы. А ў маі 1952 г. у газэце прачытаці — Ганне Іванаўне прысвоена званне Героя Сацыялістычнай Працы. Радасці было!..

Усё жыщё аддала нялёткай справе земляроба Ганна Іванаўна Буднік. Траіх дзяцей выхавала ў сваёй дружнай,

працаўтай сям'і. Пакуль былі сілы, ні дня не сядзела без работы, у любы момант гатова была прыйсці на дапамонту роднай гаспадарцы.

Такія былі людзі, такі іх харектар, загартаваны працай, ваенным ліхалеццем, нялёткімі сельскімі буднямі...

В. Р. Феранц

### Почырк ветэрана

**Горбач Піліп Сямёновіч** (н. у 1929 г.) працаў машыністам экскаватора Капаткевіцкай механизаванай калоны № 67. Выбраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета БССР, быў намеснікам Старшыні Вярхоўнага Савета рэспублікі. У 1966 г. П. С. Горбачу прысвоена званне Героя Сацыялістычнай Працы.

У дванаццаць гадоў Піліп Горбач пазнаў ваеннае ліхалеце. Уся работа ў калгасе ў пасляваенныя гады лягла на плечы жанчын і падлетькаў. Менавіта тады хлопец атрымаў свою першую ўзнагароду — медаль «За самаадданую працу ў гады Вялікай Айчыннай вайны». Але не дзеля ўзнагарод шчыраваў на калгасных палетках Піліп Горбач, такі ў яго быў харектар — шчыры, няўрымлівы, неспакойны. Закончыў курсы механізатараў, а калі ў 1948 г. у раёне пачаліся меліярацыйныя работы, авалодаў спецыяльнасцю экскаватаршчыка. Працаў памочнікам машыніста, хутка стаў машыністам. Тады асушилі балоты, славутую дрыгву на Петрыкаўшчыне. Піліп Сямёновіч вызначаўся стараннасцю, умением з максімальными магчымасцямі выкарыстоўваць тэхніку.



П. С. Горбач

Прышоў Піліп Горбач у Капатке-  
віцкае БМУ трэста «Калінкавічывод-  
буд», дзе працаваў больш двух дзесят-  
каў гадоў, ужо вопытным механізата-  
рам. З першых дзён узяў высокага тэмпу  
у работе, і хутка пра стараннага экска-  
ватаршчыка, яго багаты вонят у асу-  
шэнні балот са старонак газет стала  
вядома па ўсёй рэспубліцы. Да яго пры-  
язджалі вучыща і ён нікому не адказ-  
ваў — па сабе ведаў, як важна своечасо-  
ва атрымаць добрую параду, кансультаты-  
цыю. Не толькі прафесійную, але і жыццёвую, проста чалавечы ўздел,  
падтрымку... Многа ў яго было вучняў  
і ўсе ўспамінаю юго добрым словам. Першым настаўнікам у авалоданні  
сакрэтамі прафесійнага майстэрства ён  
быў і свайму старэйшаму сыну Валян-  
ціну. А ўсіх іх у Піліпа Сямёнаўіча  
трое — дастойная змена...

В. Ф. Грыгор'еў

### Мірная доблесць салдата

**Рудаўскі Аляксандр Сямёнаўіч** (н. у 1913 г. у в. Курыціцы) — удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, з 1930 г. — калгаснік толькі што створанага калгаса «Бальшавік». Працаваў трактарыстам, брыгадзірам трактарнай брыгады, вызначаўся высокімі ўраджаямі кок-сагізы.

Узнагароджаны ордэнамі Леніна, Працоўнага Чырвонага Сцяга, медалямі. У 1952 г. А. С. Рудаўскуму прысвоена званне Героя Сацыялістычнай Працы.

Памёр 17.8.1989 г.

Зямля ў ваколіцах Курыціч не вель-  
мі ўрадлівая — пяскі ды тарфянікі,  
яна ніколі не песьціла земляробаў доб-



А. С. Рудаўскі

рым ураджаем. Гнула сям'я Рудаўскіх спіну ад цямна да цямна, а ледзь пера-  
біваліся з хлеба на квас. А была яна  
вялікая — сем братоў і сястра. Рудаў-  
скія аднымі з першых уступілі ў кал-  
гас.

Ведалі, што горш не будзе. Хацелі здабыць у калгасе лепшую долю...

На калгасных палетках з'яўляліся першыя трактары і не дзіўна, што братоў цягнула да тэхнікі. Трафім, Гера-  
сім і Аляксандр паступілі ў Рудакоў-  
скую школу механізацыі. Механізатор  
у тыя часы быў віднай фігурай на вес-  
цы. І ўжо 20-гадовы Саша Рудаўскі —  
Аляксандр Сямёнаўіч. Да прызывау ў  
армію працаваў на сваім калёсным  
трактары, адслужыў — і зноў араў,  
селя, убіраў ураджай...

Усю вайну прыйшоў А. С. Рудаў-  
скі — з чэрвеня 1941 г. да пераможнага  
мая 1945 г., які сустрэў у Венгры. Усёй душой імкнуўся ён у родную вё-  
ску, да мірнай працы, па якой ён так  
сумаваў...

Радаснай і адначасова горкай была  
сустрэча салдата з аднавяскоўцамі. Ба-  
цькі засталіся жывымі, але вёска спа-  
лена датла, палі закінутыя, буяе пуста-  
зелле... Аляксандр успомніў, што пры  
эвакуацыі тэхнікі ў 1941 г. у Прышыці  
патачуў трактар. Выцягнулі, адраман-  
тавалі, за рычагі яго сеў Рудаўскі.  
Старшыня Андрэй Зубар, таксама фран-  
тавік, гаварыў:

— Калі б не ты, Аляксандр, не ве-  
даю, як справіліся б з палавымі рабо-  
тамі...

Рабочых рук не хапала, трактар быў  
на вагу золата. Ад Муляраўскай МТС  
Аляксандр Рудаўскі пастаянна праца-  
ваў у «Бальшавіку». А з 1950 г. усе  
сілы былі кінуты на вырошчванне но-  
вой для Палесся культуры — кок-саги-  
зу. У Курыціцкай брыгадзе пад яго  
было адведзена 15 гектараў. Кок-сагізы  
даручылі самаму вопытнаму і стараннаму  
механізатору Рудаўскуму. Тракта-  
рам ён наразаў радкі, калгаснікі ўруч-  
ную сеялі вельмі дробнае, як мак, на-  
сенніе, і ўвесь догляд за пасевамі,

уборка ў верасні ўскладаліся на трактарыста... Цяжкая, карпатлівая і адказная работа, і Аляксандр Рудаўскі спраўляўся з ёю. У першы год за поспехі ў вырошчванні кок-сагызу яму быў урученны ордэн Працоўнага Чырвонага Сцяга, праз год на грудзях зязла залатая зорка Героя...

E. I. Стажноўскі

### Не поле перайсці...

**Сітніца Іван Васільевіч** (н. у 1924 г. у в. Куршчы) — удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, у пасляваенны час — брыгадаір паляводчай брыгады калгаса «Бальшавік». Майстар высокіх ураджаў кок-сагызу. Працаўштаб старшыней калгаса «2-я пяцігодка» Капаткевіцкага р.

Узнагароджаны ордэнамі Леніна, Айчынай Вайны I і II ст., баявымі медалямі. У 1952 г. І. В. Сітніцы прысвоена званне Героя Сацыялістычнай Працы.

Памёр у 1982 г.

Як імкнуўся дэмабілізаваны салдат Іван Сітніца дамоў, у родныя Куршчы! Ен ведаў, што вёска разбурана, што ўсе жывуць вельмі цяжка, але тое, што ён убачыў, вельмі ўразіла, болем адгукнулася ў сэрцы... Адны папялішчы на вокал, толькі чорны колер, нават дрэвы садоў, якімі раней славілася вёска, магутныя ліпы на вуліцы былі абвуглены. Усё трэба было пачынаць спачатку...

Івана са слязьмі сустрэла маці ў замлянцы, дзе тулялася ў тыя часы сям'я.

— Не плач, — гаварыў сын, гладзячы худзенькія плечы маці. — Усё зробім, усё адновім. Галоўнае — вайна закончылася, мы жывыя...

Іван пачаў працаўштаб у калгасе. Рабочых рук не хапала — і на будоўлі шчыраваў, і на ферме, у гарачую пару — у паляводстве. Даводзілася ўпрагацца і цягнуць разам з іншымі калгаснікамі плуг...

Аднойчы, калі Сітніца быў у Петрыкаве, яго запрасілі ўрайком камсамола.

— Ты чуў пра такую культуру — кок-сагыз? — спытаў камсамольскі сакратар.

— Чытаў у газэце... У нас ён не расце.

— Будзе расці. Вось ты і будзеш вырошчваць.

— Да што вы! Не, гэтая справа не па мне... Не ўмее, не змагу. Тут патрэбны спецыяліст.

— Іван Васільевіч, — сакратар прайшоў на афіцыйны тон. — Гэта — камсамольскае заданне. Крайне вельмі патрэбны каўчук.

Іван вярнуўся дахаты засмучаны. Але яго падтрымаў бацька:

— Не бядуй!.. Справа сапраўды не знаёмая, цяжкая. Але здолеем...

Пачалі з вучобы. Доўгімі асеннімі, затым зімнімі начамі вывучалі агра-тэхніку новай культуры, асаблівасці яе вырошчвання, знаёміліся з вопытам тых, хто ўжо саджаў кок-сагыз. А культура гэтая сапраўды далікатная, капрызная, прыжывалася яна на Палессі з цяжкасцю і паддавалася толькі самым настойлівым, упартым.

І вось наступіла вясна, прыступілі да сяўбы. У тыя дні Іван зусім не бываў дома. Прыйдзе ўжо ноччу, стомлены, упадзе на ложак, а назаўтра з узыходам сонца зноў у полі. Нават бацька непакоіўся:

— Ты нібы конь цягнеш воз угару. Трэба берагчы сілы, на кок-сагызе і жыццё, і работа не заканчвающца.

Асіллі-такі непадатлівы кок-сагыз! Самым памятным для Івана Сітніцы быў той дзень у пачатку лета, калі на сонцы ярка ўспыхнула плантацыя паўднёвой культуры, падобнай на звычайны



I. V. Сітніца

дзьмухавец, якая, дзякуючы працавітым рукам камсамольцаў брыгады, адчуvala сябе на Палесці зусім нядрэнна. Тысячи тон каштоўнай сырэвіны былі ззадзены дзяржаве ў пачатку 50-х гадоў. Па працы — і ўзнагарода...

М. Л. Карзуной

### Па працы і гонар

**Булава Валянціна Паўлаўна** (н. у 1941 г. у Капаткевічах) — перадавая прадзільщица Баранавіцкага баваўнянага камбінату, ініцыятар, шматлікіх працоўных пачынаў, вопытны настаўнік моладзі.

У 1984 г. В. П. Булава ўдастоена звання Героя Сацыялістычнай Працы.

Сям'я была вялікай, бацька загінуў на вайне, і Валянціна з дзяцінства пазнала нялёгкую сялянскую працу. Некік яна пачула, што ў Баранавічах адкрываецца баваўняны камбінат, для работы на ім набіраюцца дзяўчата. Адразу загарэлася — паеду... Сустрэлі яе добра, накіравалі вучыщца ў г. Іванава. Са спецыяльнасцю прадзільшчыцы і вялікім жаданнем працеваць па-новому, па-стаханаўску, яна вярнулася ў Баранавічы і заяўвіла: «Пяцігодку выканалаю за два з паловай гады»... Не было ніякіх спецыяльных разлікаў, ніхто не ствараў асаблівых умоў, праста Валянціна падлічыла ўсё для сябе і вырашила, што зможа адначасова працеваць на шасці прадзільных машынах. Тут трэба было эканоміць секунды, у бездакорным стане трымашь станкі. Усё гэта было па сілах маладой прадзільшчыцы, у якой хапала энергіі, сіл і няўрэымлівасці... Інакш яна проста не магла жыць і працеваць.

За поспехі ў працы В. П. Булава была ўзнагароджана ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга. Праз некаторы час ёй быў уручаны ордэн Леніна. І тады Валянціна Паўлаўна выступіла з пачынам абслугоўваць дзве з паловай тысячы верацён. Каля трох тысяч работніц падтрималі пачын, Баранавіцкі баваўняны камбінат выйшаў у лік перадавых прадпрыемстваў краіны. Валянціна

Паўлаўна была ўдастоена Дзяржаўнай прэміі СССР, ей было прысвоена высокое званне Героя Сацыялістычнай Працы.

Ф. Р. Васілеўскі

### Такі характар

**Якубовіч Надзея Паўлаўна** (н. у 1929 г. у Капаткевічах) — перадавая прамысловасці, рабочая цеха коўкага чыгуна Мінскага аўтамабільнага завода.

У 1960 г. Н. П. Якубовіч прысвоена званне Героя Сацыялістычнай Працы.

У цяжкі пасляваенны час Надзяя, якой толькі што споўнілася 17 гадоў, па камсамольскай пущёўцы паехала на будаўніцтва Мінскага аўтамабільнага завода. Не ведала яна тады, што едзе насустрэч свайму шчасцю, і менавіта тут, на аўтазаводзе, пройдзе ўсё яе жыццё, знайдзе яе слава і прызвінне. Галоўнае — Надзяя не баялася працы, яна прызыўчалася да яе з дзяцінства ў цяжкія гады акупациі.

На месцы будучага аўтазавода была вялікая будаўнічая пляцоўка, дзе круглыя суткі не заціхаў напружаны працоўны рytм. Працеваў некаторыя цэхі, і хутка Надзяя з рыштаванняў, дзе была падсобнай рабочай, перайшла ў ліцейны цэх. Яна была вельмі маладой, бадай, самай маладой у калектыве, але стараннасць у работе, добразычлівасць, адкрыты, шчыры характар прынеслі ёй заслужаную павагу і аўтарытэт. Яе выбираваюць брыгадзірам, хутка яна становіцца майстрам у цэху. А потым і вясле згуляі.

Не дзеля славы і заробкаў шчыравала Надзяя Паўлаўна. Такі ў яе характар, інакш яна не можа жыць... Сама выбрала сваю дарогу, ішла па ёй упэўнена і прама. І калі ў газетах быў апублікаваны Указ Прэзідыта УССР, навіна ўскалыхнула не толькі вялікі калектыв Мінскага аўтазавода, адгукнулася яна і ў Капаткевічах, дзе ўсе, хто ведаў Надзею, прынялі гэта як заканамернасць — інакш і не магло быць...

А. В. Бічан

## ЗАСЛУЖАНЫЯ РАБОТНИКІ РЭСПУБЛІКІ

### Медыціны

*Клябанаў Ізя Міхайлавіч* (н. 11.10.1929 г.) пасля заканчэння ў 1956 г. Віцебскага ветэрынарнага інстытута бесперапынна працаўаў галоўным ветурачом саўгаса «Капаткевічы». Узнагароджаны ордэнам «Знак Пашаны».

Памерла ў 1976 г.

*Лапета Марыя Пятроўна* (н. у 1923 г. у г. Петрыкаў) у 1949 г. закончыла Мінскі медыцынскі інстытут, на працягу амаль трох дзесяцігоддзяў працевала ўрачом-тэрапеўтам у Петрыкаўскай раённай бальніцы. Заўсёды вызначалася глубокімі прафесійнымі ведамі, за чуласць і дабрыню душы яе паважалі хворыя і сябры па работе.

*Некрашэвіч Вольга Алляксандраўна* (н. у 1925 г.) пасля заканчэння ў 1950 г. Мінскага медыцынскага інстытута атрымала накіраванне ў Петрыкаўскі раён, дзе працевала да апошніх дзён жыцця — загадчыцай Смятаніцкага, затым Грабаўскага ўрачабных участкаў.

Памерла ў 1972 г.

*Несцер Глафіра Трафімаўна* (н. у 1921 г. у г. Петрыкаў) перад вайной паступіла ў Мінскі медыцынскі інстытут. Заканчвала вучобу ў г. Харкаў і адначасова працевала медыцынскай сястрай у школе ФЗН, затым хірургічнага аддзялення Пермскага шпіталю. Пасля вайны — галоўны ўрач Петрыкаўскай раённай бальніцы, загадчык раённага аддзела аховы здароўя. Узнагароджана медалём «За працоўную адзінку».

### Народнай адукацыі

*Велічкевіч Фелікс Іванавіч* (н. у 1915 г.) — удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, да 1943 г. служыў у радах Чырвонай Арміі, затым — у Польскай арміі. За баявыя заслугі ўзнагароджаны

ордэнам Айчыннай Вайны II ст., медалямі, мае замежныя ўзнагароды — польскія ордэны «Срэбранны баявы крыж» і «Бронзвы баявы крыж». Пасля дэмабілізацыі ў 1946 г. — на педагогічнай работе, настаўнік, затым дырэктар сярэдняй школы № 2 у Петрыкаве. Узнагароджаны Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета БССР.

*Ганчар Рыгор Фёдаравіч* (н. у 1923 г. у в. Дарашэвічы), удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, адзначаны баявымі ўзнагародамі. З 1946 г. — на педагогічнай работе. Працевала настаўнікам, завучам, звыш 30 гадоў — дырэктарам Брынёўскай сярэдняй школы.

*Грыб Ядвіга Пятроўна* (н. 18.3.1932 г. у в. Найда Жыткавіцкага р.) пасля заканчэння Петрыкаўскага педагогічнага вучылішча на працягу трох з паловай дзесяткаў гадоў працевала ў школе № 1 г. Петрыкава, умела сумяшчаючы працэс навучання і выхавання дзяцей.

*Дусь Яўгенія Піліпаўна* (н. у 1912 г. у в. Аголіцкая Рудня) усё свядомае жыццё аддала педагогіцы, працевала на разных пасадах у Капцэвіцкім дзіцячым доме, у Брынёве, у Петрыкаўскай школе-інтэрнаце.

Памерла ў 1985 г.

*Краўчанка Міхайл Іларыёнаўіч* (н. у 1932 г.) з 1952 г. працевала ў школах раёна настаўнікам, завучам. Звыш 25 гадоў узначальваў райана. Узнагароджаны медалямі, Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета БССР.

*Крукоўскі Анатоль Дзяменецьевіч* (н. у 1918 г. у в. Церабень) да вайны працеваў настаўнікам у школе, завочна вучыўся ў Белдзяржуніверсітэце. Усю вайну — на фронце, старши лейтэнант, камандзір батарэі супрацьтанкавых гармат. Узнагароджаны двумя ордэнамі Айчыннай Вайны, Чырвонай Зоркі. Пасля дэмабілізацыі ў 1946 г. Анатоль Дзяменецьевіч вярнуўся ў родны раён,

працаўаў завучам Капцэвіцкага педагогічнага вучылішча, затым дырэктарам, настаўнікам сярэдняй школы.

*Лосева Яфімія Піліпаўна* (н. у 1900 г. у в. Капцэвічы) пачала педагогічную работу ў 1919 г. настаўніцай Капцэвіцкай школы, аддаўшы 45 гадоў жыцця выхаванню дзяцей у роднай вёсцы. Узнагароджана ордэнам Леніна.

Памерла ў 1984 г.

*Макарэвіч Рымка Макараўна* (н. у 1922 г. у Капаткевічах) на працягу больш трох дзесяткаў гадоў, пачынаючы адразу пасля вызвалення раёна, працаўала настаўніцай рускай літаратуры ў Капаткевіцкай сярэдняй школе.

### З успамінаў Р. М. Макарэвіч

Улетку 1944 г. мы вярнуліся з лесу, дзе жылі ў час нямецкай акупацыі, і ў жніўні я была прызначана Капаткевіцкім районам, які знаходзіўся тады ў в. Дуброва, дырэкторам Капаткевіцкай сямігадовай школы. Пасёлак акупанты спалілі дащэнту, людзі, якія засталіся жывымі, жылі ў зямлянках, у нямецкіх бункерах, што патаналі ў бур'яне, парослы на напялішчы... Нярэдка было нават цяжка адшукаць месца знаходжання жыхароў, каб узяць на ўлік тых, хто павінен быў наведаць школу. Дарослыя і дзеці, знясленныя ад голаду, хварэлі на малярью.

Школа размяшчалася ў бункеры. Вучні, у асноўным пераросткі, заняткі наўедвалі дрэнна. Галодным і бяздомным, многім з іх было не да вучобы... Чарніла рабілі з альховых шышак, сышкі з нямецкіх папяровых мяшкоў, па якія хадзілі ў лес, у бункеры, нярэдка рызыкуючы жыщцём, таму што, здаралася, падрываліся на мінах. Але нягледзячы на цяжкасці, вучыліся добра, надзвычай добрасумленна.

...Вясной 1945 г., калі растаў снег, вада сабралася ў лагчыне, якая знаходзілася непадалёку ад школы. Аднойчы яна прарвала земляны насып, зроблены намі, і рынулася ў зямлянку. Ішоў

урок рускай мовы ў сёмым класе, пісалі сачыненне. Стаяла цішыня. Раштам пачуўся шум вады, яна націснула на дзвёры, і вялізны паток хлынуў у зямлянку... Усе апнуліся па пояс у халоднай вадзе. Мы маглі захлынуцца, пачалася паніка. Сямікласнікі, усе пераросткі, падхапіўшы малодшых на рукі, началі выбірацца з зямлянкі. На шчасце, ніхто не пацярпеў.

Наверсе мы, мокрыя і перапалочаныя, стаялі і глядзелі, як вада запаўняе нашу школу. Там засталіся сталы, лаўкі, сышкі з запісамі... Трэба было шукаць новае месца для вучобы.

*Марцынкевіч Марыя Мікалаеўна* (н. у 1908 г. у г. Петрыкаў) — старэйшы педагог раёна, вучыла дзяцей у Ляскавіцкай школе з 1931 г., пасля заканчэння Мазырскага педтэхнікума. Доўгі час працаўала ў розных школах Петрыкава.

*Серапін Самуіл Фёдаравіч* (н. у 1916 г. у г. Петрыкаў) — удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, узнагароджаны ордэнамі Айчыннай Вайны II ст., Чырвонай Зоркі. Звыш 45 гадоў свае сілы, багаты педагогічнымі вопытамі, працаў і выхаванням падрастаючага пакалення. Пасля вайны ўвесь час працаў у Старынскай пачатковай школе, дзе ім разам з вучнямі пасаджана і вырашчана звыш ста гатункаў дрэў і кустарнікаў. Старынская школа была ўзнагароджана сярэбраным медалём ВДНГ СССР.

Памер 16.3.1991 г.

*Скеп'ян Фёкла Спірыдонаўна* (н. у 1908 г. у г. Петрыкаў) працоўную дзейнасць пачала ў 1935 г. настаўніцай у пачатковай школе. У гады Вялікай Айчыннай вайны эвакуіравана ў тыл. Пасля вызвалення раёна ад нямецка-фашистскіх захопнікаў вярнулася ў Петрыкаў і да апошніх дзён працаўала настаўніцай пачатковых класаў. Узнагароджана медалём «За працоўную доблесць».

Памерла ў 1957 г.

*Тарасевіч Віталій Адамавіч* (н. у 1925 г. у в. Філатаўка) працаваў настаўнікам, завучам Чалюшчавіцкай, дырэкторам Залескай, Мышанскай школ. Примаў актыўны ўдзел у грамадскім жыцці, выбіраўся дэпутатам раённага і сельскіх саветаў народных дэпутатаў.

Памер у 1986 г.

*Тышкевіч Пётр Рыгоравіч* (н. 5.10.1897 г. у в. Барычаў) — удзельнік першай сусветнай вайны і Кастрычніцкай рэвалюцыі. У 1920 г. накіраваны на педагогічную работу. Завочна закончыў Мінскі педагогічны інстытут імя Горкага. З першых дзён Вялікай Айчыннай вайны П. Р. Тышкевіч на фронце. Быў тройчы паранены, кантужаны. Узнагароджаны ордэнам Айчыннай Вайны II ст., медалямі. Пасля вайны працаваў настаўнікам у Пціцкай сярэдняй школе. За шматгадовую педагогічную дзейнасць узнагароджаны ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга.

Памер у 1986 г.

*Фалкіна Берта Давыдаўна* (н. у 1916 г.) звыш трыццаці гадоў аддала справе выхавання дзяцей, нязменна працавала настаўніцай рускай мовы і літаратуры ў школе № 2 г. Петрыкава.

Памерла ў 1989 г.

*Цалка Адам Іосіфавіч* (н. у 1912 г. у в. Сякерычы) у перадваенныя гады працаваў настаўнікам, затым дырэкторам Івашкаўцкай школы. Пасля акупацыі раёна — у партызанскаем атрадзе, намеснік камандзіра ўзвода, палітрук роты. З мая 1943 г. — камісар 45-га атрада. Удзельнічаў ва ўсіх асноўных аперацыях атрада, у тым ліку ў разгроме Сякерыцкага гарнізона, узрыве моста праз р. Пціч. Быў двойчы паранены. Узнагароджаны ордэнамі Айчыннай Вайны I і II ст., Чырвонага Сцяга, медалямі. Пасля вайны А. І. Цалка працаваў сакратаром Капаткевіцкага райкома КПБ, дырэкторам школы, загадчыкам району.

*Целюкова Ксенія Фёдаравіна* (н. у 1921 г.) да Вялікай Айчыннай вайны працавала ў Смітаніцкай школе настаўніцай біялогіі, затым — у Петрыкаве. Вызначалася самаадданасцю ў работе, імкненнем да выхавання ў дзяцей пачуцця глубокай любvi да Радзімы, прымала актыўны ўдзел у грамадскім жыцці.

*Чайнавік Фёдар Нічыпаравіч* (н. 12.9.1886 г. у м. Капаткевічы) — удзельнік першай сусветнай вайны, чатыры гады быў у німецкім палоне. Працоўную дзейнасць пачаў настаўнікам у Віленскай губерні. У савецкі час працаваў настаўнікам і дырэкторам Велікасельскай пачатковай школы, затым — настаўнікам матэматыкі, дырэкторам Капаткевіцкай сярэдняй школы.

Памер 31.6.1973 г.

### Лясной гаспадаркі

*Прыхно Іван Іванавіч* (н. у 1924 г.) — удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, за баявыя заслугі ўзнагароджаны ордэнамі Айчыннай Вайны I ст., Чырвонай Зоркі, медалямі. Пасля заканчэння лесатэхнічнага інстытута працаваў галоўным ляснічым, з 1961 г. на працягу чвэрці стагоддзя — дырэкторам Петрыкаўскага лягасаса. Мірная праца ветэрана адзначана ордэнам «Знак Пашаны», медалямі.

### Гандлю

*Васілеўская Ніна Андрэеўна* (н. у 1938 г.) з 1958 г. працавала ў аўяднанні грамадскага харчавання г. Петрыкава — шэф-поварам, брыгадзірам, з 1980 г. — загадчыцай цэха паўфабрикатаў. Узнагароджана ордэнамі Кастрычніцкай Рэвалюцыі і «Знак Пашаны».

### Юстыцыі

*Сямёнаў Васіль Піліпавіч* (н. у 1936 г.) закончыў юрыдычны факультэт Белдзяржуніверсітэта, у 1976 г. выбраны народным суддзём Петрыкаўскага раённага суда, працаваў на гэтай пасадзе звыш дзесяці гадоў.

### З ордэнам Леніна

*Буднік Сцяпан Сафронавіч* (н. у 1908 г. у в. Ляскавічы) у 1930 г. быў прызваны ў Чырвоную Армію. Закончыў ваенна-палітычную школу і быў націраваны намеснікам камандзіра па палітычнай частцы асобага батальёна. Вайну С. С. Буднік сустрэў у Літве на граніцы. Першыя атакі ворага былі паспяхова адбиты, палітрук у гэтых баях праявіў выключную рашучасць і адвагу. Адным з першых франтавікоў у вайну ён у жніўні 1941 г. быў прадстаўлены да высокай урадавай узнагароды. Быў адзначаны таксама двумя ордэнамі Чырвонага Сцяга, Айчынай Вайны II ст., двумя Чырвонай Зоркі, баявымі медалямі.

Дэмабілізаваўся палкоўнік С. С. Буднік у 1954 г. Памёр у 1986 г.

*Губчык Рыгор Цімафеевіч* (н. у 1924 г. у в. Лучыцы) — удзельнік Вялікай Айчынай вайны, быў тройчы паранены. Примаў удзел у баях на Курскай дузе, у Яска-Кішынёўскай аперацыі, узяўші Будапешта, фарсіраванні р. Одэр. Пасля трэцяга ранения ў лютым 1945 г. яму ампутавалі ногу.

За мужнасць і герайзм, праяўленыя пры фарсіраванні р. Одэр і ўзяцці п. Мерцдорф, Р. Ц. Губчык узнагароджаны ордэнам Леніна, многімі іншымі баявымі узнагародамі.

Памёр у 1985 г.

*Дармель Аляксандр Дэмітрыевіч* (н. у 1922 г. у в. Івашкавічы) перад вайной працаўваў сакратаром Капаткевіцкага сельскага савета, у гады акупацыі — партызан 125-й брыгады, затым — на фронце. Баявы шлях яго адзначаны многімі баявымі медалямі. На радзіме пасля дэмабілізацыі яго выбіраюць сакратаром Капаткевіцкага райвыканкома, у 1950 г. — старшынёй калгаса ў в. Церабаў, затым — у Галоўчыцах. Каля калгас быў ператвораны ў аддзяленне саўгаса «Навасёлкі», ім на працягу многіх гадоў кіраваў А. Дз. Дармель. Амаль да апошніх дзён жыцця ён праца-

ваў старшынёй Навасёлкаўскага сельскага савета, меў шэраг іншых урадавых узнагарод.

Памёр у 1986 г.

*Дубіна Аляксандра Констанцінаўна* (н. у 1932 г. у в. Навасёлкі) пачала сваю працоўную біографію ў паляводчай брыгадзе мясцовага калгаса «Чырвоны Кастрычнік» падлеткам у цяжкія пасляваенныя гады. Звыш 30 гадоў шчыравала даяркай. З году ў год раслі надо ў яе групе кароў, павышалася майстэрства.

Узнагароджана таксама ордэнамі Чырвонага Сцяга, «Знак Пашаны».

Памерла ў 1988 г.

*Гайдук Максім Яўхімавіч* (н. у 1903 г. у г. Петрыкаў) назаўсёды звязаў свой лёс з ваенна-марской авіяцыяй, прыйшоўшы шлях ад радавога салдата да капитана трэцяга рангу. У гады Вялікай Айчынай вайны — начальнік штаба батальёна, прымаў удзел у баях супраць нямецка-фашистскіх захопнікаў і японскіх мілітарыстаў.

Узнагароджаны таксама ордэнамі Чырвонага Сцяга, Айчынай Вайны I ст., Чырвонай Зоркі, медалямі.

*Кабановіч Надзея Антонаўна* (н. у 1924 г. у в. Галубіца) працевала ў паляводчай брыгадзе, была звеніявой, майстром высокіх ураджаяў кок-сагызу. Інвалід першай групы.

*Зізюк Уладзімір Рыгоравіч* палкоўнік, займаў адказныя пасады ў Міністэрстве абароны СССР. Удзельнік Вялікай Айчынай вайны, узнагароджаны пяццю баявымі ордэнамі і шматлікімі медалямі. Закончыў ваеннае вучылішча, затым ваенна-педагагічны інстытут у Ленінградзе. Удастоены шасці залатых медалёў ВДНГ СССР за кірауніцтва вайсковымі часцямі на ўборцы ўра-джаю.

Памёр 13.5.1995 г.

*Касцееў Серафім Мікалаевіч* у далёкіх 20-х гадах быў першым старшынёй

калгаса «Новы Бобрык», затым старшыней Бобрыкаўскага сельскага савета. У каstryчніку 1930 г. прызваны ў Чырвоную Армію. Пісменнага, кемлівага байца накіроўваюць у Палтаўскае ваенна-палітычнае вучылішча ім. Фрунзе.

З чэрвеня 1941 г. Серафім Касцееў — на фронце. На пасадзе камісара палка абараняў Маскву. На Арлоўска-Курскай дузе камандаваў артылерый 26-й брыгады, на Украіне — камандзір супрацьтанкавага ўмащаванага раёна, у Крыме — намеснік камандзіра дывізіі...

С. М. Касцееў узнагароджаны таксама ордэнамі Айчынай Вайны I і II ст., трохма ордэнамі Чырвонага Сцяга, Суворава III ст., Чырвонай Зоркі, баявымі медалямі.

*Каленік Рыгор Юркавіч* (н. у 1901 г. у в. Навасёлкі) пачаў баявую дзейнасць добраахвотнікам па ахове мааста праз Прышыць вясной 1919 г. Восенню паступіў матросам на бронепараход «Трахтаміраў», удзельнік баёў з белапалаякамі. У сувязі з зімоўкай караблёў каля Барбараўа быў эвакуіраваны з камандай у Гомель, уступіў у Чырвоную Армію, удзельнічаў у грамадзянскай вайне. У 1923 г. дэмабілізаваўся, працеваў бакеншчыкам на Прыпяці, затым быў старшыней калгаса ў в. Белка і Навасёлкі. З пачатку вайны на фронце, загінуў у сакавіку 1942 г.

*Кніга Міхаіл Фёдаравіч* (н. у 1923 г.) — удзельнік Вялікай Айчынай вайны, майстар вырошчвання коксагазу. Механізаванае звяно, якое ён узначальваў, з году ў год дабівалася высокіх ураджаяў гэтай новай на Палессі культуры.

Памёр у 1982 г.

*Кудравец Аркадзій Купрыяновіч* (н. у 1928 г. у в. Ванюжычы) пачаў працоўную дзейнасць адразу пасля вызвалення раёна ў родным калгасе «2-я пяцігодка». Быў брыгадзірам, затым кіраўніком Ванюжыцкага аддзялення саўгаса

«Навасёлкі». У аддзяленні заўсёды атрымлівалі добрыя ўраджай збожжа і бульбы, А. К. Кудравец удастойваўся сярэбранага і бронзавага медалёў ВДНГ СССР.

Узнагароджаны таксама ордэнам Каstryчніцкай Рэвалюцыі.

*Ланька Антон Якаўлевіч* (н. у 1895 г. у г. Петрыкаў) з 15 гадоў працеваў на суднабудаўнічай верфі. У імперыялістичную вайну служыў на Балтыйскім флоце, з адабрэннем сустрэў вестку аб рэвалюцыі. З 1921 г. працеваў на розных пасадах у Верхнедняпроўскім рачным паходстве.

Памёр у 1982 г.

*Марцінкоўскі Фёдар Рыгоравіч* (н. у 1896 г. у г. Петрыкаў) падлеткам пачаў сваю працоўную біяграфію сплаўшчыкам на Прыпяці, дзе шчыраваў усё свядомае жыццё. Удзельнік Вялікай Айчынай вайны.

Узнагароджаны таксама ордэнам Айчынай Вайны II ст., медалямі.

Памёр у 1989 г.

*Матвеевскі Яфім Рыгоравіч* (н. у 1888 г.) — удзельнік партызанскае руху на акупіраванай кайзераўскімі захопнікамі, затым польскімі легіянера-мі тэрыторыі. Удзельнік Вялікай Айчынай вайны. Уся мірная праца звязана з чыгункай, дзе на ст. Піці ён працеваў майстрам дыстанцыі шляху.

Памёр у 1985 г.

*Мейлах Лявонцій Іванавіч* (н. 1.7.1899 г. у Петрыкаве) — палкоўнік медыцынскай службы. У 1915 г. добраахвотна ўступіў у Чырвоную Армію. Закончыў курсы чырвоных камандзіраў, Ленінградскую ваенна-медыцынскую акадэмію. Прыймаў удзел у баях супраць японскіх мілітарыстаў у 1939 г., у савецка-фінляндской вайне. З першых дзён Айчынай вайны — на фронце, начальнік эвакапункта паляво-га шпіталю.

Узнагароджаны таксама ордэнамі

Чырвонага Сцяга, Працоўнага Чырвона-  
га Сцяга, двойчы — Чырвонай Зоркі,  
баявымі медалямі.

Памёр 3.8.1969 г.

*Міцкевіч Іван Міхайлавіч* (н. у 1905 г. у г. Петрыкаў) усё жыццё праца-  
ваў сплаўшчыкам Петрыкаўскага сплаў-  
участка — рабочым, майстрам, начальні-  
кам сплаўучастка. Удзельнік Вялікай  
Айчыннай вайны.

Памёр у 1982 г.

*Пілецкі Максім Апанасавіч* (н. у 1922 г. у в. Снядзін) з чэрвеня 1941 г. выконваў заданне камандавання ў тыле праціўnika. Асабліва вызначыў-  
ся пры вызваленні Украіны, выконаю-  
чы заданні разведвальнага аддзела шта-  
ба 1-га Украінскага фронту. Неаднаразо-  
вова паказваў у баях прыклады мужнас-  
ці і герайзму.

10 красавіка 1945 г. радавы М. А. Пі-  
лецкі быў прадстаўлены да ордэна Ле-  
ніна. Але атрымаць яго не давялося,  
праз некалькі дзён адважны разведчык  
загінуў у адным з баёў.

*Рачкевіч Фёдар Аўдзееўіч* (н. у 1923 г. у в. Івашкавічы) — ветэрэн-  
франтавік, у баях з нямецка-фашистыскі-  
мі захопнікамі быў тройчы парапенены.  
Пасля дэмабілізацыі на працягу мно-  
гіх дзесяцігоддзяў працаў механіза-  
тарам у родным калгасе. За ратныя по-  
дзвігі ўзнагароджаны ордэнам Айчын-  
най Вайны II ст., Чырвонай Зоркі,  
баявымі медалямі, многімі ўрадавымі  
ўзнагародамі за мірную працу.

*Рудаўскі Ілья Аляксееўіч* (н. у 1922 г. у в. Востраў) на калгасную пра-  
цу выйшаў у 12 гадоў, удзельнік Вялі-  
кай Айчыннай вайны.

У 1950 г. прызначаны брыгадзірам па  
вырошчванні кок-сагызу. Па 400 і  
больш цэнтнераў каранёў з гектара ўбі-  
ралі ў яго брыгадзе. Узнагароджаны  
таксама ордэнам Працоўнага Чырвона-  
га Сцяга.

*Сітніца Іван Максімавіч* (н. у 1913 г. у в. Востраў) у перадваенныя  
гады працаўнік трактарыстам Муляраў-  
скай МТС. Бацька яго загінуў у гады  
сталінскіх рэпрэсій. З пачатку вай-  
ны І. М. Сітніца — на фронце, прый-  
шоў вогненнімі дарогамі вайны да са-  
мага дня перамогі. Затым працаўнік  
у родным калгасе «Бальшавік», дабіваў-  
ся высокіх ураджаяў кок-сагызу. Уда-  
стоены ордэнам Леніна і Працоўнага  
Чырвонага Сцяга.

Памёр у ліпені 1979 г.

*Скорынава Анастасія Фёдараўна* (н. у 1920 г.) перад вайной паступіла ў  
Мінскі медыцынскі інстытут, закон-  
чыла яго ў 1947 г. Працевала ўрачом  
у Ляскавіцкай амбулаторыі тэрапеў-  
там, рэнтгенолагам і галоўным урачом  
раённага туберкулёзнага дыспансера.

*Туравец Пётр Іванавіч* (н. у 1934 г.  
у в. Філіпавічы) у 1953 г. закончыў  
курсы трактарыстаў пры Навасёлкаў-  
скай МТС і да сёняшняня дня працуе  
механізаторам у мясцовым саўгасе «На-  
васёлкі». Неаднаразова быў удзельні-  
кам ВДНГ СССР.

*Шутаў Фёдар Іванавіч* (н. у 1912 г.  
у в. Навасёлкі) закончыў сельскагаспа-  
дарчы тэхнікум, працаў галоўным аг-  
раном раіземадзела. У гады вайны  
эмагаўся ў 130-й Петрыкаўскай парты-  
занскай брыгадзе. Пасля вызвалення  
раёна Ф. І. Шутаў — аграном Капатке-  
віцкай МТС, быў выбраны старшыней  
калгаса «Новы шлях», затым — кіраў-  
ніком аддзялення саўгаса «Навасёлкі».

*Кабановіч Андрэй Іванавіч* — удзель-  
нік першай імперыялістычнай і гра-  
мадзянскай войнаў. У канцы 1918 г.  
вярнуўся ў родную вёску Вышалаў і  
пачаў актыўна арганізоўваць савецкую  
ўладу ў воласці. Яго выбралі старшы-  
ней Ляскавіцкага рэйкому, затым пра-  
цаў на розных адміністрацыйных і  
гаспадарчых пасадах у раёнах вобласці.  
З 1938 г. А. І. Кабановіч з'яўляўся

намеснікам Народнага камісара саўгасаў БССР, у пасляваенны час — першым намеснікам міністра саўгасаў рэспублікі, начальнікам Упраўлення саўгасаў Міністэрства сельскай гаспадаркі.

Памёр 10.7.1969 г.

**Ястрэмскі Яўхім Сцяпанавіч** (н. у 1928 г. у в. Снядзін) пасля вызвалення вёскі ад нямецка-фашистыкіх захопнікаў летам 1944 г. прымаў удзел у размініраванні вёсак і тэрыторыі Снядзінскага сельсавета, атрымаў ранение ў абедзівне нагі. Працаўаў у Снядзінскім участку леспрамгаса, затым з сям'ёй выехаў у Казахстан. На працягу амаль 30 гадоў быў механізатаром у цалінным саўгасе, з году ў год атрымліваў высокія ўраджай збожжа.

Узнагароджаны двумя ордэнамі Леніна, Каstryчніцкай Рэвалюцыі.

\* \* \*

**Бамбіза Іван Міхайлавіч** (н. 8.10.1952 г. у в. Ляскавічы) закончыў Беларускі інстытут механізацыі і электрыфікацыі сельскай гаспадаркі, працаўаў на розных пасадах у гаспадарках Гомельскага і Петрыкаўскага раёнаў. У 1985 г. назначаны начальнікам упраўлення сельскай гаспадаркі Петрыкаўскага райвыканкома, затым працаўаў старшынёй выканкома Рэчыцкага раённага савета народных дэпутатаў. Дэпутат Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь дванаццатага склікання. З лютага 1994 г. — намеснік Старшыні Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь. З каstryчніка 1995 г. — міністр па спраўах СНД.

**Кілбас Аляксандр Антонавіч** (н. 23.7. 1921 г. у в. Грабаў) працаўаў настаўнікам у в. Брышёў, у пачатку вайны быў пакінуты для арганізацыі партызанскай барацьбы ў тыле ворага. З снежня 1941 г. у 132-м партызанскім атрадзе, намеснік камісара. У пасляваенны час на камсамольскай і партыйнай работе, сакратар гаркома, райкома ў Ка-

А. А. Кілбас



марыне, Любані, Барысаве, Мінску. Дэпутат Вярхоўнага Савета БССР, на працягу дзесяці гадоў да выходу на пенсію ў 1982 г. — першы намеснік старшыні Мінскага аблвыканкома. У апошні час — старшыня Мінскага абласнога савета Беларускага таварыства паляўнічых і рыболоваў.

А. А. Кілбас узнагароджаны ордэнамі Леніна, Айчыннай Вайны II ст., трима ордэнамі Працоўнага Чырвонага Сцяга, Чырвонай Зоркі, баявымі медалямі, у тым ліку іншаземнымі.

**Марыніч Міхаіл Афанасьевіч** (н. 13.1. 1940 г. у в. Новыя Галоўчыцы) пасля заканчэння ў 1964 г. Беларускага політэхнічнага інстытута працаўаў майстрам, прарабам, галоўным інжынерам у трэсце «Цэнтртранстэкмантаж». З 1979 г. на савецкай работе — у Маскоўскім раённым Савеце народных дэпутатаў, затым намеснік і старшыня выканкома Мінскага гарсавета. Быў паслом Рэспублікі Беларусь у Чэхіі, Славакіі і Венгрыі, першим намеснікам старшыні Дзяржрэгістру камітэта па зневіненіі эканамічных сувязяў. Дэпутат Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь дванаццатага склікання. З каstryчніка 1994 г. — міністр зневіненіі эканамічных сувязяў.

**Мазай Ніна Мікалаеўна** (н. у 1950 г. у в. Чалюшчавічы) пасля заканчэння ў 1972 г. гістарычнага факультэта Белдзяржуніверсітэта працаўала выкладчыкам гісторыі ў сельскай школе на Брэстчыне. Доўгі час была на камса-

мольскай рабоце, з 1978 г. — першы сакратар Брэсцкага абкома ЛКСМБ. Да 1985 г. з'яўлялася першым сакратаром ЦК ЛКСМБ, затым працавала намеснікам Старшыні Савета Міністраў БССР. З 1991 г. — пасол Беларусі ў Францыі.

*Серада Мікалаі Міхайлавіч* (н. у 1947 г. у в. Ляскавічы) — генерал-маёр міліцыі, член канстытуцыйнага суда Рэспублікі Беларусь. Закончыў Валгаградскую вышэйшую школу следчых, Акадэмію МУС у Москве. Працаўваў рабочым у лягасе, участковым інспектарам, следчым у Жыткавіцкім РАУС, начальнікам УУС Гомельскага абльвіканкома, намеснікам міністра ўнутраных спраў рэспублікі. Выбіраўся народным дэпутатам Рэспублікі Беларусь дванаццатага склікання.

Узнагароджаны ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга.

### Пуцяводная зорка

**Чаус Пётр Рыгоравіч** (н. 7.1.1939 г. у в. Стрына) — генерал-палкоўнік, закончыў Мінскае сувораўскасе вучылішча, Ваенна-палітычную акадэмію імя Леніна, Ваенную акадэмію Генштаба. Службы ў Пачоночна-Каўказскай, Беларускай, Сяроднеазіяцкай, Прыбалтыйскай ваенных акуругах, у Афганістане, у Москве і Мінску, у Чэхаславакіі, прайшоўшы службовы плях ад лейтэнанта — камандзіра ўзвода — да міністра па справах абароны Рэспублікі Беларусь.

Узнагароджаны дўвумя ордэнамі Чырвонай Зоркі, ордэнам «За службу ў радах узброеных сіл СССР» III ступені, ордэнамі іншаземных дзяржаў.

У кожнага чалавека — свая пуцяводная зорка, а Пётр Рыгоравіч Чаус на-



П. Р. Чаус

радзіўся ў той студзёны дзень 1939 г., відаць, пад зоркаю Марса. І назвалі яго, пятае дзіця ў вялікай, беднай сям'і старынскіх сялян-гаротнікаў, проста і ёмка, між тым Пётр у перакладзе з гречаскай мовы азначае «камень, скала»... Такім ён і вырас — моцным і па-сялянску простым, надзейным і сілым.

Зорка тая вяла Пятра Чауса па крутых вайсковых прыступках упэўнена і прама. Сын партызанскае сувязнога, загінуўшага перад самым вызваленнем, ён быў сярод першых навучэнцаў сувораўскага вучылішча, якое адкрылася ў Мінску ў 1953 г. З усіх выпускнікоў вучылішча за больш як чатыры дзесяцігоддзі толькі ён даслужыўся да таго высокага звання.

...Заду — Ташкенцкае агульнавайсковае вучылішча, на плячах — пагоны лейтэнанта. Пацягнуўся чарадой вайсковыя будні — Сярэдняя Азія і Украіна, Беларусь і Расія... І што за лёс выдаўся будучаму палкаводцу! Усюды там, дзе патыхае агнём, дзе ў так званы мірны час пахне порахам, вырашаеща лёс краіны, якім бы ні быў ён супярэчлівым з сённяшняга пункту гледжання, там у першых радах афіцэр Пётр Чаус.

Новачаркаск, 1962 год. Вядомыя сёння падзеі, якія доўгі час скрываліся ад народа. У тых трагічных падзеях, у гушчыні якіх апынуўся Пятро Чаус, ён атрымаў сур'ёзны экзамен на сталасць і мужнасць, на палітычную свядомасць.

Наступшү жнівень 1968 г., фарсіраваны марш праз Украіну, Карпаты — на перадзе была Чэхаславакія. У першых радах акупацыйных войск, як цяпер гавораць, — намеснікам камандзіра танкавага батальёна Пётр Чаус. Між тым, тады, чвэрць стагоддзя назад, быў зусім іншы погляд на падзеі, і тыя, хто ў іх удзельнічаў, гарарыліся сваёй місіяй...

Асобная старонка ў жыщці Пятра Чауса — Афганістан, які, як стала сёння зразумела, стаў папярэднікам разва-

лу вялікага Савецкага Саюза... Як ста-  
віща да той несправядлівай, непатрэб-  
най вайны?.. У Афганістане генерал  
Пётр Чаус быў ваенным саветнікам са-  
мых высокіх рангаў, планаваў і сам  
удзельнічаў у многіх баявых аперацы-  
ях, зрабіў нямана для таго, каб праду-  
хіліць ці знізіць страты нашых войск.  
Пётр Чаус і ў Афганістане, як і ўсюды,  
дзе ён служыў, выконваў свае нялёгкія  
абавязкі добрасумленна, з поўнай вы-  
кладкай, не перакладаючы яе на плечы  
другіх.

В. Р. Феранц

### Высокое неба

Анатоль Лявонцьевіч Рудзеня нара-  
дзіўся ў 1937 г. у Капаткевічах. У дзя-  
цінстве страціў бацькоў. Ён адразу пі-  
бы пасталеў і памужнеў і, магчыма,  
яшчэ тады вырашыў стаць вайскоўцам.  
Ад дзеда, які яго выхоўваў, Анатоль  
цверда засвоіў, што для гэтага трэба  
добра вучыцца, многа ведаць. Па ўсіх  
прадметах у яго былі добрыя і выдат-  
ныя адзнакі.

Хутка праляцелі гады вучобы ў школе. Анатоль Рудзеня паступіў у лётнае  
вучылішча. Збылася мара!.. Вучылі-  
шча ён закончыў з адзнакай. Вось яно —  
неба, высокое, блакітнае, неабсяжнае...

Класнага лётчыка Анатоля Рудзеню  
камандаванне накіроўвае ў акадэмію  
імя Ю. А. Гагарына. І тут ён — адзін  
з лепшых, закончыў акадэмію з' адзін-  
акай. Дзе б ні служыў майстар вышэйша-  
га пілатажу, ён усюды карыстаўся за-  
служаным аўтарытэтам. Радкі з газеты  
«Савецкі патрыёт» за 1974 г.: «Прак-  
тычныя вучэнні ў разгары... Усё разлі-  
чана да секунды, змерана да метра. Маёр  
Рудзеня далажыў кіраўніку палётаў аб  
гатоўнасці. «Запуск», — адказалі з КП.  
Афіцэр нажаў на кнопкі запуску. За  
хвастом знішчальніка-бамбардзіроў-  
шчыка задрыжалі кароткія языкі по-  
лымя. Услед ажылі турбіны яшчэ не-  
калькіх ракетаносцаў. Ваенны лётчык  
І класа, паветраны ас узначаліў групу  
баявых машын, упэўнена павёў да мес-  
ца, дзе быў выяўлены разведчыкамі

аэрадром «праціўніка». Выкідванне.  
З першага заходу цэль знішчана»...

Генерал-маёр авіяцыі Анатоль Ля-  
вонцьевіч Рудзеня ніколі не спыняўся  
на дасягнутым, ён засвоіў шэсць тынаў  
сучасных баявых машын, падрыхтаваў  
шмат класных лётчыкаў. Узнагароджа-  
ны ордэнам Чырвонай Зоркі, «За служ-  
бу Радзіме ва Узброеных Сілах» III  
ст., дэзвяццю медалямі. І ніколі не  
забываў, што стартавая пляцоўка яго  
ўзлёту — тут, на роднай палескай зям-  
лі...

В. Ц. Талецкі

\* \* \*

*Рудзько Іван Харытонавіч* (н. 18.5. 1901 г. у г. Петрыкаў) — удзельнік гра-  
мадзянской вайны, прымаў удзел у ба-  
рацьбе з бандамі Булак-Балаховіча ў  
раёне Мазыра — Рэчыцы. У гады Вялі-  
кай Айчыннай вайны — у Камітэце аба-  
роны і Дзяржплане СССР, кантраліяваў  
забеспеччэнне Узброеных Сіл спецыяль-  
най тэхнікай і ўзбраеннем. У 1938 г. за-  
кончыў Ваенную акадэмію механизациі  
і матарызацыі Чырвонай Арміі, гене-  
рал-маёр інжынерна-тэхнічнай служ-  
бы. Дэмабілізаваны з арміі ў 1960 г.

Узнагароджаны сямю ордэнамі, у  
тym ліку ордэнам Леніна, медалямі.

Памёр I. X. Рудзько ў 1969 г.

### На зямлі палескай

*Палтаран Вера Сямёнаўна* (н. 28.3. 1919 г. у  
в. Бабунічы) — беларуская пісьменніца. Вучы-  
лася ў Мінскім педагогічным інстытуце, пасля



В. С. Палтаран

вайны закончыла БДУ. Працавала ў газетах «Чырвоная змена», «Літаратура і мастацтва», у часопісце «Маладосць», затым — загадчык аддзела ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». Выдала кнігі «Ключы ад Сезам» і «Дзіласіл», за якія ўда-

стоена Дзяржаўная прэмія БССР імя П. Лепяшыскага. Асноўная тэма нарысаў Веры Палтаран — роднае Палессе, жыццё сучаснай вёскі, душа чалавека-працаўніка.

Памерла В. С. Палтаран 28.3.1989 г.

...І вось яны, гэтыя сцежкі, — ужо не ў думках, а перад вачамі. Петрыкаў... Стайні ён на высокім беразе Прыпяці, у вінку сасновых бароў. Паглядзіш адсюль на широкую спакойную раку, на жоўтыва прырэчныя плёсы, на засмужаныя зарэчныя далі, прыслухаешся, як перагукваюцца на вадзе параводы і баржы, і табе раптам здаецца, што ты стаіш дае-нібудзь на Уладзімірская горцы ў Кіеве...

Нас, чатырох пасажыраўрай райкомаўскага «тэзіка», сабрала разам адна дарога: дабіраемся ў калгас «Бальшавік»... Трыміць, лапоча над галаю старынкі, палінілы брызент, натужна вье матор, машина, выпаўшы з аднае калюжыны, тут жа нырае ў другую. Эх, дарогі! Колькі вы ўкарацілі веку машынам!.. Гэта ж каб сабраць усе тия гроши, якія трацицца з году ў год на рамонт разбітых па гэтых дарогах легкавушак і грузавікоў, то можна было б не то што пазасыпаць дарогі гравіем, а пазаліваць гудронам.

Што, ці не Людзвіноў ужо? Так і ёсьць — Людзвіноў. Хутка і Курыцічы — цэнтр калгаса «Бальшавік», Людзвіноў — адна з яго васьмі брыгад.

Курыцічы... Некалі гэта была самая бедная вёска на Петрыкаўшчыне. Зямлі мала, ды і якая тая зямля — адны пяскі! А кругом, як вокам акінцу, ляжалі непраходныя болоты. Чаго-чаго, а лазы на лапіці хапала. Ідзе, бывала, курыкавец у госці ў Бабунічы іш Міхедавічы, за плячамі ў яго торба і нешта ладнае ў ёй целяпасцца. Што ж, мо чалавек гасцінец які нясе сваякам... А-яй, ліха яго мела, таго гасцінца — лапіці там ляжаць, новыя, лазовыя.

Пазней Курыцічы славіліся сваімі музыкамі. Жылі тут на ўсю Петрыкаўшчыну славутыя Пятрыры — адзін граў на скрынцы, другі — на кларнече, а трэці на бубні падбіваў. Раскошная была па тым часе музыка!

Не вярнуўся з вайны ніводзін Пятро. І ніхто не ведае, дзе яны палеглі і якія вятры напіваюць ім свае вечныя песні... Ну, скажы ты, якія чэпкія гэтыя ўспаміны! Успыхні ў памяці адно, за ім памягніца другое...

...Цётка Насця падпала іш печы, унесла ў хату коші бульбы і высыпала ў таз з вадой. Вось дык бульба! Чатыры-пять бульбін — і поўны чыгун. Цётка Насця рэжа бульбу на кавалкі, каб больш улезла ў чыгун, і расказвае:

— Ето яшчэ малая... Лето мокрае було... А як парасце каторы год — і кош не трэба: кладзі на руку, як паленне, і няси.

У печы ў гарыюща дровы, у комін шугае вясёлае барвовае попым'я. Пахне дымком, палітаю на цэглу вадою, кіслым цестам. Цётка Насця падсоўвае да прыпечка ўлонічык з дзежкаю і ставіць у печ, на гарачае вуголле, скавараду.

— А яшчэ жыто ў нас расце моцно дабрэннае, — упраўляючыся ля печы, расказвае яна. — Спячэш хлеб, дык як булка.

Цётка Насця адстаўляе ад агню гаршкі, адцягвае скавараду і, абапёршыся на вілачнік, доўга стайні моўчукі.

— Жытка мая була нялёткай, — сумна ўздыхае яна. — Расла ў такай беднасці, што і спомніць страшно. Замуж пайшла маладая, ды не пайшло мне на дабро тое замужжка. Буй ў нас тут адзін чалавек. Багато жыў! Мы, маладыя, ўсё да яго ў заработка хадзілі. Ну, прыгледзесць ён, што я да работы такая падкай, ды і прысылае сватоў: за сына сватаць. Падумала я, паразважала сваім дурным розумам, ды і рашыла — пайду, можа хоць кавалку хлеба жадна не буду...

І года я не пражыла замужам, як началася раскулачванне. От тут я і агледзелася, куды завяла мяне ліхам доля, загаласіла: «А якое ж ліхо несла мяне ў етую хату? Што ж я буду рабіць — у мяне ж скора малое будзе...»

Пашкадавалі мяне добрыя людзі, не выслалі з тою сям'ёй. Аддалі бацьку з маткай, пакуль дзіця родзіцца...

Стала я зноў жыць у бацькавай хаце — ні дзеўка, ні ўдава. Бувало, дзе ні іду, што ні раблю, а ў душы адзін страх, адна трывога: от скажуць — збірайся... От скажуць... І тое дзіця маё то мне нямілае робіцца, то аж заходжуся ад жалю да яго...

Ну, радзілася дзіця... Месяц праходзіць — ніхто мне нічога не кажа. Паўтода... Так і мінулася тое ліхо.

Дзіця не доўга пажыло на свеце, памерло, засталася я адна. Було мне тады семнаццаць — васемнаццаць год, людзі казалі, харошая була... Пачалі мне трапляцца і хлопцы, і мужчыны, але хто раз апёкся...

Неяк перад самай ужо вайною сустрэла харонага чалавека. Пажаніліся, ды пажылі нядоўга. Пачалася вайна, яго забралі ў армію, і я зноў засталася адна.

А саме большае гора пабачыла, калі прыйшли немцы... Спалілі нашы хаты, людзей многа пабілі. Бачым мы — бяды, і давай у лес уцякаць. Пакапалі там сабе зямлянкі і сядзім, як тия краты. А тут —

аблава за аблаваю... І да таго, бувало, заганяюць етых бедных людзей, што ўпадзеши дзе ля купіны і сілы няма падняцца. Але ж як стрэляць блізка, то адкуль тая і сіла бярэцца — падхопішся і ляціш без душы, як заяц...

От так загналі нас у страшно гразкае балото. Сядзім мы, хто aberuch абшчапіў паваленас дрэва, хто за куст учапіўся. А калі нас усё нешта шлён-шлён у ваду, шлён-шлён... Прыйгледзеліся, аж ето курыныя галовы ў твары ляціць — немцы на беразе курой на абед рэжуць... А мы перамерзлі ў вадзе, дрыжым. Ды і дрыжаць байміся — бераг жа блізка... Пайшлі. Мы падаждалі яшчэ трохі — шіх... Вылезлі мы з балота ды і кінуліся да сваіх зямляніак, там у нас трохі кругт было: ён жа, голад, бувае, і за смерть страшнейшы. Тут, ля зямляніак, нас і абкружылі... Тых, хто ўпякаў, перастралялі, а астатніх на станцыю ды ў вагоні... Не магу я пра это...

Цётка Насця адварочаецца да печы і доўта б'е чапялою па галавешках. Потым бярэ з паліцы талерку, нож і моўчкі выходзіць з хаты.

Ціха патрасквашаецца галавешкі ў печы, сіпіць калі гаршкоў гарачае вуголье, мерна, адна за другою, падаюць важкія кроплі вады. Цішыня. Спакой... І нішто не напамінае аб tym, што ў гэтай цішыні і спакоі жыве вялікі чалавечы боль.

Цётка Насця вяртаеца ў хату, несучы на талерцы кавалак сала і яйкі.

— Загаварылася і пра следанне забула, — вінавата ўсміхаецца яна. — Здаещца, даўно тое было, а от не забуваеща... Вярнулася мы, хто — з лесу, хто — з арміі, хто з Германіі, глядзім, няма нашага сяла, адзін бур'ян кальшашца. Пабедавалі мы, паплакалі ды — за сякеры, за лапаты... Ой і рабілі ж людзі! Адсюль у іх столькі сілы бралася? Галодныя, халодныя, а не было ім ні дня, ні ночы. Пала-жылі сілы на етве балота, але ж затое што ні пасееш, што ні пасадзіш — расце, як на дражджах. Ето ж ці не траім чалавекам з нашага калгаса Героя далі?.. Рудаўскому, Сітніцу і Буднік... Трайм!

Цётка Насця хвіліну памаўчала, а потым неяк сарамліва і збянтэжана ўсміхнулася і сказала:

— То і ў мяне ж нешта е... От я вам пакажу...

Старанна выцерпіла ручніком рукі, яна пайшла на чистую палавіну, прынесла адтуль нешта загорнутае ў белую хусцінку і пачала аспярожна разгортваць. На твары ў яе свяцілася нясымеляя, сарамлівая ўсмешка.

— От, — працягнула яна маленькую тоненкую кніжачку, зверху якой ярка бліснуў чырванию і срэбрам ордэн.

«...Гросяка Анастасія Іванаўна... ордэнам Працоўнага Чырвонага Сляга. 31 мая 1952 года.»

Цётка Насця збянтэжана бліснула затуманеным слязою позіркам, пачырванела і пачала загортваць свой скарб у хусцінку...

Дзені хіліца да вечара. У акно свеціць сонца, і ў яго мяккім святле адчуваецца халадок і блізкія прыщемкі.

Цётка Насця сядзіць ля акна і спяшаецца нешта завідна дашыць. Паўз акно мільгае постаць. Цётка Насця, хутка сцелочы шырок за шырок, заклапочана гаворыць:

— Не паспела... Ідзе ўжо мага Куліна...

Чуюцца прыглушаныя крокі ў сенцах, гулчайшыя — у кухні, і праз адчыненыя дзвёры ў пакой заглядвае ладна, з малажавым ружовым тварам і густымі сівымі валасамі жанчына.

— Заходзь, чаго стала ў парозе? — цётка Насця адсоўваецца на край улончыка, даючи месца госці.

Цётка Куліна скідае ватоўку, хустку, вешае ля парога і абводзіць нас вясёлымі сінімі вачамі.

— У цябе ето, Насця, мо госці? — пытаецца яна, прысаджваючыся на ўлончык. — Здалёк?..

— З Мінска.

— Добра, што Мінску да Курыціч клопат е. Толькі дзе ж вы былі, нашы дарагія госцейкі, як у етых Курыцічах усё на грамы мералі. От тады трэба было наглядзець, а то цяпер... Чаго ты, Насця, на мяне пазіраеш?..

— А хто табе што кажа?.. От на, прыкінь, ці добра я рукавы ўставіла.

Цётка Куліна надзяявае чырвоную квяцістую кофту, абцягвае і абладжвае яе на сабе і, памаладзе-ля, прыгожая, бліскава белазуно ўсмешкай:

— Но, які дзед і зірне...

— О-ой, божухна-бацихна, якія ўжо дзяды на ўме. На табе тваю кохту і дай мне з чалавекам пагаварыць... От вы пытаетесь, як жывём. Паваявалі мы са сваім балотам — ето ж яшчэ да вайны пачалі яго асушваць. Канавы трэба было капаць у шырыню паўтара метра, ды ў глыбіню метр трывашца. Дык, паверце, па дваццаць метраў за дзень выганялі. Ідзэм, бувало, увечары дадому, мокрыя па пояс, флаг чырвоны перад сабою нясем, а руکі аж гудуць ад стомы і ногі, настуджаныя за дзень у вадзе, служыць не хочуць... А назаўтра прыйдзем, дый зноў за лапаты. І асіллі-такі, не былі б то палешушки... У тыя гады мы многа паспелі зрабіць, ужо абліжвацца трохі сталі, як пачалася вайна... Дае толькі не насліда мяне гора ў тыя страшныя гады!..

Помню, палавілі нас немцы ў лесе, запёрлі ў таварныя вагоны і павезлі ў Германію. Суткі ездзім, другія... За чэцвера сутак у мяне макавай расінкі ў роце не было. Ну, а ў Германіі рабіла ў памешчыка, па-іхняму баўера. У яго было многа парабкоў: хто са скапіна ўпраўляўся, хто на кухні прыслужваў, а я на поле рабіць хадзіла. Прыйду, бувало, на тое поле, нягожая, галодная, абадраная, зірну ў той бок, дзе сонца ўзыходзіць, ды як загалашу...

Аслабанілі нас з таго лагера амерыканскія салдаты. Прыехала я ў Брэст, ды як глянула, што ето ж

ужо наша зямля, і людзі кругом нашы, і гаворка наша... Назаўтра глянулі на мяне жанкі, з якімі я да Брэста разам ехала, і рукамі ўспяснулі: «Ой, што ж ето з табой зрабілася... Ты ж сівая ўся!» Прыйехала ў Курыцічы... Ні аднае хаты, ні аднаго двара, толькі вечер з канца ў канец сіла па бур'яне гуляе. Пайшла я па етamu бур'яну на сваё селічча. Стала, гляджу... И ні слёз у мяне, ні голасу, толькі чую, як усю мяне з галавы да ног холадам праймае.

Не ведаю, колькі я так прастаяла, як раптам нешта з бур'яну — шусь мне пад ногі. Гляджу — кот, што да вайні ў нас жыв. «Коцічак мой, коцічак...» — нагнулася, каб яго пагладзіць, а ён як фыркне да — у бур'ян. Глядзіш адтуль, па ўсім відно — пазнаў, але страх мацней за ету памяць. Так ён больш ніколі не пайшоў у хату, як мы яго не зналі...

Каб расказаць, як мы тут, на етых папялішчах, жыць пасля вайні пачыналі, то не хапіла б усюе очы. Не было ж у нас ні каня, ні вала — усye тae і скапіны на ўсё сіяло, што мой кот. То, бувало, упражэцца баb дзваніцца па плугу, а я іду за плугам, на хаду адваленую скібу нагой прытоптваю ды яшчэ і пагукваю: «Но-о, жаначкі, но-о! Весялей, мае конікі, варушыцца!» А тыя «конікі», галодныя, цягнуць-цягнуць, выбіюцца з сілы, падаюць у баразну ды як загалосіць! О-ой, божахна-башохна...

Ну, з часам перабылося, перажылося і етам гора. І калгас мы адстроілі, і хат панаставілі. Толькі б і жыць цяпер, дык здароўя няма. Бачыце, якая ў мяне рука? То цяпер яшчэ нічога, а то ж распухне — як калода. Ето ж што ў мяне за прајава була з етам рукою... Іду я неяк з работы, бачу, у адных двары людзей многа сабралася.

— Што тут такое робіцца?

— Карова здыхае. Санешнікам падавілася.

— Так чаго ж вы стаіцё, разавы?

Закасала я рукаў, усадзіла карове руку ў горла, намацала кавалак санешніку, змяла яго ў жмені, а тут карова хапіла паветра ды як сіснє сківіцы...

Карову то я выратавала, а сама от папанасілася з етам рукою, от папаенчыла. Правая ж, карміцелька. Пайду, бувало, палоць, параблю трохі і чую — анямела мая рука, пальцам паварушыць не могу. Тады пачынаю біць яе левайrukой ды прыгавораваць: «Рабі, гультайка, рабі! Нам з табою ніхто не наробыць!» Налупшую стак, трохі ажыве мая рука, і я зноў — за поліва ці за капаніцу.

От якая яна ў мяне выйшла, мая жытка. Пражыла я яе і не малую, а не агледзелася, калі ето яна прамільгнула. Наверыце, другі раз і душа баліць, і рука баліць, а як гляну на белы свет, то цераз еты мой боль ён мне яшчэ мілейшы робіцца. І так хочацца, каб усё было спакойна і ціха, што, здаецца, кінула б, рынула ўсё чысценікі і, як стала, босая і проставалася, усю землю аббегла б ды аглядзела: ці не гарыць дзе, ці не глее дзе якая іскра...

1963 г.

З кнігі «Дзівасіл»

### З глыбіні стагоддзяў

Пасля грамадзянскай вайні дзед Талаш з малодшым сынам Змітром жыву ў Навасёлках. Бабка Пелагея памерла, Васіль Ісакавіч другі раз не ажаніўся. У сялянскай гаспадарцы цяжка абысціся без жаночых рук. Старэйшы сын Даніла жыву асобна. Неяк дзед сказаў Змітру:

«Нехта з нас павінен ажаніцца. Ці ты, ці я...» Зміцер адказаў: «Лепш я ажаніуся». Так у хаце Талашоў з'явілася маладая гаспадыня, жонка Змітра. Жылі дружна, працавалі многа, старанна, у хаце быў дастатак. Змітра пасля выхаду кнігі Я. Коласа «Дрыгва» ўсё часцей началі зваць Панасам — такое імя даў сыну дзеда Талаша пісьменнік у кнізе. Ён ствараў аповесць, не будучы асабіста знаёмым з Талашом, і Васілю Ісакавічу даў другое імя — Рыгор, не

дзёйна, што па-другому называў і дзедавых сыноў.

Дзед Талаш ахвотна ўспамінаў пра сваё гераічнае мінулае ў гады грамадзянскай вайні. Ездзіў у Мінск, сустракаўся з Я. Коласам. У Навасёлкі нярэдка прыезджалі эккурсанты, усе хадзелі ўбачыць легендарнага дзеда... Гаспцей нярэдка сустракаў Зміцер, ён ахвотна расказваў пра сябе, пра бацьку. У маладой сям' з'явіліся дзеци — сыны Уладзімір і Міхail, дочки Клава, Ніна, Валя і Люба. Дзмітрый Васільевіч у канцы 1977 г. прымаў удзел у перадачы, прысвяченай Я. Коласу, дыктар павіншаваў яго з 75-годдзем. А праз некалькі тыдняў сын легендарнага Талаша памёр...

Старэйшы сын Васіля Ісакавіча Даніла выведзены Я. Коласам у «Дрыгве» пад іменем Максіма. Даніла быў больш падобны на бацьку — такі ж каржакава-

ты, нос з гарбінкай, хітраваты позірк дасцілных маленьких вачэй, толькі больш стрыманы, негаваркі. Такім выведзены Максім і ў «Дрыгве». Усё жыщё ён пражыў у Навасёлках, дзе на ўскрайне вёскі і сёння стаіць яго хата. Пражыў Даніла Васільевіч 86 гадоў, у яго было дзесяць дзяцей. Сямёра памерлі ў малым узросце, а сыны Пятро, Якаў і Павел пражылі вялікае, цікавае жыццё. Пятро Данілавіч, падпалкоўнік Савецкай Арміі, бачыў дзеда апошні раз перад самай вайной. Ён расказваў, што дзед вельмі любіў дзяцей, а тыя — старога, заўсёды круціліся каля яго.

Старэйшы ўнук Васіля Ісакавіча Якаў працаў да вайны старшыней мясцовага калгаса «Чырвоны партызан». У час гітлераўскай акупацыі ён з бацькам пайшоў у партызаны, ваяваў у атрадзе А. І. Трухановіча, які ўваходзіў у 130-ю Петрыкаўскую брыгаду. Даніла Васільевіч займаўся гаспадаркай атрада, а Якаў Данілавіч быў камандзірам узвода, ваяваў мужна і смела, як і дзед. У адной з дыверсій на магістралі быў цяжка паранены і памёр як сапраўдны воін-патрыёт.

Такі ж лёс напаткаў і сярэдняга Данілавага сына Паўла — ён загінуў на фронце. Засталіся два яго сыны — Леанід і Аляксандар.

Дочки Васіля Ісакавіча Ганна і Настасся рана пакінулі родную вёску, выйшлі замуж у Аціркі. У сярэдняй, Ганны (па мужу Кнігі), было дванаццаць дзяцей. Сямёра з іх памерлі, засталіся пяць сыноў: Даніла, Васіль, Пётр, Сцяпан, Міхась жывуць у Ацірках, астатнія ў Мазурах і Петразаводску. Ганна Васільевна ўсё жыщё працаўала ў калгасе — рвала лён, грабла сена, палола... Любіла прасці і ткаць. Пражыла яна семдзесят гадоў.

Вельмі падобнай на сваю сястру была малодшая, Настасся. Яна тройчы выходзіла замуж, жаночае шчасце ёй чамусьці ніяк не давалася. У гэтых шлюбах яна нарадзіла трох дачок — Антаніну, Любу, Ліду і сына Фёдара. Выходзіла

яшчэ дзвюх дзячыннак Кацю і Маню — дачок аднаго з мужоў. Двое з дзяцей жывуць у Ацірках. Настасся Васільевна шмат гадоў працаўала даяркай, пражыла семдзесят восем гадоў.

Старэйшай дачэ Талаша, Наталлі, быў наканаваны кароткі век. Замуж выйшла ў вёску Курющы, нарадзіла дачушку Вольгу і памерла, калі ёй было 25 гадоў. Дзед Талаш узяў паўтарагодовую ўнучку на выхаванне. Вольга Савельевна часта ўспамінае дзеда, яго дабрыню і клопат. Маці сваю яна не памятае, але пра цётак можа расказваць доўга. Васіль Ісакавіч часта прыходзіў у Аціркі да дачок і нярэдка браў маленъкую Волю з сабою.

— Калі я прыходзіла з дзедам да цётак, — расказвае Вольга Грэська, — мне ў кожнай з іх бачылася мама. Цёткі былі яшчэ маладыя, яны не шкадавалі для мяне ласкі і цяпла. Не скажу, каб гэта былі пачуцці «да сірацінкі», шкадаванне... Гэта былі ласка і цеплыня вельмі родных людзей.

Цёткі не былі вядомыя, як іх браты. Пра іх у Коласавым творы нават не ўпамінаецца. Гэта былі звычайнія працаўніцы, на плечы якіх лёг увесе цяжар сялянскай працы — уручную жалі, маляцілі, гадавалі дзяцей... Бацькавай славай не карысталіся, не прасілі дапамогі як дочки славутага Талаша.

Многа ўнukaў, яшчэ больш праўnukaў і праprаўnukaў у дзеда Талаша. Многія з іх маюць сярэднюю і вышэйшую адукцыю. Жывуць у розных кутках нашай Бацькаўшчыны, блізкага і далёкага замежжа, працуяць у розных галінах народнай гаспадаркі.

— Любіла я дзеда, і ён мяне, — значае ўнучка дзеда Клаўдзія Талаш, што жыве ў Светлагорску. — Каб не ён, хіба я вывучылася б на ўрача? Не было за што з Петрыкава выехаць. Цяжкія гады былі...

Памяць дзеда Талаша — у глыбокіх каранях, якія ён пакінуў у роднай зямлі, у яго нашчадках, унуках і праўnukах, і яшчэ ў многіх пра-пра...

М. Р. Жыгоцкі

## Воін, вучоны, настаўнік

З дзіцячых гадоў Неафіт Рагозін працаўаў у памешчыпка, змог закончыць толькі два класы царкоўна-прыходскай школы. Не сядзеў склаўшы руکі у час нямецкай акупацыі, бела-польскай інтэрвенцыі краю. У 1919 г., калі Неафіту было 17 гадоў, ён стаў байцом 58-га пяхотнага палка, які трymаў абарону на Прыпяці і Убарці, і хутка быў прызначаны намеснікам камісара батальёна.

У баях з інтэрвентамі Неафіт Рагозін паказаў сябе рашучым і мужнім воінам. Праз некаторы час ён узнічаліў дыверсійную групу, якая здзейсніла шэраг дзёрзкіх аперацый у тыле белапаліякаў. Быў ажыщёўлены рэйд па тылах праціўніка ажно да Сарнаў. Узварваны два чыгуначныя мосты, знішчана шмат жывой сілы і тэхнікі ворага. Потым быў Крым, фарсіраванне Сіваша, удзел у ліквідацыі банд басмачоў у Сярэдняй Азіі. І яшчэ адзін фронт — барацьбы з тыфам, голадам...

Дэмабілізаваўся Неафіт Рагозін толькі ў 1927 г. Закончыў універсітэт імя Я. Свярдлова ў Маскве, інстытут чырвонай прафесуры. Ён прагна цягнуўся да ведаў, шмат працаўаў у галіне эканомікі, і ў 1934 г. быў прызначаны дырэктарам планава-еканамічнага інстытута пры Дзяржплане СССР. У перадвесныя гады Неафіт Ермалаевіч — загадчык кафедры Новасібірскага педінстытута, затым — дырэктар яго. У час ваеннага ліхалецця ён быў камісарам шпіталю.

З 1947 г. Неафіт Ермалаевіч Рагозін працаўаў у Мінку прарэктарам, загадчыкам кафедры эканамічнай геаграфіі Белдзяржуніверсітэта, затым — у Мінскім педінстытуце імя М. Горкага. Прафесар, доктар эканамічных навук.

Узнагароджаны двумя ордэнамі, многімі баявымі і працоўнымі медалямі, Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета БССР.

Памёр Н. Е. Рагозін 11.12.1971 г.

## З крыніц гісторыі

Раманоўскі Васіль Піліпавіч — гісторык Вялікай Айчыннай вайны, доктар гістарычных навук, аўтар шматлікіх манаграфій і навуковых артыкулаў па гісторыі Беларусі ў гады вайны. Нарадзіўся ён у лютым 1918 г. у Кашэвічах. Вучыўся ў Кашэвіцкай школе, затым — на рабфаку ў Капаткевічах. У пачатку 30-х гадоў працаўаў старшим піянерважатым у роднай школе. У 1941 г. закончыў гістарычны факультэт Мінскага дзяржаўнага педагогічнага інстытута імя М. Горкага. З пачаткам вайны жыў у Ратамцы, паблізу Мінска, працаўаў у сельскай гаспадарцы, на чыгунцы, трymаў сувязь з партызанамі і хутка далучыўся да іх. Перадаў партызанам карту фашистыкіх умацаванняў. У атрадзе ўзнічаліў дыверсійную групу, удзельнічаў у многіх аперацыях. Незадоўга да злучэння з Чырвонай Арміяй быў прызначаны намеснікам камісара атрада.

Шмат энергіі аддаў аднаўленню разбуранай гаспадаркі рэспублікі. Васіль Піліпавіч працаўаў намеснікам старшыні райвыканкома, загадчыкам аддзела райкома партыі ў Клецкім і ў Гародоцкім раёнах.

Увесь час у Васіля Раманоўскага быўла няյтолъная прага да ведаў, навуковых даследаванняў, асабліва ў галіне гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. У 1951 г. ён паступіў у аспірантуру Інстытута гісторыі АН Беларусі. Закончыў вучобу, абараніў кандыдацкую

В. П. Раманоўскі



дысертацию. Быў сакратаром парткома, яго прызначаюць вучоным сакратаром Інстытута гісторыі, пазней — намеснікам галоўнага вучонага сакратара Прэзідіума Акадэміі навук. Да 1971 г. працаў загадчыкам сектара гісторыі Вялікай Айчыннай вайны Інстытута гісторыі, затым узначаліў сектар аддзела навуковай інфармацыі АН Беларусі. Шмат увагі ўдзяляў падрыхтоўцы навуковых кадраў, пад яго кіраўніцтвам абаранілі дысертациі многія гісторыкі.

Васіль Піліпавіч карыстаўся вялікім аўтарытэтам і павагай грамадскасці. Ён падрыхтаваў і выдаў шэраг кніг, сотні артыкулаў па гісторыі Айчыннай вайны. Сярод іх найбольш вядомыя «Саўдзельнікі ў злачынствах» (1964), «Нацысцкі тэрор і беззаконне ў Беларускай ССР», «Супраць фальсіфікацыі гісторыі партызанскаага руху» (1962), «Нельга дараваць» (1967), «Супраць фальсіфікацыі гісторыі Беларусі перыяду Вялікай Айчыннай вайны» (1975, у сааўтарстве) і інш. Прыймаў непасрэдны ўдзел у стварэнні трохтомніка «Всенародная борьба в Белоруссии против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны», «Нямецка-фашистыскі генацыд на Беларусі (1941—1944 гг.)», кнігі «Аб партыйным падполлі ў Мінску ў гады Вялікай Айчыннай вайны», якая была падрыхтавана Інстытутам гісторыі АН Беларусі і Інстытутам гісторыі партыі ў 1961 г. У ёй упершыню раскрыты герайчныя і трагічныя страниці мінскага падполля.

Памёр В. П. Раманоўскі 26.1.1992 г.

### Прага да жыцця

...Чакаў Валерый Сераду зусім іншы, страшны лёс у Азарыцкім лагеры смерці. Колькі людзей сталага ўзросту, падлеткаў і дзяцей — аднагодкаў Валерия назаўсёды засталося там!.. Шлях у Азарычы быў доўгім і пакутлівым. Многія месяцы цяжкага жыцця ў сямейным лагеры ў лесе, дзе кожны дзень чакалі

аблавы карнікаў, абстрэлу, дзе звычайні спадарожнікамі былі трывога, страх, холад і голад. У пачатку 1944 г. з'явілася надзея выйсці на сустрач Чырвонай Арміі праз «вароты», што былі створаны партызанамі Паўднёва-Прыпяцкага злучэння для выхаду мірнага насельніцтва і эвакуацыі параненых у Акцябрскім раёне. Ішлі, потым беглі, трапіўшы пад артылерыйскі агонь фашыстаў, і не паспелі прыйсці некалькі кіламетраў, не хапіла лічных гадзін, каб праскочыць. Іх чакалі Азарычы...

Доўга і цяжка расказваць пра пакуты і здзекі, якія давялося вытрымаць у Азарыцкім лагеры смерці. Як начавалі на голай мёрзлай зямлі напрадвесні, як кідаліся пад кулямётныя чэргі да эрзац-хлеба, які на пацеху сабе кідалі каты праз калючы дрот, як уздымаліся ўгару чорныя клубы дыму ад узрышу мін, якія пакінулі фашысты пасля свайго бегства пад ударамі Чырвонай Арміі... Але і радасць вызвалення аказалася заўчастай, вылюдкі прывілі людзям страшныя хваробы з тым подлым разлікам, каб заразіць імі вызваліцеляў. Сапраўды, прыдумаць такое маглі толькі нелюдзі, варвары 20-га стагоддзя...

Валерью Серадзе ўдалося выжыць, перамагчы смерць, хоць доўга лячылі яго ваенныя ўрачы ў шпіталі ў Гомелі. Хто б мог падумаць, што ў 8-гадовым хлапчуку, напалову жывым, не па гадах маленъкім, худым, як шкілет, тоіцца столькі талентаў... Дзе б ні жыў, ні

В. С. Серада



працаўаў Валерый Серада, усюды яму спадарожнічалі поспех, чакалі ўзнагароды. Так было і ў Піцкай сярэдняй школе, і ў Гомельскім інстытуце чыгуначнага транспарту, якія Валерый закончыў з адзнакай. Заняўся спортам — дасягнуў паказчыкаў у лёгкай атлетыцы майстра спорту СССР. Працаўаў на Брестскім чыгуначным вузле, потым — другім сакратаром гаркома камсамола прыгранічнага горада, за ўзорную арганізацыю палітычнай работы на граніцы адзначаны баявым медалём. Узнагароджаны Ганаровай граматай Прэзідытаума Вярхоўнага Савета БССР. Заняўся наукаў — і кожны год, пачынаючы з 1983 г., вызначаўся чарговай прыступкай на крутym і нялёткім шляху: кандыдат эканамічных наукаў, дацэнт, доктар наукаў, прафесар... Валерый Сцяпанавіч вядзе науkovую і педагогічную работу, узначальвае кафедру эканомікі і сацыялогіі ў Беларускім педагогічным універсітэце. Выдаў сем кніг і манаграфій. Не быў у баку і ад грамадскай работы, ён член каардынацыйнай групы Руху беларускіх інтэлектуальных рэсурсаў. Адкуль столькі энергіі, прагі да жыцця?.. Магчыма, жыве, творыць, працуе за сябе і за тых, каму не суджана было вырвацца з учэпістых лап смерці ў Азарыцкім лагеры. Яны назаўсёды засталіся там, у мёрзлай сакавіцкай зямлі 1944 г., а маглі бы вырасці такім же адукаванымі, таленавітымі, прыносіць карысць сваёй радзіме, якая без іх працевітых рук апынулася ў незайдзросным становішчы — колкі страціла шматпакутная Беларусь!...

В. Р. Феранц

### Вузлаватыя карані

Сям'ю Азёмшаў тут ведаюць усе — бацьку, амаль 90-гадовага Кірыла Дэмітрыевіча, яго сыноў, учэпістых і моцных не столькі целам, колкі духам, светлым разумам... Патрыярх вёскі Старына да глыбокай старасці вызначаўся цвёрдасцю і непахіснасцю ха-

рактару. Такімі выхаваў ён і сыноў. А лёс яму выдаўся нялёткі. Калектывізацыя, масавыя рэпрэсіі, у якіх краўцу-саматужніку цудам удалося ўцалець, а тут войны, адна за другой — паход Чырвонай Арміі ў Заходнюю Беларусь, савецка-фінляндская вайна, Вялікай Айчыннай... Як яму, партызанскаму сувязному, удалося выратавацца ў час аблавы карнікаў, схаваўшыся за нямецкімі шынялямі, і сёння не верыцца... Фронт, баявыя будні радавога сувязнога, пераможныя салюты ў вясенний Празе... Медаль «За адвагу» — сціплая адзнака яго вогненнага шляху на вайне, але галоўная ўзнагарода — застаўся жывым, і вось яны — сыны...

Сыны падрасталі, рана даводзіліся становіща на ногі, адпраўляцца ў самастойнае жыццё. Пакінуў бацькоўскую хату Якаў. Вучыўся ў Пінску, прайшоў прыступкі службовай лесвіцы ад камсамольскага вожака Капаткевіцкага раёна, старшыні Рэчыцкага райвыканкама да начальніка ўпраўлення юстыцыі Гомельскага абблыканкома. Якаў Кірылавіч Азёмша — член калегіі Міністэрства юстыцыі, заслужаны юрист Рэспублікі Беларусь, узнагароджаны двумя ордэнамі «Знак Пашаны».

Своеасаблівую памяць у рэспубліцы пакінуў Леанід Кірылавіч Азёмша. Многія раённыя цэнтры ўпрыгожваюць лепшыя будынкі — былья памяшканні райкомаў партыі. Яны служаць сёння іншым мэтам, а данамог іх узвесці Леанід Азёмша, калі працаўаў у фінаддзеле ЦК КПСС і фактычна распараджаўся сродкамі для будаўніцтва партыйныхофісаў. Да гэтага ён быў галоўным бухгалтарам ЦК ЛКСМБ і ў час шматлікіх праверак фінансавых спраў камсамольскіх дзеячаў сам М. А. Суслаў аднойчы здзівіўся: «Як можна застацца чыстым у моры бруду?..» І забраў Л. К. Азёмшу ў Москву.

Цяпер Леанід Азёмша — намеснік вядомага расійскага дзеяча, старшыні савета дырэктараў наукова-прамысловага саюза Расіі А. Вольскага.

Мікалай Азёмша... Памёр у 14-гадо-

вым узросце ў гады акупацый. А ў 1948 г. у Кірыла Азёмшы нарадзіўся яшчэ адзін сын, якога назвалі ў памяць памершага. Нялёгкі шлях выпаў Мікалаю Азёмшы, а пачынаўся ён, як і ў старэйшых братоў, з камсамола, з пасады сакратара камітэта ЛКСМБ на асваенні нафтапромыслаў Беларусі. Завочная вучоба, сямейныя клопаты, пераезды, кіраўніцтва прамысловым аддзелам Гомельскага аблвыканкома... Усюды працаў Мікалай Азёмша «на знос», доб-

расумленна, не шкадуючы сіл і здароўя. Цяпер ён — упраўляючы аддзялення «Белнешэнномбанка».

...Такая адна толькі сям'я з вёскі, якая знікае з твару зямлі. Памяць аб ёй — у такіх людзях, як моцная, учэпістая сям'я Азёмшаў, генерал-палкоўнік П. Р. Чаус, заслужаны настаўнік рэспублікі С. Ф. Серапін і многіх іншых вяскоўцах.

В. Р. Феранц

## З ГЛЫБОКІХ ВЫТОКАЎ

**Фядосік Анатоль Сямёнавіч** (н. 7.2.1926 г. у в. Кашэвічы) — доктар філалагічных навук, прафесар, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР, заслужаны дзеяч навукі. У верасні 1942 г. стаў байцом партызанскаага атрада. У складзе дыверсійнай групы, якога ўзначальваў У. Круковіч, удзельнічаў у многіх баявых аперацыях. У маі — чэрвені 1944 г. уваходзіў у разведгруппу І. Аршоха партызанскаага атрада імя І. Маставога. З ліпеня 1944 г. па красавік 1945 г. ваяваў на фронце.

З мая 1946-га па жнівень 1949 г. працаў ў Кашэвіцкай сярэдняй школе, у 1953 г. закончыў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. З кастрычніка 1958 г. — у Інстытуце мастацтвазнаўства, этнографіі і фальклору АН Беларусі, намеснік дырэктара па навуковай работе. Аўтар 27 кніг і брошур, звыш 300 навуковых артыкулаў. Пад яго кіраўніцтвам і пры непасрэдным удзеле выдадзены 42-томны звод беларускай народнай творчасці.

Узнагароджаны ордэнам Айчыннай Вайны II ст., медалямі «За адвагу», «Партызан Айчыннай Вайны» I ст. і адзінаццю іншымі.

## Фальклор Петрыкаўшчыны

Вусная паэтычная творчасць Петрыкаўскага раёна, як і ўсяго ўсходняга

Палесся, на працягу стагоддзяў з'яўлялася важнай часткай духоўнай культуры народа. У некаторых вёсках яна захавалася і сёння. На Петрыкаўшчыне бытавалі ўсе жанры і віды каляндарна-абрадавай паэзіі. Яшчэ з зімы селянін клапаціўся пра будучы ўраджай, і абрады павінны былі магічна садзейнічаць земляробчу му плёну. Яскрава праявлялася такая ўтылітарна-магічная накіраванасць каляндарных абрадаў у калядных песнях. Да каляд сяляне рыхтаваліся яшчэ з піліпаўскага посту. Да вечара ў гэты дзень нельга было есці вараных страў. Памятаю, як бабуля і маци рыхтавалі крута звараную ячную кашу з алеем — куццю, квас з грыбамі, рыбай, аўсяны кісель, бліны з макам, рыбныя і іншыя посныя стравы. На стале павінна быць не менш 12 страў, і кожны ўдзельнік вячэры авалявалі быў паспрабаваць іх. Мы нецярпліва чакалі вечара. Дзед прыносіў у хату салому, рассцілаў яе па падлозе, а на стол пад куццю клаў сена, садзіўся як гаспадар на кут пад абразы, запрашаваў усіх за стол. У некаторых вёсках слалі на стол сена, накрывалі белым абрусам, гаспадар ставіў пляшку гарэлкі, потым браў гаршчок з куцёй, тройчы абыходзіў хату, стукаў у акно. Жонка пыталася: «Хто там стукае?» «Сам Бог стукае з цёплай, мокрай вясною, з гарачым небурлівым летам, з сухой і багатай восенню». Жонка запрашала ў хату. Гаспадар наліваў чарку гарэлкі і гава-



А. С. Фядосік

рыў: «Дай жа, Божа, за год даждаць Каляд у добрай радасці і карысці...» Спачатку елі хлеб з сытой, квас і іншыя стравы, а апошнюю — куцю. Прыймаўкі, якія суправаджалі пачатак ежы, мелі ўтылітарна-магічную мэту: садзейніцаць будучаму ўраджаю. Гаспадар чэрнаў лыжку куці і клікаў мароз: «Мароз, мароз, хадзі куцю есці! Каб ты не марозіў ячменю, пшаніцы, гароху, сачавіцы, проса і грэчкі і ўсяго, што мне трэба пасеяць». Жонка падыходзіла з лыжкай куці да акна, якое знаходзілася насупраць печы, стукала і гаварыла: «Мароз, мароз, хадзі куцю есці, каб не марозіў расады агуркоў, гарбузоў, буракоў і ўсяго, што трэба пасадзіць і пасеяць»<sup>1</sup>.

Другая куція адзначалася напярэдадні Новага года і называлася багатай, да яе рыхтаваліся мясныя стравы, каўбасы. Але куція таксама была галоўнай стравай, толькі не посная, а скаромная. Замест сена на стол клалі салому і накрывалі абрусам. Калі куція стаяла на стале, гаспадар адчыняў акно і тройчы клікаў мароз:

— Мароз, мароз, ідзі куцю есці! Улетку не бывай, а ў зіму прыбытай, бо будзем цябе біці жалезнымі пугамі!

І сену, і саломе, якія выкарыстоўваліся на куцю, надавалася магічнае значэнне. Сена аддавалі жывёле, каб была здаровая і прадукцыйная. Салому малацилі кулакамі настале, выцягвалі саломінкі і па іх даўжыні вызначалі будучы лён, адшуканыя зярніты змешвалі з насеннем, каб быў лепшы ўраджай. Саломай абвязвалі дрэвы, каб плады былі саладзейшыя і непашкоджаныя.

На багатую куцю хлонцы і дзяўчата

хадзілі шчадраваць, вадзілі «казу», «жураўля», «каня». Даводзілася назіранець у пачатку 30-х гадоў ваджэнне «каня» ў в. Кашэвічы. Ролю «каня» іграў Пугач Арсенъ. Каркас «каня» абцягвалі белым падатном, вельмі падобнай да сапраўднай была галава, вочы рабіліся з маністаў, грыва з конскіх валасоў. Калі «конь» скакаў, разам з ім танцевалі хлонцы і дзяўчата пад ігру гармоніка і спявалі:

Ой, добры вечар, пане гаспадару,  
Святы вечар!  
Ці спіш, ці ляжыш, ці паціху сядзіш?  
Святы вечар!  
Устань з пасцелі, адчыні дзвёры,  
Святы вечар!  
Адчыні дзвёры, зажыгай свечы,  
Святы вечар!..

Хадзілі ў вёсках Петрыкаўскага раёна і з «казой», якой апраналі аднаго з удзельнікаў гурту. Вядомы фальклорыст П. Бяссонаў у 1871 г. адзначаў, што ў некаторых месцах «каза» ўбіраецца вельмі прыгожа (ёю апранаеца хлопец): з мордай, рожкамі, у лентах, з бразоткамі. Абрадавыя дзеяствы з «казой» мелі ярка выражаны ўтылітарна-магічныя характеристы. У яе вобразе ўвасабляліся пладавітасць, здольнасць паўплываць на ўраджайнасць і стан дамашніх жывёл. Функцыянальнасць абрадаў з цягам часу змянялася: дамінантная ўтылітарна-магічная функцыя ўступала месца цырыманіяльнай і пацешлівой, мастацкай. Аб практичнай накіраванасці абрадавых дзеяствіў пры хаджэнні з «казой» сведчаць песні:

Дзе каза ходзе, Там жыта стогам, Дзе каза родзе, Там жыта ногай, Дзе не бывае, Там жыта капой. Там вылягае, Дзе каза хвастом, Дзе каза рогам,	Там жыта стогам, Дзе каза ногай, Там жыта капой. Дзе каза хвастом, Там жыта кустом.
---	---

На калядныя святы вялікім поспехам у гледачоў карыстаўся народны ляльковы тэатр — батлейка. Эта была скрынка ў выглядзе хаткі з дахам, пярэдняя сцяна ў якой была палатнянай і падымалася як заслона ў тэатры ў час прадстаўлення. У задній сцены існавала два прапэзы ў выглядзе дзверак, у прameжку знаходзіліся дзве лялькі — Божай Маці і Іосіфа, а перад імі ў люльцы маленькага Ісуса Хрыста. На дне скрынкі замацоўваўся дрот, па якім рухаліся лялькі. Сцены скрынкі абклейваліся малюнкамі духоўнага зместу.

Прадстаўленні батлейкі пачыналіся з новазапаветнага сюжэта — аб нараджэнні Хрыста. На верхнім ярусе скрынкі з'яўляліся дзве лялькі віфлеемскіх пастухоў, яны кланяліся нованараджанаму

<sup>1</sup> Земляробчы каляндар: Абрады і звычай / Уклад. А. І. Гурскі. Мн., 1990.

дзіцяці і паведамлялі публіцы пра з'яўленне анёла, які казаў аб нараджэнні «цара славы». Прыходзілі з дарамі волхвы, цары персідскія і кланяліся Ісусу. У ніжнім ярусе ішло прадстаўленне пра цара Ірада, забойства ўсіх новонароджаных хлопчыкаў.

Камічна падаваліся вобразы мужыка Мацея і доктара. Доктар лячыў Мацея, які аб'еўся кущі і не мог «ні сапці, ні дыхці, ні дамоў... дайсці», вельмі дзіўна: браў яго за каўнер, біў аб сцину і прыгаворваў: «Маней — пацей, Мацей — пацей!» Ён загадваў «з патыліцы кроў пусціць, на пуне банкі паставіць..., узядль моху, чартапалоху, мушыных вантрабак, камарынага шмэльцу і янгэ нечага троху». На пачеху публікі разлічана паведамленне Мацея, што ён змяшаў усё гэта, глынуў, але не палаігчала.

Шырокое распаўсюджанне мелі на Петрыкаўшчыне абраады і паэзія веснавога цыкла земляробчага календара. Моладзь гукала вясну, спявала вяснянкі, сярод якіх асабліва папулярнымі былі песні «Вол бушуе, вясну чуе», «Прыйдзі, прыйдзі, вясна», «Вясна, вясна красна, што нам прынясла»... Асаблівую цікавасць у гэтым цыкле ўяўляюць валачобныя абраады і песні, якія складаюць нацыянальную спецыфіку абраадавай паэзіі беларусаў, таму што лепш захаваліся, чым у іншых народаў. Валачобныя песні нагадвалі калядкі як па функцыянальнасці, так і па зместу і мастацкай форме. У гурт валачобнікаў уваходзілі запявала, падхопнікі, «асвістыя» (тыя, што падсвіствалі), музыка і інш. Валачобнікі хадзілі ад хаты да хаты, велічалі гаспадароў у песнях, славілі гаспадарку, у якой, як співаў гурт, мяркуеца багаты ўраджай, прыплод жывёлы і дабрабыт у хаце. У многіх песнях на полі працуецца святыя і сам Бог. Валачобнікі зычылі здароўя, шчасця і дабрабыту гаспадарам і ўсёй сям'і, прасілі падарункі.

У в. Кашэвічы ў пасляваенны час запісана песня «Валачобнікі — людзі добрыя», у якой яскрава выяўляеца аўтылітарна-магічная функцыя абрааду — садзейнічаць ураджайнасці на полі і прыплоду ў хляве. Валачобнікі не прасілі, а патрабавалі падарункаў:

А дай яечак на плод авечак,  
І дайдзе саланінъ на плод свініны.  
А не дасце яйца — здохнець аўца,  
Падзеш на поле — саху паламаеш...

У валачобных песнях спачатку валачобнікі паведамляюць пра сустрэчу з Богам «на першы дзень Вялікадня», дапытваюцца патрэбнай ім вёскі і пэўнага гаспадара. Гэта своеасаблівы за-

чын, пасля якога гаспадар велічаеца, усхваляеца ён і яго адзенне. У такім убранным ідзе ён у царкву і просіць «частай долі да тры радасці»... Славяцца яго дзеці, коні вараныя, валы палаўныя, жыта ядранае, багаты двор, на якім жалезны тын, медзяныя вароты, дашчаныя замёты.

У найбольш поўных варыянтах эпічна апавядаеца пра божых угоднікаў, якія дапамагаюць селяніну ў полі і ў гаспадарцы. Напрыклад, Мікола так тлумачыць, чаму ён «прызабавіўся» і са спазненнем прыйшоў да гаспадара:

— А па полю хадзіў да расу расіў,  
Я па межах хадзіў, жыта радзіў,  
А па бару хадзіў да раі садзіў!

Такую ж работу ў іншых песнях выконвае Ілля, Юрый і іншыя святыя. Хораша паэтызуеца жыта:

Гаманіла ў полі ядрано жыта.  
Ядрано жыта гаспадара кіча:  
«Да ты, гаспадару, адведай мяне,  
Адведай мяне ў скарадзе,  
Адведай мяне ў усыпанне,  
Адведай мяне ў красаванне,  
Адведай мяне ў палаванне,  
Як пойдзеш жанцоў нанімаць»...

Прызначэнне абрааду і песен тут відавочна: садзейнічаць ураджайнасці на полі. Падобныя ж клопаты адлюстроўваюцца ў розных варыянтах і аб жывёле. Ахоўнікам кароў часцей выступае Юрый: ён кароў пасе, дамоў прыгане, у хлеў загоніць і слаўцо «згаворыць»:

Гэтаму статку не будзіць упадку  
Ні ад мядведзя, ні ад нарову,  
Ні ад гада быгучага,  
Ні ад змея лятучага.

Як Юрый кароў, Мікола ахоўвае коñней. У многіх валачобных песнях апавядаеца пра дзіўныя праявы, якія адбыліся ў двары, хаце, гаспадарцы: чатыры кароўкі ацяліліся, чатыры кабылкі ажараўліліся, жонка абраадзілася...

Абрады суправаджалі і выган жывёлы ў поле. У Камаровічах, як і ў іншых месцах, адбывалася гэта на Юр'еў дзень перад усходам сонца. Кароў выгнялі на засеянае жытам поле (выгнаць на расу), каб засцерагчы ад шкоднай травы і каб у іх прыбывала малако.

Цікава святкавалася Тройца, або Сёмуха, абраднасць якіх адлюстроўвала культ расліннасці, характэрны для нашых продкаў. Галінкамі бярозы, клёна і іншых дрэў з маладымі зялёнымі лісточкамі, аерам упрыгожвалі хату, двор. Падмяталі сцежкі, пасыпалі іх пяском. Дзяўчата вілі з кветак вянкі, спявалі песні, якія адлюстроўвалі абрадавыя дзеянні...

Вынікі цяжкай земляробчай працы ярка адлюстраваны ў жніўнай пазіі. Асабліва цікаўныі былі абрады зажынак і дажынак. У розных народаў пачатак жніва суправаджаўся спецыяльнымі абрадавымі дзеяннямі як важнейшая падзея ў жыщці земляроба. «У Ка-

паткевіцкай воласці жнейка, зажаўшы жыта ў тры прыёмы, зрэзвае левай рукой адно сцябло і затыкае яго сабе пад пояс для таго, каб не балела спіна, а гнулася б так, як сцябло. Астатнія сцёблы яна кладзе крыжападобна, чым выказвае ўдзячнасць Богу і веру ў засцерагальну сілу крыжа супраць выкрадання злымі людзьмі», — пісаў П. В. Шэйн. Цікавы абрад «завіванне барады» і шматлікія песні, якія спяваліся пры гэтым. «Завіванне барады» — гэта значыць пук каласоў, звязвалася з персаніфікацыяй казла як уласабління пладавітасці і росту. У в. Кашэвічы на «завіванне барады» звычайна пакідалі тры сцяблінкі жыта, пад якія клалі хлеб і соль, палівалі сцябліны вадой і прыгаворвалі або спявалі:

Радзі, Божа, жыто  
На новае лето.  
Наши младкі малы,  
Штоб стоячы жалі  
Да ў снапочкі вязалі  
І ў копачкі клалі...

Петрыкаўшчына багатая цікаўныімі радзіннімі абрадамі. У палешуку наогул існавала шмат павер'яў і забабонаў, якія павінны быті ўлічвацица цяжкай жанчынай. Ёй не дазвалялася доўга глядзеши ў лостра або ў ваду, каб дзіця не стала касавокім; наступаць на дугу, абручы, палазы і іншыя крыўяя прадметы, таму што дзіця будзе гарбатым; красці і карыстацца чужымі речамі, інакш нованараджаны вырасце злодзеем. Цяжкарная жанчына імкнулася пазбегнуць сурокаў. Каб аблегчыць роды, адчынілі дзвёры, развязвалі ўсе вузлы, а часам і царскую браму ў царкве і г. д.

Для хрыпчэння дзіцяці запрашалі куму і куму — хрышчонкі бацькоў нованараджанага. Калі ў сям'і паміралі дзеці, бралі за кума першага сустречнага. Бабка-павітуха давала хрышчонай маці вузельчык, у якім былі сабраны хлебныя зярніты, соль і гліна з печы. Вузельчык выкідаўся на скрыжаваннях дарог, каб пазбегнуць ліхой сустрачы, сурокаў<sup>1</sup>. Дз. Пашын у 1880 г. у «Мінскіх епархиальных ведомостях» пісаў пра звычай ў м. Петрыкаве: «Калі прыносяць хрысціць дзіця, то пры павінен быць загорнуты ў пялёнках маленкі вузельчык з кавалачкамі хлеба, солі і вугалю, каб дзіця, калі вырасце, мела хлеб, соль і агонь»...

Пасля хрыпчэння засталінья бяседа — хрэсьбіны. Да гэтай урачыстасці бабкай-павітухай абавязкова рыхтавалася каша. У песнях, якія спяваліся ў час засталінай бяседы, усладулялася перш за ўсё бабка, яе чуласць і пчыляра спагадлівасць. Нібы працягам гэтай песні быў паказ сустрэчы ўнучкі з баубуляй, якой яна абліцала: мерачку проса за тое, што прыйшла боса, каробку муки, каб «прылажыла» да яе рукі, сіню наметачку, каб прылажыла руку к жываточку. Асабліва шмат песень прысвячалася куме і куму, пераважна жартуючых. Ніямала песень пра куму і куму наслід эратычныя характеристар, адлюстроўвала іх сапраўдныя ўзаемадносіны, што часам бывала ў рэчаіснасці.

Хрэсьбіны звычайна заканчваліся разбіваннем гаршка з кашай. На Петрыкаўшчыне ў многіх вёсках яшчэ і зараз існуе звычай, паводле якога разбівае гаршчок той, хто пакладае больш грошай. Адбываецца своеасаблівае спаборніцтва за гонар разбіць яго. Крута звараную прасяянную кашу рэжуць на кавалкі. Кум, які часцей за ўсё дзеліць кашу, дасцінае прапануе аднаму за другім удзельнікам застолля кавалкі, за што тыя даюць падарункі і трапіна прамаўляюць зычэнні нованараджанаму і сям'і. Разбіваючы гаршчок з кашай, гавораць:

- Гадуй, Божа, малое, каб на той год другое.
- Кладучы падарунак (або грошы) і падымалочы чарку з гарэлкай, зычаны:
- Ніхай Бог гадуе і долю гатуе.
- Або:
- Дай, Божа, прыжадца ды вяселле згуляць.

<sup>1</sup> Шейн П. В. Материалы... Т. 3.

Вялікай разнастайнасцю абрадаў і паэтычных твораў вылучаеца вяселле. У 1914 г. апісанне вясельнага абралу ў в. Дарашэвічы зрабіў выдатны польскі этнограф-фалькларыст К. Машынскі. Спачатку былі запоіны, а пасля за тыдзень — два да вяселля наладжваліся заручыны, у час якіх жаніх і нявеста абменьваліся пярсцёнкамі, падарункамі. Рыхтуючыся да шлюбу, старшая дружка ўпрыгожвала рознакамі каснікамі збрую каня жаніха. Маладая брала з сабою сушаныя груши і кідала іх на дарогу, каб не было сурокаў. У картэжах маладой і маладога ехала па 15—30 чалавек, жаніх і нявесту звалі князем і княгінай.

У маладога апрача караваю пяклі так званы месяц (у форме сярпа), у маладой — рагаля (называўся шышкай). Шышку маладая трymала за пазухай, калі ехала да свёкра і абходзіла гаспадарчыя будынкі. Якое значэнне надавалі караваю відаць з таго, што пакуль каравай у маладой (княгіні) не спячэцца і яго не вынесуць у клець (а гэта бывала вельмі позна), світу жаніха не пускалі ў двор, «хоць бы трэба было чакаць усю ноч».

Вяселле пачыналася пасля таго, як у маладога спякуць каравай. Бацька жаніха склікаў бяседу, запрашаў словамі: «Прашу Бога і вас на вяселле!» Калі збіраліся ў хаце «князя», старши дружка прасіў бацькоў дазволіць падпразацца. Дружкі бяруць у гэты час свае плеценыя чэрвяцовых паясы, гэта значыць пафарбаваныя кашанільнай чырваниню, перавязваючы і тройчы абыгаюць вакол стала. Потым зноў звязаюцца да бацькоў: «Благаславіце, ацец, маці, маршаўкам гукаці!» Атрымаўшы патрэбны адказ, працягваюць гукаць, а свахі ў гэты час пачынаюць спяваць:

Зыграўся рой па шчырому бару;  
Хоча он палящеці ў шчырмья бары,  
На жоўтыя цвяты да на салодкія мяды і г. д.

Калі позна ўвечары дружына маладога прыяджала ў вёску маладой, жаніх ішоў да яе і абменьваўся падарункамі:

даваў гроши, булкі, абаранкі, яна яму — арэхі і гарбузікі разам з хусткай, у якую іх насыпала. Падарункі даваў «князь» і матцы нявесты: чобаты або чаравікі, віно ці гарэлку, а яна яму насыпала ў ту ю бутэльку жыта, давала таксама намітку. Жыгта ў вясельных абрадах адыгрывала вялікую ролю, сімвалізавала шчасце і дастатак.

Рэшткі старажытнай формы шлюбу — умыкання — захаваліся ў абраадзе, які імітаваў захоп двара і хаты нявесты. Дружына жаніха («князя») прыпынялася перед зачыненымі варотамі маладой, яны адчыняліся толькі тады, калі выносілі ў клець каравай. Калі дружына ўваходзіла на падворак, дзвёры ў хату таксама аказваліся зачыненымі: родныя нявесты білі сякераю абліску, таўклі ў ступе ваду, а дружкі маладой спявали:

Не наступай, Літва!  
Бо будзе з намі бітва.  
Сіцьмом! да рубацемо!  
Да Манечкі не давапемо!

Адным з важнейшых вясельных абрадаў быў пасад нявесты. Яе брат рабіў выгляд, што хоча адрезаць валасы, але, атрымаўшы плату, пакідаў іх. Калі маладая сядзела на пасадзе, хросная маці або братавая, адзетая ў кожух, вывернуты воўнай наверх, і ў шапцы, падыходзіла да яе, намазвала валасы маслам і абсыпала самасейным макам, каб ніхто не прыставаў, не сурочыў. Тройчы абводзіла галовы маладых свечкамі, падпальвала разам узятыя іх валасы, аддавала патушаныя свечкі так званай свяцельніцы, а валасы нявесты збирала і накрываала чапцом, звязвала маладых поясам і накрываала наміткай.

Расставанне маладой з бацькамі адбывалася таксама з цырыманіяльнымі дзеяннямі. Яна адвязвалася ад жаніха, падыходзіла да покуці, адбівала паклоны і цалавала абрэзы. Следам за ёю ішоў малады і паўтараў дзеянні нявесты. Маладая падала ў ногі бацьку і прасіла благаславення, жаніх схіляў галаву. «У агульнай цішыні, якая перарываецца плачам дзяўчыны, гучаць сло-

вы благаславення: «Няхай табе Бог дасць шчасце і долю і век доўгі». Праз хвіліну гэта самае паўтарае матка, пасля чаго маладая ўстае, кланяеца ўсім родным, урэшце, усёй бяседзе і прымае ад іх благаславенне»...

Развітваючыся з бацькамі, дзяўчына моцна галасіла. Бацька перахрышчваў перад возам дарогу. Маладая сядзелі, звязаныя поясам, на першым упрыгожаным возе, кіраваў коньмі старши дружка. Нявеста тримала за пазухай шышку, грэбень, талерку і лыжку, а ў кішэні — авёс і жыта, у маладога была толькі хустка за поясам. Усю дарогу спявалі, іграла музыка, дружкі пакрыквали. Матка маладога сустракала вяслле ў такім жа кажуху, вывернутым воўнай наверх, і ў шапцы, як і маці дзяўчыны, несла за пазухай палатно, хустку або падушку і вітала маладую, якая дарыла што-небудзь свекрыў. Маці сыпала праз галовы маладых хмель, жыта, авёс, каб дзеці добра гадаваліся. У хаце маці «князя» падносіла да вуснаў маладых лыжачку мёду, каб любіліся і «салодка жылі».

Вяслле працягвалася ў доме маладога. Пад непрыстойныя песьнікі старши дружка праводзіў жаніха і нявесту ў клець, дзе іх укладвалі на разасланую пасцель. Дружкі і бацькі маладой прыязджалі раніцай да хаты жаніха. Сустракаючы іх, выносялі стол. Старши дружка выводзіў маладых з клеці. Маладая звычайна плакала. Каб маладая сям'я была багатай, віталіся не голай рукою: жаніх — праз палу, нявеста — праз хустку, дружкі — праз адзенне.

Амаль для ўсяго рэгіёна характэрны былі агледзіны. Пад гэтым тэрмінам разумелі знаёмства з гаспадаркай, якое адбывалася перад вясллем, і агляд кашулу маладой. Калі выяўлялася, што нявестка не цнатлівая, у некаторых вёсках світу маладой ablіvalі водой і выганялі з двара, у іншых — бацькам

надзявалі на шию хамут.

Завяршалася вяслле таксама самабытнымі, адметнымі абрарадамі. Прыданкі прыносілі ў печ дровы, каб «маладая гладкая буда». К. Машынскі заўважаў, што ў в. Снядзін у хату ўносілі вулей з пчоламі, уводзілі каня або вала, каб «худоба вялася». У апісанні К. Машынскага расказваеца пра цікавы звычай пераапранання на трэці дзень вяслля: «госці пераапранаюцца бабамі, адзін з іх дзедам. Гэтаму апошняму яны робяць бараду з ільняной кудзелі або з саломы і, ходзячы па вёсцы, строяць розныя жарты (дурдаць)». Цікавая яшчэ адна дэталь: гарэлку на вясллі вылівалі ў місі і чэрпалі.

Вяслельныя цырымоніі заканчваліся адведзінамі: бацька дзяўчыны збіраў прыданак і ў першую нядзелю пасля вяслля ехаў з ім да маладых у госці, а ў наступную нядзелю бацькі жаніха адведвалі яго цесця.

Калі мяслі каравай, спявалі шмат жартоўных песень, у якіх каравай пазтызываўся, персаніфіковаліся ўсе рэчы, звязаныя з яго выпечкай:

Наша печка рагоча,  
Караваю яна хоча,  
А прыщечак заіваеца,  
Караваю спадзяваеца...

Персаніфіковаўся і сам каравай: ён «уджаліўся... у печы, да й аблёк сабе плечы». Да караваю звярталіся ў песнях як да чалавека, славілі яго: «Караваю, мой раю, я да цябе йграю...»

А. Аўрамец успамінала, што ў 1973 г. яна назірала вяслле, якое ехала з Замошша ў Петрыкаў на дзесяці вазах. На адным возе сядзеў сівы дзед, які аддаваў замуж унучку (заплашчі ў саўгасе за падводы 100 рублёў). Коні былі упрыгожаны каснікамі. Ігралі скрыпка, гармошка, білі ў турэцкі барабан. Вяслле было незвычайнім, яно выклікала вялікую цікавасць у Петрыкаве.

На Петрыкаўшчыне, як і ва ўсёй Беларусі, існавалі пахавальныя абрарады, у якіх ўваходзілі хайтурныя галашэні — імправізаваныя творы з пырокім выкарыстаннем мастацкіх прыёмаў і сродкаў народнай паэтыкі. Народныя традыцыі ў пахавальнym рытуале палешукоў захаваліся ў большай або меншай ступені ў многіх вёсках і зараз. Звесткі аб асаблівасцях пахавальнага абрараду ў Петрыкаве,

зафіксованых у 1859 г. свяшченнікам Дз. Пашыным, дайшлі ў публікацыі ў «Мінскіх Епархиальных ведомостях» (1880) і ў «Матэрыялах для вывучэння быту і мовы рускага насельніцтва Паўночна-Захоўнягра краю» П. В. Шэйна. Сярод іх, напрыклад, такія: ніхто не павінен пераступаць крышку труны, каб нябожчык іх не турбаваў ноччу. Пасля таго як вынясуць з хаты нябожчыка, падлогу і лавы пасыпалі жытам, каб быў жывыя ўсе, хто застаўся ў доме. На месцы, дзе ляжы нябожчык да таго, як яго пакладуць у труну, старышы ў хаце павінен сядзець, каб на тым месцымаглі сядзець або ляжаць жывыя. Існаваў таксама звычай адкупляць зямлю для нябожчыка: пры апусканні труны ў магілу кідалі капейку або дзве (у в. Кашэвічы гэты звычай захаваўся да апошняга часу, але «адкупляюць» зямлю, калі на месцы магілы калісьці быў пахаваны нябожчык). У труну клалі речы, якія любіў памершы. Дз. Пашын пісаў, што аднаму нябожчыку хацелі пакласці скрышку, а калі не дазволілі, сваякі яго патрасілі пакласці хоць струны. Ім растлумачылі, што тады трэба класці саху, касу, сякеры і іншыя інструменты. Аднак нябожчыку струны ўсё ж тайна паклалі. Не забіралі з могілак вяроўкі, з дапамогай якіх апускалі труну. Іх вешалі на драба або на крыж, «...дрэвы і крыжы ўвешаны стлеўшымі або яшчэ даволі трывалымі вяроўкамі, якіх аднак ніхто не адважыца ўзяць для выкарыстання»<sup>1</sup>.

Пахавальны абрад быў насычаны галашэннямі, якім надавалася важнае значэнне, абумоўлене верай, што пасля плачу нябожчыку адпускаюць грахі. У галашэннях адлюстраваліся ўзелені людзей аб замагільным жыцці, быт і праца, сямейная ўзаємаадносіна. Вядомы беларускі фальклорист М. Я. Нікіфароўскі адзначаў, што галашэнне — гэта імправізацыя, якая наядэ́т паддаенія абагутлівенню. «Як хто ведаець, так той па своему бацьку ѹ плачыць», — прыводзіў ён народную прымаўку. Сярод галашэнняў нямала высокаашычных твораў. Памяшаныя-ласкальныя суфіксы ў зваротах да нябожчыка эмасыяльна ярка раскрываюць стаўленне да памёршага: «А мой гаспадарочак, а мой яварочак!»; «А спадарочак, мой шчымялечак!»; «Дружок жа мой галубочак». Душэўны бось асабліва выразна адчуваецца ў хайтурных галашэннях па дзесячах: «Яблычка маё недаспелае, ягадка мая недазрэлая»; «Дачушка мая, зязюлечка мая»; «Лісточак мой зялёненкі, пяточак мой чырвоненкі»... У Кашэвічах даводзілася назірань, як плакала па памёршаму яго сваячка: прыпала да труны і са слязамі загаласіла, чаму ён рана пакінуў гэты свет, нагадала яго дабрыню, працавітасць, потым адышла і амаль спакойна загаварыла пра жыццейскія справы з адной з прысутных жанчын.

Не менш папулярнай, чым абрарадавая пазэя, на Петрыкаўшчыне была пазаабрадавая лірыка. Лепшыя традыцыйныя лірычныя песні співаюцца і зараз. Змест і мастацкая форма гэтых твораў адпавядаюць густам чалавека не толькі мінулых эпох, але і нашага часу. Глыбіня і шчырасць пачуццяў дзяўчыны і хлопца раскрываюцца ў песнях пра кахранне. У запісанай у в. Кашэвічы песні «Ой, пайду ў садочак» мары дзяўчыны аб шчасці з любімым разбіваюцца, калі мілы прызыгаецца, што ѿ яго ёсць жонка, старая маці і двое дзетачак. Пачуцці дзяўчыны выразна адлюстроўваюцца ў мілагучным выказванні пяшчоты да кахранага:

Ой, пайду ѿ садочак  
Да сарvu лісточак  
Да ѹ накрью свайму  
Міламу слядочак.  
Штоб раса не пала,  
Піашкі не хадзілі,  
Штоб майго мілага  
Другія не любілі.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Шейн П. В. Материалы... Т. 3.  
<sup>2</sup> Песні пра кахранне / І. К. Цішчанка, С. Г. Ніневіч. Мн., 1978.

З сацыяльна-бытавых песенъ найбольшее пашырэнне мелі рэкруцкія, салдацкія і казацкія, асабліва на матыў гібелі салдата або казака. У песні «У чыстым полі сняжок пыліць» салдат, які «ўбіт ляжыць на купінцы галоўкаю», пасылае да маткі каня, каб паведаміў ёй, што ён не ўбиты. Падобны сюжэт мае песня «За гарою трава шуміць». У ёй паказваецца смерть казака, які таксама пасылае каня да маці.

Папулярнымі былі таксама балады, некаторыя з якіх дайшлі ѿ памяці народа або ѿ бытаванні да нашага часу. Адну з такіх балад упамінала Э. Дмахоўская сярод іншых, якія співалі жанчыны ѿ Камаровічах за кроснамі. На яе думку, песня «з'яўляеца цікавым помнікам тых часоў, калі татары кожную вясну нападалі на нашу зямлю, і можа нават даходзіці калісьці да гэтых ваколіц — адну з іх забілі, другую ўзялі ѿ палон, а трэцяя ўцякае дадому». У 1948 г. у в. Кашэвічы запісана балада на гэты сюжэт:

У канцы сяля жыла там удава,  
І было ѿ тae ўдавы тры дачкі:

Пайшлі яны ў ягадкі,  
Ідуць да ідуць пад цёмны лес.  
А ў цёмным лесе да шуміць да гудзе,  
Сама больша кака: «Рака раве».  
Серадольша кака: «Звяры гудуць»,  
Сама менша кака: «Татары ідуць».  
Сама большая й утапилася,  
Серадольшу звяры з'елі.  
Саму меншу татары ўзялі,  
Узялі, узялі да ў свой край павялі.  
Дачулася старэнья маці,  
Стала па іх сільненка плацаци:  
— Не так жаль мне тое, что утапилася,  
Не жаль мне тое, что звяры з'елі,  
А жаль мне тое, что татары ўзялі.  
А скінуся я зязулькою,  
А палячу я ў татарскі сад.  
І закую, і закую,  
Штоб майму дзіцяці жалка не было.  
Маё дзіцяціка па садочку ходзіць,  
Татараняціка за ручку водзіць...!

Гэтая песня — помнік духоўнай культуры народа, у якім адлюстроўваецца гісторычнае мінулае, глубокія перажыванні герайні — маці, дачка якой трапіла ў татарскі палон.

...Народ заўсёды любіў жарты, смех, захапляўся сатырыка-гумарыстычнымі песнямі. Смяяліся з гультайства, неахайнасці, няўмельства, ашуканства, п'янства, прагнасці, хіцівасці і іншых заган. Сатыра і гумар былі сродкамі барацьбы за маральныя ідэалы, сацыяльную справядлівасць. Іранічна пацяшаўся народ з нядбайнай гаспадыні ў песні «Чаму ж мне не пець»; з ліхой свякроўкі, якая звалілася з тыну

ў крапіві («Скінь свякроўку ў крапіву»); з мужыка, што гультайку-мяшчаначку ўзяў («Захацеў мужычок мяшчаначку ўзяці»); з бабулі, якая мела намер разбагацесь за кошт куранят («Захацела бабуленька»)... Усе гэтыя і многі іншыя жартоўныя песні былі папулярнымі ў Петрыкаўскім раёне, нярэдка выконваюцца і сёння. Часам спяваюць таксама песні-небыліцы, дзеючымі асобамі ў якіх выступаюць персаніфікаваныя жывёлы, насякомыя, расліны. Найбольш пашыраны песні пра камара і муху — іх вяселле, смерць камара і яго пахаванне, мыщё ў лазні, смерць мухи і т. д. За жартоўным зместам песні ўгадваюцца паводзіны людзей, іх узаемадносіны. У іншаскальной форме высмеиваюцца амаральнасць, жорсткасць, несправядлівасць як важнейшыя негатыўныя з'явы ў грамадстве.

\* \* \*

На Петрыкаўшчыне запісана нямала празаічных народных твораў — казак, легенд, паданняў, апавяданняў, анекдотаў, жартаў. 27 празаічных твораў занатавала ў канцы XIX ст. у в. Камаровічы памешчыца Э. Яленская, 33 казкі, легенды і апавяданні запісаў ад казачніка Івана Азёмшы ў в. Лучыцы А. Сержптуўскі.

Рэшткі татэмізму і антрапамарфізму захаваліся ў казках і легендах, у якіх бяруць шлюб мядзведзь і дзяяўчына або бусел і жанчына. У адной з казак бусел бярэ за жонку жанчыну, у якой былі свае дзеці, за трох гады сумеснага жыцця паявіліся ў іх і бусляняткі. У гэтых казках бусел персаніфікуюцца: гаворыць па-чалавечы і паводзіць сябе, як чалавек. У шэрагу твораў, запісаных у Камаровічах, дзейнічаюць пярэварацены — людзі, якія ператвараюцца ў мядзведя, ваўка (ваўкалака), свінню. У ваўкалака ператвараецца чалавек, здолыны да чарапіцтва (казка «Чараўнік»). Арыгінальная інтэрпрэтацыя біблейскі міф пра стварэнне свету і кару божую за грэхі. У легендзе «Народ і паны» расказваецца: «Коліс не было съвета, толькі была патопа, што ўсе пазыміралі. Дай Господь съвет нарадзіў. І нарадзіла Марыя сынка, Ісуса Хрыста. Тым урэзмем, згадавала аіна сынка, даў Бог дзвевачку. Із таго сестра з братом мелі грэх — і пайшоў съвет з іх. І даў Господь съвет. Сталі жыць, і худоба ўзялася, і даў Господь, што стаў народ і паны. Із паноў взяла пані дзівье дзеўкі і паслала ў недзельку, у воскрэсны дзень, траву жаць для целят». Бог карае за такі грэх пані: два вужы ссалі яе грудзі і ўвесе час жылі ў яе... Асноўны сэнс легенды ў павучэнні Бога: нічога не рабіць у нядзелю — «васкрэсны дзень».

Этыялагічныя легенды, у якіх тлумачыцца паходжанне розных жывых істот ад Бога, зафіксаваны ў канцы XIX ст. у в. Лучыцы. Іван Азёмш расказаў легенду, адкуль узіклі буслы. Бог даручыў селяніну ўкінуць у мора завязаны гаршчок, але цікаўная жонка так хацела паглядзець, што ў гаршчоку — «ак з шкury праглася», прымусіла гаспадара застасца начаваць, а як засніў, развізала гаршчок, з якога выскочылі гадзюкі, яшчаркі, жабы. Спалохалася баба, нарабіла крыку, ад якога

<sup>1</sup> Балады / Л. М. Салавей, Т. А. Дубкова. Мн., 1977.

прахашоўся і гаспадар, і «босы, у белай сарочцэ, толькі накінуўши на плечы чорную світу, давай збіраць тую нечысць. Збіраў, збіраў – нічога не зробіць.

Габярнou Бог тых людзей у буськуo. Ходзіць з тае пары па балоце босьня, з чырвонымі нагамі, у белых сарочках і чорных світах буські і збіраюць усякую нечысць.»<sup>1</sup>

З легенд, расказанных Іванам Азёмшай, эмальянальна-гумарыстычнай насычанасцю, паэтычнай дасканаласцю, яркасцю вобразаў вылучаючага рэлігійная легенда «Ілья і Пятро». Вобразы галоўных святых у ёй малоюща з такім ж заганамі, якіх сустракаюцца і ў людзей. «Даўно тое было, як яшчэ сам Бог па зямлі хадзіў. Аддаў Бог уесь свет Ілья й Пятру. Але, ведамо, дзе два паны, там ніколі ладу няма. Адзін пасылае дождж, а другі — пагоду. Плачуць хмары, не ведаюць, што рабіць, каго слухаць. Пятро непрыязна ставіцца да Ільі, ваде з ім. «Ілья заўсёды нарабіць гнілья», — гаворыць ён. Приезав Бог Ілью, насварыцца на яго, а той кажэ, што только развелосо нечысці — чарцей, што трэх іх громом пабіць, бо ўесь свет запаганіць. Приезав Бог Пятра й кажэ, што няхай Ілья трохі папалюе чарцей...»

З чарадзейных казак, запісаных у в. Лучыцы, прыцягваюць асаблівую ўвагу творы, у якіх робіцца спроба вытлумачыць з пункту гледжання народнай філасофіі пэўную прыродныя і грамадскія з'явы. Па словах А. К. Сержпутоўскага, Івана Азёмшу «заклапочвалі пытанні пра стварэнне свету і чалавека, пра Бога, пра душу і замагільнае жыццё і да т. п.» У казцы «Чалавече вока», напрыклад, мудры цар не мог зразумець, чаму людзі былі неадаволены ім, «наракалі на цара». На беразе мора ён убачыў дзяцей, якіх ўзважвалі на адной шальцы цэлую кучу камянёў, на другой — людское вока, якое перацягвала нават камяні. Толькі тады шалька з камянімі перацягнула другую, калі чалавече вока засыпалі пяском. «Дагадаўся мудры цар, што тагды чалавек будзе даволен, як яму пяском прысыплюю вочы...» У казцы «Мудры Салімон» абгрунтоваеца разумнасць дзеянняў Бога, які стварыў сярод іншых і такія «непатрэбныя» істоты, як павук, гад і блыха (скочка). Аднак здарылася так, што дзякуючы ім і выратаваўшы цар Салімон ад гібелі.

Адзін з самых даўнейших записіў чарадзейных казак, зробленых у Петрыкаўскай воласці, апублікаваны П. В. Шэйнам у 1893 г. Эта «Казка пра змея», варыянты яе і перапрацоўкі ўжо не раз друкаваліся пад рознымі назвамі. Вопытны казачнік звычайна пачынаў апавяданьці з пэўнага зачыну, які ўводзіў слухача ў свет казачных вобразаў, сущадносці з речайнасцю, часам з шырокім выкарыстаннем народных прыказак, прыгаворак. Тут казачнік нібы просіць праображенія, што адразу начынаў баяць: «Ото, паночку, почну казаць тебе гету казку, бэз прыказок, бо нема часу...» У аснове сюжэта казкі гвалтоўны захоп дачкі гаспадара Палагі. Брэты спрабавалі вызываць сястру з палону, але змей іх павешаў на варотах. Толькі Гарошак, малодшы брат, які нарадзіўся ад з'едзенага гарошку пасля гібелі братоў, стаў аслікам і перамог змея, вызваліў сястру, ажывіў братоў.

Асаблівай змястоўнасцю і паэтычнай дасканаласцю вылучаючага сацыяльна-бытавыя казкі, запісаныя на Петрыкаўшчыне. Сацыяльны вастрынёй характарызуецца запісаная ад Івана Азёмшу казка «Жаласлівая пані», у якой адлюстроўваеца жыццё прыгонных сялян і паноў-прыгоннікаў. Казка мае гісторычнае значэнне, у самім загалоўку эпітэт «жаласлівая» мае іранічнае значэнне, якое выражана раскрываеца ў змесце твора. «Гэта было яшчэ за панышчыну, вы ўжэ не памятаеце, бо пеўне тагды яшчэ не радзіліса на свет. Да й які то быў свет. Хіба то свет, што дзісятак або другі паноў да багатых людзей панавало, а наш брат, гарапашнік, так мучыўся, што не рад быў і жыццю. І на што толькі Бог так даў на свеце, што той, хто жыве праўдаю да гарве — мучытца, а хто ліхам да кру-

цельствам — пануе. Але мабыць тагды Бог адступіўся ад людзей і атдаў іх у рукі чартоў ды паноў. І чаго только паны не вычваралі, як яны не мучылі людзей, як не здзекуваліса над імі»... А. К. Сержпутоўскі апублікаваў гэту казку ў 1911 г. не без рызыкі, таму што і ў той час памешчыкі, дваране не лічылі сябе роўнымі з іншымі людзьмі, магчыма, не так, як пра гэта гаворыцца ў казцы: «...паны былі такіе ж людзі, як і мы з вами, былі жаласлівые мо больш нас і такіе добрые да лагодныя, бы анёлы, але гэто толькі к свайму брату, к вольнаму, а не к музыку...» Яркія малюнкі прыгоннай речайнасці надзвычай выражана раскрываюць тагачаснае жыццё сялян і адносіны да іх прыгоннікаў.

Тэматыка казак, легенд, жартаў, анекдотаў Петрыкаўшчыны надзвычай разнастайная. Яны сведчаць аб шматграннасці інтарэсаў палешукоў, высакароднай велічы іх духоўных патрэб, тонкім

<sup>1</sup> Сержпутовский А. К. Сказки и рассказы белоруссов-полешуков. СПб., 1911.

разуменні прыгожага ў жыцці, непрымірныя да заган, імкненні абараніць ідэалы дабра і справядлівасці.

Пасля Каstryчніцкай рэвалюцыі на Петрыкаўшчыне, як і на ўсёй Беларусі, распаўсюджанне мелі ўсе жанры вусна-пазычнай творчасці, але паступова працэс развіцця фальклорнай трады-

цыі затухаў. І ўсё ж да самай Вялікай Айчыннай вайны ў вёсках ў вясенне-летні перыяд да поўначы гучалі спевы дзяўчат, якія з захаплением спявалі перш за ўсё традыцыйныя народныя песні пра каханне, сямейна-бытавыя, балады, рамансы, прыпеўкі, а ўзімку былі свае спевы і абрацы.

### З НАРЫСА «ВЁСКА КАМАРОВІЧЫ»

...Свята Божага нараджэння, Ражество, або Каляды, святкуюць з вялікай урачыстасцю. На калядную куцю да вечара нельга есці вараных страў. Гаспадыня заніта ўборкай хаты, мые лаўкі, сталы, вокны і нават сцены, калі яны не пабелены, вымятае хату і сенцы, усяму стараеца прыдаць святочны выгляд. Пад вечар збираецца і ідзе да ксяндза, якому нясе ў падарунак гарнец ячменнай кашы і булку хлеба, а ўзамен атрымлівае малітву, — бутальку свяночнай вады, якую ўсе ў хане павінны пакаштаваць, як сядуть вячэратаць. Калі на небе засвіцяць першыя зоркі, на стол кладуць каласы, па аднаму з кожнага стога, вылупшываюць зярніты, лічац і адгадваюць: колькі зярніт, столькі будзе ў наступным годзе стагоў. Каласы звязваюць, вешаюц пад абразамі і ўвосень засвіаюц імі першы загон. Рассілаюц сена на стале, кладуц яго пад абрус, а на покупі ў корабе з сенам ставяць міску з куціёю — ячменнай кашай з алеем. Пасля вячэры сена са стала кладуць у той жа кораб, дзе яно ляжыць усе тры святыя дні, потым частку аддаюць жывёле, рэшту — курам, каб добра несліся. Перад вячэрой гаспадар выходіць на хату і гаворыць: «Мароз, мароз, хадзі з намі куціяцца! Да нашай грэчкі не памарозь! Да нашага проса не памарозь!» На вячэр падаюць звычайнай некалькі гатаванняў: борщи бураковы з грыбамі або з рыбай, аладкі грачаныя з алеем, булачки з шпанічнай муکі або з грачанай (пампушкі) з малаком, крупнік шпонкі і, нарешце, куцю. П'юць многа гарэлкі. Калі пачынаюць есці куцю, дзяўчатацы крыпкую выкрадаюць, хаваюць у хустку і потым перад сном кладуць пад галаву. Хто ў гэтую ноч дзяўчыне прысніца, той будзе яе мужам. Глядзяць яшчэ на зоркі. Калі ясна свеціць, ураджай будзе добры. Калі чарнече дарога, а снегу мала, што на выезджаным месцы відаць зямлю — авес і ярына будуць добрыя. Дзяўчатацы варожац і гэтак: кідаюць у дзажку некалькі зярніт, кожная сваё памячае і трасаць дзяжу: чыё зярнітка выпадзе, тая хутка выйдзе замуж.

Пасля вячэры дзяўчатацы збіраюцца ў гурты (хлошы таксама, але асобна) і ідуць калядаваць па вёсцы. Каляднікі падходзяць пад акно хаты і пачынаюць такім словамі: «Добры вечар, пане гаспадар, ці спіш, ці ляжы, ці ўсё добра чуеш, ці заспіваці?» З хаты адказаюць, каб спявалі. Песні гэтая не заўсёды набожнага зместу. Гаворыцца ў іх і пра нараджэнне Хрыста, і пра дзяўчыну, якая сваёй прыгажосцю трох хлошоў ачаравала, і пра варанога каня з незвычайнімі здольнасцямі. Пасля кожнай страфы пайтараецца: «Святый вечар!» Мелодыя манатонная і адноўльковая ва ўсіх песнях. Калі закончиц співаць, з хаты выносяцца невялікі дар: кавалак сала, пару яечак, часам даюць па некалькі капеек. Дары гэтая (а іх становіца многа, бо співаюць на працягу ўсяго свята і збіраюць шмат) прадаюць у карчме, гроши аддаюць у царкву. Калі гаспадар не співаецца, за вакном напамінаюць: «Кароткія світкі, памерлі лягкі, кароткія кажушки, памерлі дупкі». Закончыўшы співаць, гаворыць: «От, гэтым словам, жывіце з богам, — святый вечар! І з суседкамі, — святый вечар! З сваімі дзеткамі...»

На першы дзень свята ўся вёска ў святочным адзені, у чыстых кашулях ідзе ў царкву на набажэнства. Потым пачынаецца абед, на які падаюць не менш трох страў: борщи або капуснік з мясам, часам крупнік з малаком, каўбасы, міса свіное або капа шпонкі з салам, часам аладкі з тварагом і заўсёды — гарэлка. Уесь дзень потым адпачываюць, спяць. А вечарам калядніцы зноў співаюць песні.

Навагоднюю куцю (Васілле) спраўляюць, як і калядную. У гэты дзень вячэрой з «куціёю». Называецца яна «другая куця». Дзяўчатацы таксама выкрадаюць куцю, кожная па кавалачку, і кідаюць у міску з водой. Калі вышыве наверх, выйдзе дзяўчына замуж, калі на дно пойдзе, будзе сядзьня дома. Вечарам хлошы ходзяць па вёсцы з казою — «шчадраўцю». Звычай патрабуе хадзіць з казою, але для забавы можна паказваць і іншых жывёл — каня, вала. Адзін адзяеца дзедам, другі цыганам або жанчынай. Переўасабленне заключалася ў фарбаванні твару сажаю, нарощванні барод, парыкоў, гарбоў. «Казу», апранутую ў вывернуты кажух, вядзе на шнурку дзед з вілікім кіем. Суправаджаюць музыкі — барабанічык, скрыпач. Каза скача, танцуе, ківае галавою, дзед б'е яе кіем, асабліва калі співаюць адпаведныя вясёлыя песні. Нарэшце дзед гаворыць: «Пакланіся, козанька, пану гаспадару дай гаспадыні!». Каза пачынае перад кожным рабіць паклоны. З казою прыходзяць звычайнай найперш у двор, дзе атрымліваюць пачастунак і некалькі золотых, потым ідуць на кухню, у фальварак і ўсюды атрымліваюць узнагароду. Жарты, усялякія падвохі працягваюцца, дзеду падпальваюць бараду, цыган курэй крадзе і г. д. Цыган прапаноўвае варажыць на картах панам і паненкам, але заўсёды атрымлівае адноўлькову: кожнаму жыць сто гадоў, мень прыгожую жонку або прыгожага мужа і «багата

грошай». У вёсцы казу таксама шчодра ўзнагароджваюць. Натоўпам ходзяць ад хаты да хаты, скачупъ, танцуюць да познай ночы, а калі не абыдуць усе хаты, ходзяць на наступны дзень. Дзень Васілля нічым не адрознівасца ад іншых свят. Муж і жонка ў гаты дзень узаемна жадаюць адзін аднаму: «Дай нам, Божа, штоб мы і на наступны год дачакалі гэтага свята: у шчасці, у здароўі»...

Вялікае свята — Трох каралёў, хрышчэнне. У гэты дзень у праваслаўнай царкве з вялікай урачыстасцю праходзіць асвячэнне вады. У Камаровічах німа паблізу вялікай вады, таму вымушаны асвячаць воду ў студні на двары ў фальварку. Святар з духоўнымі асобамі ідзе да студні і па ўсіх правілах асвяччае воду, адразу ж, услед за гэтым у натоўпе пачынаецца мітусня, кожны спрабуе як найхутчай набраць воды і пабольш занесці дадому. Такая свяціцельская вада трэба, каб заўсёды была ў хаце, ёю абмываюць нованароджаных, акрапляюць цялят пасля ачёлу.

Самы вясёль час настое пасля Трох каралёў і працівяеца да Папяльцовага свята. Гаспадарчыя работы ў гэты час не надта вялікія, прыпасы ў гаспадарцы яшчэ не вычарпаны, марознае свежае паветра, доўгія вечары... Менавіта ў гэты час адбываеца шмат вяселляў. Лёгкая санная дарога дазваляе людзям, якія жывуць у далёкіх вёсках, наведваць сваіх родных і блізкіх. Такія адведкі збираюць у адну хату кумоў і суседзяў, іграе музыка — кожны хоча пачаставаць сваім сябром. Уся вёска поўніцца танцавальнымі гукамі музыкі. Гасцініца ў палескай хаце вялікая, частуюць заўсёды як след, з дунлюю. На стале, засланым чыстым абрусам, — місы з ядою, калі іх ляжаць драўляныя лыжкі. Калі не хапае месца за столом, садзяцца па чарзе. Пакуль першыя частуюцца, другія, чакаючы сваёй чаргі, танцуюць. Падаюць на стол борщи альбо крупнік з салам, потым у адной місце творог з растопленым салам, аладкі з гречанай муки. Кожны бярэ ў пальцы аладку і ёю крышку тварагу. Яечню з яечак танцавальнікамі. Гасцініца ў палескай хаце вялікая, частуюць заўсёды як след, з дунлюю. На стале, засланым чыстым абрусам, — місы з ядою, калі іх ляжаць драўляныя лыжкі. Калі не хопае месца за столом, садзяцца па чарзе. Пакуль першыя частуюцца, другія, чакаючы сваёй чаргі, танцуюць. Падаюць на стол борщи альбо крупнік з салам, потым у адной місце творог з растопленым салам, аладкі з гречанай муки. Кожны бярэ ў пальцы аладку і ёю крышку тварагу. Яечню з яечак танцавальнікамі. Гасцініца ў палескай хаце вялікая, частуюць заўсёды як след, з дунлюю. На стале, засланым чыстым абрусам, — місы з ядою, калі іх ляжаць драўляныя лыжкі. Калі не хопае месца за столом, садзяцца па чарзе. Пакуль першыя частуюцца, другія, чакаючы сваёй чаргі, танцуюць. Падаюць на стол борщи альбо крупнік з салам, потым у адной місце творог з растопленым салам, аладкі з гречанай муки. Кожны бярэ ў пальцы аладку і ёю крышку тварагу. Яечню з яечак танцавальнікамі. Гасцініца ў палескай хаце вялікая, частуюць заўсёды як след, з дунлюю. Насталі часы, калі іх пімат гасцей, гаспадыны траціць на яе каля двух коп яечак. Вараци таксама сушаныя чарніцы з мёдам або свайго вырабу макарону з малаком, потым падаюць пшонную кашу з салам або з мёдам. Як паядуть кашу, гавораць: «По кашы то юж не будзе папы». Гаралкі п'юць як найбольш. Гаспадары павінны запрашыць гасцей па некалькі разоў, каб елі і пілі, тады толькі будуць пачіўнымі. Інакш госці будуць гаварыць: «Усяго было, толькі прынуки не было».

Запусты — мясаед, бываюць вельмі вясёлыя. Цэлы тыдзень перад вялікім постам забавы і гулянкі не спыняюцца. Ядуць таксама як найсмачней, быщам робяць запас сіл і весялосці наперад, на доўгі пост.

У Папяльцовую сераду забавы спыняюцца, музыка не іграе. Набожнага посту ў гэты дзень яшчэ не тримаюцца. Пасля смачнага запуснага ѹздзення ўсе ідуць у карчму — «зубы паласаць», а пад вечар усе п'яныя. Маладыя жанчыны, у якіх у гэтым годзе нарадзілася дзіцё, купляюць кватэрку гарэлкі і нясуць да сваіх бабак, каб разам выпіць і ў аднойковыя час пост распачаць. У вёсцы настое цішыня, хутка пачынаюцца палаивыя работы ў полі. Адгадаюць, які будзе ўраджай. Калі першы вясені мяесячык «маладзік» мае апушчаныя ражкі, жыта будзе «ядранае», як і калі жураўлі пяцнуща не разам, у стадзе, а па аднаму. Першага хруща вясною трэба злавіць: калі пад ім паміж ножкамі многа малых шарыкаў, быщам яечак — уродзяць грэчка, лён і гароднину.

Жанчыны маюць менавіта ў гэты час шмат працы калі кросен. Лён, спрадзены да Каляд, знаходзіцца на станкі, і ў кожнай хаце амаль уесь дзень чоўнік бегае паміж шэрхіх нітак. Ткуць на розныя ўзоры чырвоныя «паяскі», прывязаныя да цвіка ў сцяне. Пафарбаваная воўна сохне над дзвярамі, прыцягвае вока яркім колерам. За кроснамі жанчыны співаюць: старэйшыя — набожныя песні, «святыя», пра Хрыста, яго жыццё і муکі, пра розных святых і благаславеных, маладзейшыя — звычайнія песні пра казацкае каханне, пра нявірнасць каханкаў, пра цяжкі лёс «малодкі» ў мужавай хаце пры злой свякроўцы. Дзяўчата пачынаюць заводзіць веснаваныя песні, «вяснянкі», у якіх гаворыцца пра каханне, прапу на кроснах і ў якіх ужо гучыць радасць набліжэння вясны.

У час посту адбываеца першы выган жывёлы на пашу. Тут заўсёды спішаюцца, бо вясной пачынае не хапаць корму, асабіўна калі зіма зацягваеца і жывёла часам з голаду здыхае. І хоць лугі яшчэ шэрхы, лясы ледзь першыя пуншкі пачынаюць пускаць, вісковая жывела выхадзіць зaborы. Адбываеца гэта з асабіўнай урачыстасцю. Гаспадар акрапляе статак крашчэнскаю свяціцельскую водой і выгандзе свяціцой вярбай: «каб звер не падходзіў». Калі варот ляжыць замкнуты замок і сырое яйка, жывёла павінна перайсці праз іх. Пастухам даюць у кожнім двары крыху сала і пару яечак, яны гатуюць сабе ў лесе яечню.

З радасцю сустракаюць Велікоднае свята. Перад Вербнаю нядзеляю нехта ад царквы едзе ў лес і прывозіць цэлы воз вярбовых коцікаў. Трэба ў кожнага каб была такая галінка, калі ваза — натоўп. Царкоўныя служкі прарадае іх па 2 капеckі, гроши гэтыя ідуць «на цэркву». Дзяўчата ўпрыгожваюць сваю вярбу каляровымі стужкамі. Назаўтра ўсе ідуць да царквы, а пасля службы жартуючы б'юць адзін аднаго вярбою і гавораць: «Не я б'ю, вярба б'е, за тыдзень Вялікдзень. Будзь здароў, як вада, будзь багат, як зямля». У гэты дзень абед хоць і посны, даюць аўсяны кісель з мёдам і яшчэ не менш як дзве стравы.

У Вялікі чацвер («Чысты чацвер») вечарам падаюць вячэрну на ўспамін Божай вячэры. Называюць гэту вячэрну «тайная». Ядуць толькі посны, але абавязковы павінна быць рыба. Споведзь велікодная працягваеца ўесь пост. Звычайна спавядаюцца пасля полуудня, а да прыгаччэння ідуць назаўтра рана. Споведзь — адна з лепшых хвілін, на яе ідуць звычайнія ўсе гуртам. Дзяўчата, прыгожа апранутыя, чакаючы сваёй чаргі, прагульваюцца калі царквы. Дзяйцей спавядае ксёндз па некалькі разам. За споведзь плюцяць 5 капеек. Вялікая пятніца і субота прысвячаюцца падрыхтоўцы і гатаванню свяціцага.

У суботу вечарам фарбуюць яечкі. Яечкі спачатку вараць да поўнай гатоўнасці, потым апускаюць на некалькіх хвілін у гарачую шафарбаваную воду. Фарбу купляюць у яўрэй — анілінавы чырвоны парашок, часам скарыстоўваюць лушпайкі цыбулі. Фарбуюць яечак многа, не менш як па 10 на чалавека. У заможных гаспадарках дзецычаста даюць па трох дзесяткі. Называюць гэтую суботу «краснай». У гэтых жа дзенях усе ідуць у царкву на вячэрнюю малітву — «услоночную». Назаўтра, на Вядлідзень, усе мае святочны выгляд. У кожнай хаце запальваюцца свечкі.

Пасля набажэнства, падчас якога ксёндз асвяціў падрыхтаваныя ў кашолках прадукты, вяртаюцца дамоў і пачынаюць святочны сняданак. Спачатку ідуць яечка, жадаючыя сабе: «Дай нам, Божа, за год дажджа краснага яйца ў шчасці, у здароўі!» Сядроў святочных гатункаў павінны быць парасы пачонае, сала, нарэзаныя кавалачкамі, пшанічныя пірагі і сыр. У бағацейшых падаюць на стол свіную каўбасу-крайянку, масла, свініну. Ядуць многа, запіваючы гарэлкай. У гэтых дзенях у вёсцы поўная цішыня, кожны сядзіць у сваёй хаце цэлы дзень, цешыща адпачынкам. Гаспадыня, змучаная святочнымі прыгатаваннямі, спіць. Пад вечар, калі спрыне надвор'е, выходзяць, садзяцца на прызыбы, заводзяць гамонку.

Назаўтра пачынаюцца адведкі — з хаты ў хату. Дзецы нясуць сваім бабкам святочнае яечка з пажаданнем і віншаваннем. Моладзь туляе ў яечкі: адзін трывмае ў руці яечка, другі б'е сваім зверху: чыё разаб'еца, той аддае. Пры гэтым гавораць: «Хрыстос вакрэ!» Або двое становіцца адзін супроща аднаго, робяць паміж сабою дарожку і коцяць яечка. Чыс не дакопіца, той прайграе. На гульні расходуецца шмат яечак, маладыя вымушаны ісці на хітрыкі, выкрадаюць у бацькоў увесы запас. У гэтых дзенях ужо вараць абед, на стол падаюць каўбасу, боршч з мясам. Вечарам пачынаюцца танцы і гульні, якія працягваюцца некалькі дзеняў. У Праводную нядзелю — Радаўніцу спраўляюць веснавыя дзяды. Зноў фарбуюць яечкі, каб было што занесці на магілу дзядам. У дзень св. Юр'я (21 красавіка) перад усходам сонца выганяюць у поле жывёлу на зялёнае жыта — «выгнаць на расу».

Зялёная святкі святкуюць так, як усе іншыя святкі, з тою разніцай, што ўсюды затыкаюць зялёныя галінкі і дрэўкі. Найлепш служаць для гэтай мэты маладыя клены. На варотах і дзвярах, каля плоту, студні — ўсюды зеляніюць свежыя галінкі, абразы, печ, столь таксама ўпрыгожаны зялёнім. Дрэўкі і галінкі застаюцца да св. Яна. У гэтых дзенях пачынаюцца гульні: паденне кастроў, песні, танцы. Звычай святкавання Купалы як перажытак язычніцтва праследуецца паліцый і духавенствам, таму ў вёсках, дзе жыве хто-небудзь з улад, Купалля не святкуюць. У Камаровіцах, пад бокам у духавенства, не надта асмельяваюцца раскладаваць вогнішча, затое ў Заполле Купалле святкуюць, як сапраўдныя язычнікі. Пад вечар звязоў з вёскі зелень, што засталася ад Зялёных святак, а таксама старыя жэрдкі, колле, зношаныя лапці, непатрабныя рэчы і ўрачыстыя вязуць куды-небудзь, на адкрытае месца, дзе зваліваюць у кучу. Кожны кідае туды сваё палена і выказвае пры гэтым пажаданне: «Каб мae проса так высока вырасла», «Штоб мой лён такі высокі быў!» Спачатку раскладаваюць адзін касцёр, потым іх узікае ўсё больш, агонь пераносіцца з месца ўсё далей, каstry палаюць ўсюды навокал. Хлопцы спачатку пераскаакваюць праз агонь, дзяўчата, узяўшыся за рукі, танцуяць вакол кастроў, падаюць голас барабан і скрыпка... Дзяўчата ў вянках з паліевых цветкаў згірываюць з хлопштамі і потым уцікаюць у поле, на луг, тяя бягут за імі. Хлопец стараецца схапіць у дзяўчыны вянок і кінуць у агонь. Гуліяне працягваецца да позней ночы, і наогул ніхто ў гэту ноч не спіць. Ноч незвычайная, таемнічая, поўная ўсялякіх чарап. Напараш выстрэльвае цудоўнай кветкаю, а хто яе знайдзе, можа стаць улададальнікам усіх скарбай на зямлі... Ведзьмы ў гэту ноч маюць вялікую сілу, і траба вельмі асперагацца, каб не зрабілі школы дзецим і не адабраўлі ў кароў малако. Дзяля гэтага гаспадынія не спіць усю ног. А ведзьма раскладае сабе агонь у цёмным лесе пад старым дубам і скача праз агонь. Ад гэтага ў яе прыблібае сілы і ўмения адбіраць малако ў кароў. На Купалле збираюць лекавыя зёлкі, але толькі да ўходу сонца, бо толькі такія дапамагаюць. Раненка, пакуль узыдзе сонца, трэба пасціскаць рукамі капуснія галоўкі, тады яны будуць добра расці і чэрві не завядуцца. На дзесятай нядзелі пасля Вядлідзеня непадалёку ад Камаровіча у невялікай каплічцы адбываецца ўрачыстое набажэнства, затым кірмаш. З некалькіх парадаў з'яжджаецца духавенства, яўрэі ў змайстраваных перад капліцой латках вядуць бойкую таргоўлю, з Петрыкава прыбываюць ганчары з місакамі і іншымі глянічнымі посудам, з-пад Турава прывозіць сіты і ракоты, гоняць на продаж коней, цялят, бычкоў. Тут можна купіць серы, касу, шапку і боты, каляровую хустку, вышываны фартух, соль, алей. З навакольных вёсак на тоўстыя сялян ідуць «на дзесятку», на кірмашы шум і гоман. Пад вечар на тоўстыя жанчыны па ўсіх дарогах ідуць дамоў, можна ўбачыць на дарозе і моцна падпітага чалавека, які ахрыплем голасам спявает песні і часта не даходзіць, начуе ў канаве.

Перад святым Пятром зноў пост, чатырохтыднёвы — Пятроўка. Вельмі незадаволены гэтым постам мужчыны, бо менавіта ў гэтых час косіць, а касіць пры поснай страве цяжка, таму гавораць, што жанчыны прыдумалі гэты пост, каб можна было сабраць сыр і масла.

6 верасня на святы Спас у Камаровіцкай царкве ўрачыстое набажэнства, на якое з'яжджаюцца шмат навакольных людзей. У гэтых дзенях асвячаюць зборожжа, прызначанае на насенне, садавіну. Хто не мае свайго саду, спішаецца ў панскі двор. Там ля варот стаіць поўны воз з яблыкамі, прадае іх стары дзед. Потым усе ідуць у паркаву. Старэйшыя набожныя жанчыны перад Спасам ходзяць на споведзь. Восенню мясцовыя жыхары адзначаюць некалькі вялікіх свят: Прачысту 15 жніўня, Уздвіжанне, або ўздыманне крыжа — 14 верасня, Пакровы — 1 кастрычніка, дзень св. Піліпа — 14 лістапада, перад якім працягваюцца двухтыднёвы пост пад называючы Піліпаўка. Свята гэтае адзначалася весела, а ў царкву, дзе

ў гэты дзень адпускаліся грахі, народ валам валіў. Удзел у гэтым свяце — адно з найбольш прыемных мерапрыемстваў у жыцці сялян. Калі засываюць жыта, у кожнай хате таксама сваё свята. У добрасе надвор'е гаспадар бяро ў каробку здрно, асвечанае на Спаса, лабаўляе зярніты з каласоў ад каляднай куці, адразае акрайчык ад свежай булкі, кладзе «пракскурку», купленую ў царкве, і свяцоную соль, ахінае палатном і ідзе ў поле. Вярнуўшыся дадому, дае суседзям і ўсім у сваёй сям'і на кавалачку гэтага хлеба і «пракскурку», усе ядуць пачастунак з вялікай удзячнасцю.

На Андрэеву купцю таксама бывае весела. Па хатах збираюца дзяўчыты на варажбу, якія ўесь дзень перад гэтым старанна поспяшыць. Вечарам кладуць на падлогу маленькія булачкі, кожная з іх умоўна азначае прысутную дзяўчыну. Тая, якую скопіць сабака, пасля Новага года выйдзе замуж. Набираюць таксама вязку дроў, калі іх лічба да пары — будзе вяселле. Бяруць яшчэ жменю канапель і, ідучы па вуліцы, сеюць за сабою са словамі: «Андрэй, Андрэй, я на цябе пашчу, я канапелькі сею, скажы мне праўду, з кім я буду на шлюбе стаяць». І хто ўночы прысніца, той будзе мужам. Нават калі ўжо снег выпадзе, кожная дзяўчына засывае на агародзе крыху лыну і канапель, калі вясною своечасова і добра пасеняе ўзыходзіць, то ў замужжы будзе шчаслівая, калі не, то наадварот.

Восень — пары хатнія працы, якія збірае ўсю сям'ю. Вечарамі ў кожным вакне весела свеціцца агенчык на камінку або ад прымайстраванага да столі лучніка. Жанчыны з прасніцамі сядзяць на лаўках, спяваюць песні, матка падтрымлівае агонь на камінку і адначасова прыглядвае за калыскай, закальхвае ўнuka. Мужчыны плятуць лашці, робяць лыжкі, кошыкі або нарыхтоўваюць вупраж. Восенню галоўная праца для жанчын — прадзенне воўны і лыну. Ткаць пачынаюць пасля Каляд. За гэтай працай прахозяць усе вечары. У гэты час дзяўчыты збираюцца ў нанятую за агульны кошт хату на «вечарніцы» і прадуць. Замужнія жанчыны рэдка бываюць на гэтых зборах, бо мужыкі раўнівны і часта забараняюць ім туды хадзіць. На вечарніцах час праходзіць хутка і весела, часта затрымліваюцца там да познай ночы...

На Палесsei людзі жывуць дружна, грамадою, не любяць і не ведаюць адзіноты. Ёсць шмат калектыўных сібровскіх гульняў, якія захапляюцца моладзю. Адна, у персцені, заснавана на tym, што ўдзельнікі садзяніца ў рад калі сцяны, а дзяўчына, тримаючы пярсцёнак пад фартухом, ідзе, дакранаўчыся да іх, і гаровіць: «З кута іду, золата нясу, гадайце, баяры, дзе палажжу!». І робіць выгляд, што аддае персцені адной дзяўчыне, а на самай справе перадае непрыкметна другой. Тая, што сядзіць у канцы, павінна адгадаць. Калі не адгадае, ідзе ў круг. А дзяўчына, якая «ніясла золата», садзяніца на яе месца. У сліпяту бабулку іграюць гэтак. Аднаму завязаюць вочы, і ён, калі скопіць каго, пытается: «А где быў?» — «Пад лаўкаю». — «А где тая лаўка?» — «Мышы пaeлі». — «А где тыя мышы?» — «Каток склалі!». Тады здымайць павязку з вачей... Гуляюць яшчэ ў гускі. Адзін — воўк, другі — старшая гуска, астатнія ўсе дзеткі, а яна бароніць іх. Воўк высакава з-за хаты. Матка крычыць: «Гускі, лебядзі, уцякайце! Воўк ідзе!». Дзеці адказваюць: «Мы воўка не баймся, да з воўкам пажнімся». Воўк іх хватае па аднаму, пакуль не застапеніца адна матка. Тады на ёе кідаеца.

...Селяні наогул не можа наракаць на сваё пляжкое жыццё. Больш працуючы і маючы крыху лепшую асвету, мог бы стаць яшчэ багацейшым, але і таго нават, што сёня мае, яму дастатковая для задавальнення сваіх невялікіх патраб. Жыццё ціхае, аднастайнае, без вялікіх уражанняў і моцных патрасенняў, выпрацоўвае ў ім цягу да весялосці і дружалюбных чалавечых контактаў. Углядваючыся ў гэту непасрэдную весялосць, у іх шчырую, ледзь не дзіцячую наіұнасць, ахоплівае нешта нібы адчування зайдзрасці, што яны ў сто разоў шчаслівейшыя за нас, адукаваных і цывілізаваных...

Эма Дмахоўская-Яленская  
1911 г.

\* \* \*

Петрыкаўскі і Капаткевіцкі раёны, створаныя паводле Указа Прэзідымума ЦВК БССР 17 ліпеня 1924 г., уваходзілі ў склад Мазырскай акругі. Да Петрыкаўскага раёна адышла тэрыторыя Петрыкаўскай, Ляскавіцкай, Грабаўскай і большай часткі Камаровіцкай валасцей, да Капаткевіцкага — Капаткевіцкай і Лучыцкай. 23 ліпеня 1930 г. была прынята пастанова аб ліквідацыі акругі і ўмацаванні раёнаў «як асноўнага звяна сацыялістычнага будаўніцтва ў вёсцы», Мазырская акруга скасавана. У 1931 г. ліквідаваны Капаткевіцкі

раён, тэрыторыя яго ўвайшла ў склад Петрыкаўскага.

25 чэрвеня 1935 г. ЦВК і СНК БССР з мэтай паляпшэння гаспадарчай і культурнай работы ў раёнах прыгранічнай зоны аднавіў Мазырскую акругу, у якую ўвайшло 9 раёнаў. З саставу Петрыкаўскага раёна зноў быў выдзелены Капаткевіцкі.

20 лютага 1938 г. акругі былі ліквідаваны і ўведзены абласны падзел. Петрыкаўскі і Капаткевіцкі раёны ўвайшлі ў склад Палескай вобласці з цэнтрам у г. Мазыр. 27 верасня 1938 г. Пет-

рыкаву нададзены статус горада, Капаткевічам — гарадскага пасёлка. 8 студзеня 1954 г. Прэзідым Вярхоўнага Савета БССР скасаваў Палескую вобласць, яе тэрыторыя ўвайшла ў склад Гомельскай вобласці. 25 снежня 1962 г. у выніку ўзбуйнення раёнаў Капаткевіцкі раён быў ліквідаваны, яго землі далучаны да Петрыкаўскага.

### Адраджэнне духоўнай спадчыны

... Восень 1944 года. У раёне налічвалася 17 хат-чытальняў. Тут збираліся людзі, разліваўся гармонік, спяваліся частушкі. Па ініцыятыве мясцовай інтэлігенцыі рыхтаваліся сцэнкі спектакляў. Шмат намаганняў для ўздыму культуры ў раёне прыкладаў першы пасляваенны загадчык аддзела культуры М. М. Папоў, загадчык хаты-чытальні П. Ф. Шарамет з Ляскавіч. У 1948 г. у прыстасаваным раённым Доме культуры быў арганізаваны хор. Яго ўзначаліў Іван Каленік — чалавек шырокай душы, выдатны арганізатор. За кароткі час хор вырас амаль да паўсотні чалавек. У ім былі людзі розных професій — настаўнікі, служачыя, рабочыя, сакратары райкома камсамола Віталій Кавалёў і Нэлі Кавалёва, інструктар Паліна Боўсун, настаўнікі Уладзімір Нілаў, Уладзімір Курдо, Уладзімір Петухоў.

Першыя выступленні прынеслі хору шырокую вядомасць. Пачынаючы з 1962 г. хор амаль штогод выступаў на дэкадах самадзейнага мастацтва ў Мінску. У 1964 г. ансамбль песні і танца, якім кіраваў І. Ф. Каленік, танцавальнай групай — І. П. Ляўковіч, духавым аркестрам — Р. І. Мамраў, выступіў на ВДНГ у Москве. Ніводнае значнае мэрапрыемства ў раёне не праводзілася без выступленняў спевакоў і танцораў. Ансамбль прымаў удзел ва ўсіх фестывалях і аглідах, займаў прызывыя месцы.

Паступова началі складацца калектывы ляскавіцкага Дома культуры, дзе

быў дырэктарам Пётр Шарамет, конкавіцкага — Іван Козел, лучыцкага Дома культуры — Васіль Азёмша. Ужо ў той час закладваліся асновы сёняшніх фальклорных ансамбліў, уваскращалася народная песня. Нельга не ўспомніць загадчыкаў аддзела, якія многае зрабілі для развіцця культуры раёна. Гэта П. А. Грабко, К. М. Чыхык, В. Я. Каюкала, Г. Д. Будовіч, Б. Т. Мельнік, Г. Д. Кебец.

У апошні час асаблівая ўвага надаецца вывучэнню фальклору роднага краю. Такія песні сталі асновай рэпертуараў многіх мясцовых аматарскіх калектываў.

Значны рост майстэрства на аглідах самадзейнасці за апошнія гады паказалі петрыкаўскі Дом культуры (дырэктар Н. П. Жыгала), церабаўскі (В. А. Дацкевіч), залескі (В. С. Голуб), бяланавіцкі (К. Д. Стральчэння, мастацкі кіраўнік М. М. Язерскі), міхедавіцкі (В. М. Ганцэвіч, мастацкі кіраўнік В. Г. Харланава), курыцкі (Т. М. Хаменя).

Многія кіраўнікі гаспадарак і прадпрыемстваў раёна з разуменнем адносяцца да патрэб устаноў. Заўсёды стараецца дапамагчы вырашыць іраблемы клубных работнікаў дырэктар саўгаса «Галубіцкі» Г. В. Пількевіч. Неаднаразова дапамагаў самадзейным артыстам дырэктар саўгаса «Ляскавічы» В. М. Канановіч. З вялікай спагадай адносіцца да ўдзельнікаў мастацкай самадзейнасці вялікі аматар песні старшыня калгаса «Бальшавік» В. К. Каліда. Заўсёды імкненцца ўнікнуць у клопаты работнікаў Дома культуры дырэктар саўгаса «Навасёлкі» Б. С. Руноў.

Аддзел культуры дапамагае праводзіць працоўныя святы ярка, песенна.

Сапраўды народнымі святымі сталі «Купалле» ў Петрыкаве і многіх вёсках раёна. Званчэй, чым у іншых гады, зліваюцца са сцэн сельскіх Дамоў культуры гармонікі... У вёсках раёна запісваюцца народныя песні ў тым выглядзе, у якіх яны захаваліся ў памяці людзей — ад бацькоў, дзядоў, прадзедаў.

Яны ўражваюць сваёй паэтычнасцю і вобразнасцю. Вобразы зязюлі-маці, якая ляціць да абяздоленай дачкі, дзвіносная метафара: салдат у сне імкнецца да роднага дому...

Кашэвічы — песенны край. Першая сустрэча з Надзеяй Міхайлаўнай Курач. Жанчына поўная добраага настрою працаваць і спяваць. Прыгожым, мяккім голасам Надзея Міхайлаўна напявае мелодыі купальных і вясельных песьень. Новая сустрэча з 77-гадовай Праскоўяй Іванаўнай Сакавец. У песьнях старой жанчыны ажывае гісторыя. Праскоўя Іванаўна апавядала, што ўсе свае песьні пераняла ад маці, а тая ад сваёй. І гэтак з пакалення ў пакаленне да нашых дзён дайшла песьня пра лёс дзяўчынкі, якая трапіла ў татарскі палон... Можна толькі дзівіцца, якая глыбокая памяць у народа. Песьні-балады ўваскращаюць гісторыю роднага краю, паэтычнымі вобразамі паказваюць боль і надзею народа.

Вельмі цікавыя песьні запісаны ў Бяланавічах ад Праскоўі Лявонаўны Музыка. Яна памятае, што яе бацька спяваў песьні пра салдата, які плача-скардзіц-

ца, бо забіраюць яго на чужую зямлю, на Далёкі Усход. Ён развітваецца з бацькам, маці і роднымі палямі і лясамі, з любай дзяўчынай, якую ўжо, мусіць, ніколі не ўбачыць...

Багацейшыя песенныя скарбы ўдалося раскрыць у Баклані. Песенніца Валянціна Іванаўна Карась спявае песьні пра гаротную працу наймічкі, якая не ведала ні свята, ні адпачынку, хадзіла па людзях, каб зарабіць тры гроши і купіць кудзелечку. Фальклорная спявачка з вёскі Першая Слабодка Фядора Дарафеевна Коўгар спявала песьні, якія нідзе ў іншых вёсках не сустракаюцца. Тут і любоўняя, і бытавыя, і жартоўныя напевы.

Захавальніцамі народных песьні у Славінску з'яўляюцца Ганна Мікалаеўна Ястрэмская і Раіса Фёдараўна Лігорская. Разам з песьнямі яны нагаварылі шмат замоў, заклінанняў, якімі карысталіся сяляне пры розных жыщчевых праявах. Дзівосныя па прыгажосці песьні запісаны ад Лідзіі Андрэеўны Грыб з вёскі Грабаў.

А. Г. Слесарэвіч



Петрыкаўскі народны хор

## У песні — душа народа

У хору петрыкаўскага раённага Дома культуры даўнія і багатыя мастацкія традыцыі. Яшчэ ў 1974 г. яму было прысвоена званне народнага. Тады здольным калектывам мастацкай самадзейнасці кіраваў І. Ф. Каленік. З цігам часу былая слава хору стала заціхаць, пакуль да кіраўніцтва яго не прыйшла выдатныя спецыяліст, прафесіянал мастацкай самадзейнасці Алены Буднік. Яе любоў і павага да фальклорнай народнай песні бязмежныя... У рэпертуары хору такія выдатныя песні, як «Зямля палеская», «А я ў печы не паліла», «Ой за гаем, гаем», «Як служыла я ў папа» і многія іншыя. Яны не проста спявачыца, а паказваюцца, як сцэнкі. Асаблівым майстэрствам у іх выкананні вызначаецца старэйшы ўдзельнік хору І. П. Ляўковіч. Нельга застасца абыякавым пад уражаннем майстэрства спявачак Ганны Несцярчук і Галіны Шляга. Дзякуючы ім і ўсім астатнім удзельнікам хору раённага Дома культуры пацвердзіў званне народнага.

## Радасць сустрэчы з музыкай

Дзесяць гадоў назад пры петрыкаўскім раённым Доме культуры арганізаваны аркестр народных інструментаў. Ужо праз чатыры гады за высокое прафесійнае майстэрства, якое пастаянна расце і ўдасканальваеца, яму было прысвоена званне народнага.

У праграме аркестра — беларуская народная музыка, творы замежных, рускіх і беларускіх кампазітараў, сатыра і гумар, сольнае выкананне на народных інструментах.

Шмат намаганняў для росту прафесійных вартасцей аркестра народных інструментаў прыкладае яго кіраўнік М. К. Будзюхін — дырэктар Петрыкаўскай дзіцячай музычнай школы. Высокім майстэрствам вызначаюцца Г. Кебец, І. Моліна, Л. Вінчэнка — зэршты, усе 30 удзельнікаў аркестра.

## Збылася надзея ў «Надзеі»

У народнага жаночага ансамбля калгаса «Бальшавік» свая непаўторная і незабыўная манера выканання песень — лірычная, задушэўная. Пад кіраўніцтвам А. Д. Рудзько па-новаму гучаць вядомыя песні «Там, каля млына», «Ой, аралі хлопцы ніву», «А калі той вечар» і многія іншыя. Стрымана, вытанчана гучаць галасы ўдзельніц ансамбля настайніцы Валянціны Каляды, бухгалтара Людмілы Шэлег, выхавацельніц Валянціны Кавальчук і Праскоўі Ярыгі, касіра Ніны Буднік, загадчыцы клуба Тамары Хамені і яго работніцы Таццяны Ерамейчык, агранома Ніны Хамені. Вялікую ўвагу ансамблю надае старшыня калгаса В. К. Каляда.

— Людзі з песняй працуць лепш, ім лягчэй пераадольваць цяжкасці жыцця, — гаворыць ён.

## З глыбінь народных

Звыш 30 гадоў таму створаны фальклорны ансамбль «Спадчына» курыццякага сельскага Дома культуры — актыўны прапагандыст беларускай народнай песні. Не пералічыць канцэртаў, дадзеных ім у вёсках раёна і далёка за яго межамі. Яго ўдзельнікі — палаиводы і механізатары, жывёлаводы і спецыялісты сельскай гаспадаркі — людзі, па-сапрэднаму ўлюбленыя ў народную песню, якія чэрпаюць сваё натхненне ў глыбінях фальклорнага багацця Палесся.

У 1992 г. фальклорнаму ансамблю «Спадчына» прысвоена званне народнага.

## Гаючая народная песня

У глыбокую даўніну ідуць карані песен, якія гучаць у Церабаве. Змест іх ранейшы — вясёлая, гарэзлівая беларуская народная песня, вершы і байкі, сцэнкі і рэпрызы, агністыя танцы... Моцны і зладжаны калектыв аднадумцаў змагла сцементаваць кіраўнік

фальклорнага ансамбля Наталля Фаміна. Ён неаднаразова з'яўляўся пераможцам раённага і абласнога агліадаўконкурсаў. Многія ўдзельнікі ансамбля — Аляксандр Дашкевіч, Вера Грамовіч, Нэля Позур, Кацярына Агейчык, Ніна Мачук, Любоў Панфіленка і іншыя — не ўяўляюць свайго жыцця без народнай песні.

### Дарыць людзям прыгажосць

Дваццаць гадоў споўнілася дзіцячаму ўзорнаму танцевальному ансамблю танца «Верасок» кapatkevіцкага Дома культуры. Практычна ўвесь яго рэпертуар створаны на народным, мясцовым матэрыяле, не забыты таксама традыцыйныя беларускія танцы — «Лявоніха», «Таўкачыкі», «Кабылка» і іншыя. Мясцовы кампазітар Г. Д. Кебец стварыў танец «Капаткеўцкая полька». Кіраунік ансамбля Я. І. Суботка паставіл ансамблю ўтворчым пошуку, не спыняеца на дасягнутым і паставіл працу над павышэннем прафесійнага ўздоўжніцтва ўдзельнікаў ансамбля.

### Ёсць таленты ў Капаткеўчах

Спектакль «Трыбунал» па драме А. Макаёнка паставілі самадзейнымі артыстамі кapatkevіцкага гарадскага Дома культуры ў 1977 г. Гэта быў першы спектакль і першы поспех, які натхніў яго ўдзельнікаў. Удасканальвалася майстэрства самадзейных артыстаў, рос рэпертуар, які налічвае цяпер звыш 10 спектакляў. Сярод іх нямала беларускіх класікі, як «Паўлінка» Я. Купалы, «Мікітаў лапаць» М. Чарота, а таксама «Збынтэжаны Саўка», «Прымакі» і іншыя. Штогод тэатр прымае ўдзел у абласных і рэспубліканскіх агліадаўконкурсах. Вялікая заслуга ў яго поспехах дырэктара кapatkevіцкага Дома культуры Ніны Алексіевіч.

У 1987 г. тэатру прысвоена званне народнага.

### Песня далёкая і блізкая

У 1962 г. у в. Бяланавічы быў створаны цікавы, самабытны ансамбль фальклорнай песні. Звыш трох дзесяцігод-



Сцэна са спектакля Капаткеўцкага народнага тэатра



У гісторычным музеі Навасёлкаўскай сярэдняй школы .

дзяў ён радуе землякоў, а таксама ўсіх, хто не абыякавы да народнай песні ў Мінску, Гомелі, у многіх гарадах і вёсках вобласці, майстэрствам і высокім прафесіянальным уздоўнем выканання фальклорных твораў. Шмат сіл і энергіі ўклала ў гэта арганізатор калектыву Праскоўя Андрэеўна Грабко, затым новыя яго кіраўнікі Клаудзія Стравічэня, Мікалай Язерскі. Надоўга застаецца ўражанне ад народных песен і харэаграфічных пастановак у выкананні Эміліі Кіршынай, Любові Бердзік, Тамары Мотуз, Любові Навацкай, Еўдакіі Музыкі і іншых удзельнікаў ансамбля.

А. В. Бічан

### Рэліквіі рассказваюць

Звыш 1000 экспанатаў, дакументаў, пісемных крыніц знаходзіцца на стэндах гісторычнага музея Навасёлкаўскай сярэдняй школы. Асаблівую цікавасць уяўляюць археалагічныя знаходкі, этнаграфічныя і нумізматычныя экспанаты, якія сабраны вучнямі і настаўнікамі школы, жыхарамі вёскі. Пісьмы і ўспаміны, мастацкія творы, сямейныя рэліквіі... Усё сваё неспакойнае сэрца аддае музею яго кіраўнік М. К. Селех.

\* \* \*

...Колькі пакаленняў школьнікаў ведаюць дзеда Талаша — легендарнага героя коласаўскай «Дрыгвы». Памятаюць і апісанне дзедавай хаты: «Хаты ў вёсцы, як і людзі, няроўныя»... Стайць яна на tym самым месцы на беразе Прыпяці, што і пры Талашу. Вясковыя цесляры праявілі вялікае ўмение, яны не толькі аднавілі стары будынак, але і змаглі перадаць традыцыі цесляроў мінулага. У хаце — сціплы побыт сялянскай сям'і. Такое ўражанне, быццам стары выйшаў з хаты па сваіх спрахах і вось-вось вернецца... Побач — дом



сына Талаша Данілы, дзе жыў апошнія гады і Васіль Ісакавіч Талаш. У ім ствараецца музей народній славы Петрыкаўшчыны.

\* \* \*

2 лютага 1988 г. адкрыты гісторыка-краязнаўчы музей у Капаткевіцкай сярэдняй школе, экспазіцыю якога сабраў вучні — члены краязнаўчага гуртка «Пошук». Далёкае мінулае краю, гады сацыялістычных пераўтварэнняў, Петрыкаўшчына партызанская, працоўныя дасягненні — усё гэта знайшло адлюстраванне на шматлікіх стэндах музея, у стварэнні якога вялікі ўклад унеслі А. В. Солахаў, С. В. Драгун, Г. М. Вабішчэвіч, Л. М. Лазарчук, С. Ф. Сацула, Л. Л. Алексіевіч, М. Я. Касякова, Н. В. Пінчук, Т. П. Бандарэнка, С. І. Антонава, Л. Л. Сітнікава, У. М. Вабішчэвіч, В. М. Дармель, Н. М. Самбук, В. М. Антанішын, Н. В. Кайчук.

\* \* \*

Напярэдадні 40-годдзя вызвалення Беларусі адкрыты музей баявой славы ў в. Камаровічы. У ім знайшлі адлюстраванне партызанская справы брыгад і атрадаў, якія дзейнічалі на Петрыкаўшчыне, звесткі аб земляках-героях, загінуўшых вяскойцах, ахвярах фашызму... Шмат сіл і энергіі ў арганізацію музея ўнёс яго кіраунік — настаўнік Г. М. Карнейчык.

\* \* \*

У краязнаўчым музее Конкавіцкай сярэдняй школы пяць раздзелаў: «Вялікая Айчынная вайна на тэрыторыі сельсавета», «Гісторыя калгаса імя Леніна», «Прыродныя багацці краю», «Этнаграфія Палесся», «Гісторыя школы». Шматлікія экспанаты, фотаздымкі, успаміны ветэранаў вайны і працы, калекцыі раслін расказваюць пра багатую гісторыю краю, яго людзей — герояў


і простых працаўнікоў. Вялікі клопат аб узнаўленні і расшырэнні экспазіцыі музея праяўляе настаўніца гісторыі А. Я. Амельчанка.

А. В. Бічан, В. Р. Феранц

### Жыве ў душы Палессе

Петрыкаў — радзіма Пятра Серады. Тут ён нарадзіўся, хадзіў у сярэднюю школу № 2. Пасля дзесяці класаў паступіў у Мінскі індустрыйна-будаўнічы тэхнікум. Дзевятынаццацігадовага юнака ў 1941 г. прызвалі на службу ў армію, ён удзельнічаў у цяжкіх баях пад Ржэвам, адступаў углыб Расіі... Вайна ўзяла сваю ахвяру і крыўёю Серады. Пад Смаленскам варожы асколак прабіў лёгкія, пад Кёнігсбергам скалечыла левую руку. Салдат быў дэмабілізаваны з пасведчаннем інваліда першай групы.

Неяк сябар запрасіў Пятра Андрэевіча наведаць знаёмага мастака. Той згадаўся. Карціны мастака спадабаліся Пятру Андрэевічу. Ён нібы ўбачыў на палотнах знаёмія краявіды. Тады і адчуў сверб натхнення, жаданне маляваць. Убачыўшы адну з сапсановых карцін, папрасіў у мастака дазволу паспрабаваць свае сілы. Той не пярэчыў. Пакуль сябры размаўлялі, Пётр Андрэевіч, забыўшыся пра ўсё на свеце, працаўаў.



П. А. Серада

Апамятаўся, калі заўважыў пільныя позіркі гледачоў. Работа ўдалася...

Сур'ёзна ўзяўся за пэндзаль Пётр Андрэевіч у 1985 г. Аднойчы ўвечары яму стала блага. Зрабілі аперацию. У тыя дні ён адчуў, што ёсьць у душы запас творчай энергіі, хochaцца жыць і працаўваць... За маляванне ўзяўся з маладым запалам і з апантанасцю. Інакш наўрад ці змог бы за шэсць гадоў напісаць звыш трохсот карцін. Сярод іх нямала арыгінальных, удалых, якія займалі прызавыя месцы на розных агляджах і конкурсах. Да 500-годдзя Ф. Скарыны яго работы выстаўляліся ў Гомелі і Рагачове. Некалькі набыты гасцімі з Італіі і Канады. Яго палотны трапілі ў Мінск, Кіеў, Ленінград, Ніжневартавск... Шмат іх падорана сваякам, сябрам і знаёмым.

Перавагу Пётр Андрэевіч аддаваў пейзажам. Ён тонка адчуваў самабытную прыгажосць палескай прыроды, умеў заўважыць самую непрыкметную змяненні ў гаме святла, ствараць з дапамогай фарбаў кранальныя паэтычныя вобразы...

A. M. Лісіцкі

Ляціць да долу першыя лісты,  
Гамоніць весер з пазалотай клёна  
І лъеща водар восені густы  
У туманы лахматыя замглены.  
І купкі прыдарожнае травы  
Свае вяршынкі залатыя клоніць,  
Адлёт апошні трубяды журавы,  
Сваёй тугой шчымілава палоніць.  
І павуцінкі ў ранішній расе,  
Нібы маністы на грудзях дзяўчыны.  
Гараць бярозкі спіла пакрысе,  
Зіхціць-палаюць восені іскрынкі...

Уладзімір Літвін

### Артыстка з народа

Валянціна Пальвінская нарадзілася ў Петрыкаве, працавала тут у раённай бібліятэцы. З дзяцінства яна любіла народныя песні — спадчыну маці. Гэтая любоў прывяла дзяўчыну ў мастац-

В. Д. Пальвінская



скую самадзейнасць. Яна зачароўвала людзей сваім голасам, на канцэртах з яе ўдзелам было заўсёды шмат гледачоў.

У 1953 г. хор петрыкаўскага раённага Дома культуры прымаў удзел у рэспубліканскім аглядзе калектываў мастацкай самадзейнасці. На ім прысутнічаў кіраунік Дзяржаўнага Беларускага народнага хору Г. І. Цітовіч, які звярнуў увагу на спявачку з Петрыкава. Ён прапанаваў Валянціне працаўца ў Мінску. Валянціна Дэмітрыеўна стала салісткай Дзяржаўнага народнага хору. Настойлівая вучоба, напружаная праца пад кірауніцтвам вядомых беларускіх майстров над павышэннем мастацкага майстэрства далі добры плён. На сусветным фестывалі моладзі і студэнтаў у Варшаве яна была адзначана залатым медалём. У 1957 г. артыстку накіроўвалі ў Москву на VI сусветны фестываль моладзі і студэнтаў, дзе яна стала лаўрэатам. З 1958 г. В. Дз. Пальвінская — салістка Смаленскай абласнай філармоніі.

Валянціна Дэмітрыеўна прымала актыўны ўдзел у грамадскім жыцці, аказвала дапамогу маладым артыстам, мастацкім самадзейным калектывам, неаднаразова выбіралася дэпутатам абласнога і гарадскога саветаў народных дэпутатаў. У 1962 г. В. Дз. Пальвінскай прысвоена званне заслужаная артыстка РСФСР, у 1979 г. — народная артыстка РСФСР.

C. A. Ільянкоў

## Іх забраў Афганістан...

**ЖЭЖАЦ** Уладзімір Мікалаевіч (н. 8.8.1950 г. у г. Петрыкаў), працаршчык. У 1965 г. закончыў восем класаў Петрыкаўскай школы № 3, паступіў у Рэчыцкую прафтэхвучылішча, атрымаў спецыяльнасць газаэлетразваршчыка. Працаўаў у Слуцкай геолага-разведвальнай экспедыцыі. Прываны ў рады Савецкай Арміі ў маі 1968 г. Пасля заканчэння тэрміновай службы служыў працаршчыкам. У маі 1983 г. накіраваны ў Афганістан.

Уладзімір дастойна выконваў свой воінскі абязядак, заўсёды быў там, дзе цяжкі. У пісьме жонцы Уладзіміра Жэжаца Марыі Яўгенаўне намеснік камандзіра палка пісаў: «Ваш муж быў добрасумленным і таварыскім, яго паважалі і цанілі ў калектыве. Такім яго ведалі, такім ён і застаўся да канца сваіх дзён».

Загінуў У. М. Жэжац 17.7.1983 г. Пахаваны ў Петрыкаве. Узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі (пасмяротна).

**РАКІЦКІ** Юрый Рыгоравіч (н. 7.11.1964 г. у в. Старая Галоўчыцы), радавы. У 1980 г. скончыў Новагалоўчыцкую восьмігадовую школу, паступіў у Гомельскае прафтэхвучылішча, атрымаў спецыяльнасць токара.

У лістападзе 1984 г. прываны Петрыкаўскім райваенкаматам у рады Савецкай Арміі.

...10 ліпеня 1985 г. рота, у якой слу-

жыў Юрый, выконвала загад па ліквідацыі банды душманаў. Група, у якой ён дзейнічаў, трапіла ў цяжкае становішча: на дапамогу ворагам падышлі вялікія сілы. Юрый і трох яго таварышы засталіся прыкрыць адыход роты. Цаною свайго жыцця яны выратавалі сяброў.

Пахаваны Ю. Р. Ракіцкі ў в. Старая Галоўчыцы. Ён пасмяротна ўзнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі.

**ФІНДЗЮКЕВІЧ** Мікалай Уладзіміравіч (н. 5.3.1969 г. у в. Слабада), радавы. Пасля заканчэння ў 1986 г. Смятаніцкай сярэдняй школы вучыўся ў Калінкавіцкім саўгасе-тэхнікуме. Прываны ў рады Савецкай Арміі Калінкавіцкім гарваенкаматам 2.5.1987 г. Служыў у Афганістане. Мікалай быў адважным воінам і добрым таварышам, да канца застаўся верным прысязе. У пісьме бацькам камандзір і зампаліт вайсковай часці пісалі: «За кароткі час службы ў нашай часці Мікалай Фіндзюковіч зарэкамендаваў сябе ўмелым, мужнім воінам, карыстаўся аўтарытэтам у таварышаў. Гэта быў сапраўдны салдат, адукаваны спецыяліст, чулы таварыш...»

30.11.1987 г. у бай абарвалася жыццё воіна. Пахаваны М. У. Фіндзюковіч у в. Слабада.

Узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі (пасмяротна).



У. М. Жэжац



Ю. Р. Ракіцкі



М. У. Фіндзюковіч



У. А. Занкевіч

**ЗАНКЕВІЧ Уладзімір Аляксеевіч** (н. 12.4.1968 г. у в. Рубча), радавы. Вучыўся ў Рубчанскай восьмігадовай, затым у Галубіцкай сярэдняй школе, закончыў Хойніцкую прафтэхвучылішча, па спецыяльнасці токар. У красавіку 1986 г. Петрыкаўскім райваенкаматам прызваны ў рады Савецкай Арміі, служыў у Афганістане.

22 лістапада 1986 г. Уладзімір Зан-

кевіч заходзіўся ў складзе заставы, якая ахоўвала дарогу. Душманы адкрылі моцны мінамётны і кулямётны агонь. Адбіваючы націск, Уладзімір паводзіў сябе смела і рапчула, прымаў правільныя рапшэнні, але варожая міна абарвала яго жыщё.

Пахаваны Уладзімір Занкевіч у в. Рубча. Ён узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі (пасмяротна).

### З успамінаў настаўніцы Рубчанской школы Л. Т. Палтаран

... Валодзя Занкевіч з дзяцінства любіў працу, з адказнасцю адносіўся да ўсіх даручэнняў. Дома дапамагаў бацькам. У яго было шмат сяброў, ён гатовы быў у любую мінуту прыйсці на дапамогу. Яны адказвалі яму тым жа... Да вучобы адносіўся сур'ёзна. Заўсёды выступаў ініцыятарам і організатарам усіх спраў класа, умеў захапіць сваім прыкладам...

### Чорныя кветкі

— Гэтую хустачку я заўсёды павязваю, калі куды іду. Яна мяне сагравае, быццам сыночка руکі... Валодзя купіў яе. Толькі падарыць не давялося...

Аляксандра Іванаўна натруджанай, мазолістай рукой выцерла слёзы. Каторы год яны туманяць вочы, калі наплынуць успаміны аб сыне... Яна адправіла яго на службу ў армію, каб праз два гады сустэрэць пасталелым і ўзмужнелым, і ніколі не дачакалася. Зусім іншая доля выпала на лёс яе сыночка... Нібы прадчуваў яе: купіў маці апошні падарунак — хустачку; поле яе залаціста-зялёнае, а кветкі — чорныя... Так усчарнела сэрца Аляксандры Андрэеўны з той хвіліны, калі яна пачула страшную вестку.

... Чатырох юнакоў Петрыкаўшчыны забрала нікому не патрэбная вайна ў Афганістане. Яны былі з розных вёсак, не ведалі адзін другога, прызываўся ў розны час і склалі галовы ў розных месцах, толькі лёс іх аб'ядноўвае адзін. Першым быў працаршчык Уладзімір Жэжац. Тады, у 1983 г., упершыню ў раёне адчулі, што ідзе сапраўдная вайна, яна патрабуе ахвяр. Больш 20 салдат-афганцаў прыехала на пахаванне Уладзіміра Жэжаца. Яны пакляліся быць вернымі салдацкаму доўгуту і памяці таварышаў. Пакляліся не за-

бываць бацькоў загінуўшых, у дні святада гэтага часу наведваюць іх — у Рубчы і Петрыкаве, у Слабадзе і Новых Галоўчыцах.

Са слязымі сустракаюць баявых таварышаў сына Ніна Фёдарапіна і Рыгор Іванавіч — бацькі Юрыя Ракіцкага. Ветэраны ўручваюць кветкі маці, наведваюць матілу Юры. Сустракаюцца з вучнямі ў школе, дзе лепшаму класу штогод прысвойваецца імя Юрыя Ракіцкага. Ёсьць яго мемарыяльны пакой.

Усяго некалькі месяцаў паспей пра служыць Мікалай Фіндзюкевіч. Куля душмана напаткала яго ў першым бai. Назаўсёды пайшла радасць з хаты Кацярыны Цімафеевны і Уладзіміра Апанасавіча, і ніколі не перастане балець сэрца маці. Калі ветэраны прыйшлі разам з бацькамі Мікалая на могілкі, яна без сіл апусцілася на магільны жвір, і ўжо не было слёз, толькі гладзіла рукой гранітны адбітак партрэта самага дарагога ёй чалавека на ўсім свеце...

22 лютага 1986 г. загінуў Уладзімір Занкевіч. Ён не зганьбіў гонар воіна, да канца выканаў свой абавязак, не падвёў таварышаў.

... Кожны з чатырох воінаў-афганцаў пахаваны непадалёку ад дарогі. Кароткай акцялася яна ў іх жыцці. Толькі памяць будзе доўгай, вечнай...

B. B. Кебец

## Зямля мая, маё Палессе...

### З палескага дзённіка

Над зямлёю стаяла чыстае, без адзінага воблачка неба. Моцна пахла вадою, да гэтага паху дамешваўся даўкі пахрыбінай лускі, прасмаленых днішчай рыбацкіх лодак і гарачага пяску.

«Ракета» даўно згубілася за паваротам ракі, а я не мог зрушыць з месца. Вось яна, радзіма дзеда Талаша, гэтак слаўна апетая Коласам!..

Абрысы Петрыкава здаліся незвычайнімі для палескіх мясцін. Вакол — балоты, нізіны, а тут — круча на кручы. На адной з іх купал царквы, які формай і колерам нагадвае цыбуліну. Два глыбокія яры адасобілі некалі ад паселішча ладны кавалак зямлі. На ім цяпер зеляннее парк. У кронах дрэў сотні птушак пяюць, здаецца, у іх іншага клопату і няма.

Па той бок яру, бліжэй да Дома культуры, у акружэнні акацый — помнік дзеду Талашу. Менавіта такім бачыўся дзед Талаш са старонак коласаўскай «Дрыгві». Селянін, умудроны вялікім жыццёвым вопытам, з ледзь улоўнай хітрынкай. Маўляў, во якія мы, ведай нашы!..

Калі ходзіш вуліцамі Петрыкава, адчуваеш, нібы два светы тут сышліся — стары і новы. Стары — у выглядзе прысадзістых дамкоў ля самых тратуараў, і новы — высокія камяніцы. Горад і вёска перапляліся, варта збочыць з цэнтральнай вуліцы і адразу натрапішь на звычайнае паляшушцкае дворышча — з выгаралым на сонцы леташнім стажком сена, астраўком чароту за градамі, копанкай у канцы сялібы, над якой парным ранкам вісіць белая кудзеля туману, а ўвечары — нястомннае крумкание жаб.

Вуліца дзеда Талаша не выключэнне, хіба што болей прасторныя падворкі. У гародах, упртык да градаў, бульбяныя соткі. Той-сёй замест бульбы пасею жыта, упоравень з плотам гайдай-юца буйныя каласы. Насупраць хат

ляжаць метровыя плашкі дроў, млеюць ад духаты чароды гусей, вохкаюць у гарачым пыле куры. У канцы вуліцы — таполі цярусяць на дол бельы пух. Яго на зямлі столькі, што, здавалася, тут скублі гусей.

Амаль супраць кожнай хаты — лавачка, бервяно ці камень. Як у звычайнай вёсцы. Цяпер на вуліцы адны бабулыкі. Слова за слова — разгаварыліся. Як свайму, шчыра і адкрыта яны скардзіліся на дачасную спякоту, на тое, што можа «пагарэць» і бульба, і жыта. Старыя паляшучкі жылі адным — клопатам сялянак, для якіх усё на свеце важна, але найважней тое, каб было на зямлі спакойна і яна заўсёды радзіла. Пра Талаша казалі:

— Лепш, чым Корж з лясніцтва, ніхто не раскажа пра яго...

Будынак Петрыкаўскага лясніцтва патанаў у зеляніне. Каб і не хацеў, звернеш увагу: чаго толькі не расце там! Горда ўзвышаецца прыгажун вяз. Быццам у нім здзіўлені застыў амерыканскі дуб. Вунь і лістоўніца сібірская стаялася, быццам разважае: як гэта я апынулася тут? Амурскі аксаміт паводзіць сябе інакш, увесь выгляд яго нібы гаворыць: не баюся я вашых зім, вось толькі б вясеннія прымараўскі не шкодзілі...

На парозе канторы паказаўся ляснічы, прывітаўся. Прысеў на ганак, запрасіў прысесці мяне і сказаў:

— Ну то паслухайце, як тое было.

...Тады, на пачатку сорак другога, на Палессі стаяла надзвычай халодная для гэтых мясцін зіма. Щіншую мароз, круціла завіруха, з хат было не вылезці.

Наўкол рабілася немаведама што. Да Людзінова, дзе жыла сям'я Каржа, не-не ды і даліталі чуткі: таго фашысты павесілі, таго застрэлілі. Людзівіноўцаў пакуль што мінала бяда. Вёска знаходзілася нібы ў нейтральнай зоне. Па адзін бок, у Муляраўцы, стаялі гарнізонам немцы, па другі — у Курыццах, атабарыліся партызаны. Вёска

жыла наструненым жыщем, кожны міг чакаючы страшнага. Хто мог тримаць зброю ў руках, падаўся ў лес.

— Той дзень я ніколі не забуду... Раніцай у Людзіноў прыехалі карнікі. Сагналі ўсіх на пляц. Помню, злосна крычаў афіцэр. Потым распалавілі натоўп, і тых, што былі справа, пагналі ў былы калгасны свіран, зачынілі і падшалілі...

Уладзімір Іванавіч змоўкі...

— Трывожны быў час, — у раздуме сказаў ляснічы і раптам перамяніў размову. — А нарадзіўся дзед Талаш недалечка адсюль, у Белцы. Ву́унь хаты віднеюцца.

...І вось мы на самай доўгай вуліцы ў Петрыкаве — Ленінскай, якую ў народзе называюць па-ранейшаму Белкай... Некалі гэта была вёска, з трох бакоў заслоненая высокімі соснамі. У навакольным лесе вадзілася шмат ваверак. Відаць, таму і назвалі паселішча Белка.

Дамы стаяць на высокай кручы, унізе — возера. Калісьці там працякала Прыпяць. Потым яна ўзыяла ўправа, аддаўши Белцы частку свайго рэчышча і лугавіну. Старое рэчышча стала Белкаўскім возерам з джунглямі непралазнага хмызняку на берагах.

— Чаго толькі няма ў гэтым возеры! — расказвае Корж. — Шчупакі воддэяцца, ляшчы, ліні. Нават бабры. Вясною забег да мяне ў кантору чалавек, крычыць: «Бабрыху цыган Крывы валачэ!» «Якую бабрыху?» «Паросную! — кажа. — Бяжым ратаваць!»

Сапраўды, бачым — непарафакі!

«Ты што гэта робіш?» — пытаюся. «Памагаю перасяляцца!» «А пятля з дроту нашто?» Маўчыць. Адабралі мы бабрыху. На насілках да возера данеслі, яна ўжо і ўцякаць не можа. Потым заплюхала на той бераг, у зараснік...

Я гляджу на ляснічага і думаю: няўрымслівы чалавек! Усё жыщё аддаў любімай справе. Па яго ініцыятыве за Белкаўскім возерам, побач з Прыпяццю, падняўся тапаліны гай. Там растуць таполі сямідзесяці відаў — з ГДР,

Венгрыі, Чэхаславакіі, Канады. Ёсьць таполя духмяная, лаўралістая, бальзамічная. Трыццацігектарны кавалак зямлі — цяпер доследны ўчастак Беларускага НДІ лясной гаспадаркі.

Падняліся на прыазёрную кручу і спыніліся, уражаныя. За возерам, як акінуць вокам, ляжалі квяцістыя лугі. На іх спакойна сінела шырокая стужка Прыпяці...

Прыпяцкі паляшук здавён сяліўся на падышаных берагах. Наўкола — непраходныя балоты, глухія лясы, смардзючая дрыгва, рака была для яго і карміцелькай, і памочніцай. Зімою па ёй добра бяжыцца саням, улетку можна ганяць чаўны з сенам і іншым сялянскім скарбам.

Навасёлкі таксама стаяць на высокім беразе Прыпяці. Галоўная вуліца — уздоўж берага, ад яе збягае безліч вулачак, вузеных, як праехаць возу, вельмі звілістых.

На бервяне ля плоту грэецца сівенькі дзядок. На галаве грачаным блінцом прыліпла кепачка. Здалёк кажу яму дабрыдзень. Блінец крышачку прыўзняўся над галавою і зноў прыліп да лысіны.

— А няхай яго! Смаліць, як у пекле.

— То ішлі б, дзеду, у цянёк.

— Не, тут лепш! — адказвае дзядок і падазронна пазірае на мяне вострымі вочкамі.

— Колькі ж гэта вам гадоў будзе?

— Не дачуваю!

Я амаль крычу яму ў вуха:

— Гадоў, пытаяся, колькі вам?

— Сотні яшчэ няма! Без малога сто.

— Дык вы памятаце, відаць, Васіль Ісакавіча Талаша? Дзеда Талаша.

— Васіль Талаш майм суседам быў. У прымы да Амелькінай дачкі прыйшоў!

Ён пазірае на дубы, што стаяць на тым беразе Прыпяці, і паказвае арэхавым кійком:

— Ву́унь там ён, Талаш, ля дубоў, жаўнера таго... И нікога, скажы ты, не пабаяўся!..

Дзядок раптам забедаваў:



На Палессі шырока разліваючца веснавая воды, як і многа гадоў назад, зялоць тыя ж краскі...

— Прыпяць змянілася-я! Вось тут некалі паходы хадзілі, плыты ганялі, — паказаў кійком на затоку. — А цяпер памянялася рэчышча. Адступае Прывіць ад сяла!

Вочы яго наліліся смуткам. Праз хвіліну зноў загараецца ў іх агеньчык:

— А ў Навасёлках, што па той бок Петрыкова, быў? Вось там, скажу табе, сяло дык сяло! Асфальт на вуліцах, дамы высозныя. А якое там на балотах колішніх збожжа расце!

...Выйшаў з аўтобуса і дзіву даўся: куды ж гэта я трапіў? У райцэнтр? Ішоў тратуарам, які пралёг уздоўж асфальтаванай вуліцы, пазіраў на светлыя камяніцы, якія выраслі на месцы дрыгвы. У цэнтры сяла — плошча, услана белымі плітамі. Над плошчай узвышаючца тры сімвалічныя фігуры — воіна, партызана, хлебароба. А на граніце — золатам слова: «Загінуўшым і жывым»...

Загінуўшым... Гэта тым, хто не вярнуўся з апошняй вайны.

Жывым... Хто, не шкадуючы сіл, аднаўляе свой край.

Для тутэйшых мясцін нават невялічкі пагорак — гары. А тут, па дарозе з Навасёлак у Петрыкаў, узгорак на ўзгорку. Каскад завяршаецца даволі вялікім узвышшам з пляшынай на самай макаўцы. Гэта — Каўпак-гара.

Стаяў на самай вяршыні і здзіўляўся: зірнеш управа — да самага гарыонта акультураныя тарфянікі, улева — таксама палі. А тут? І змагла ж так пацешыць прырода чалавека! На Каўпак-гары прыгожы лес, грыбы і ягадны.

Спускацца з Каўпак-гары было лягчэй. Калі, мінуўшы баравіну, увайшоў у малады асіннік, адтуль, з гушчэчы, пачуўся неспакойны тупат, трэск сухавецця. Каго спудзіў? Ужо хацеў мінуль тое месца, як пачуў: нехта цяжкі і грузны набліжаецца да мяне. Пачуўся шоргат лістоты, з зарасніку паказалася галава з гарбаносай мызай і доўгімі неспакойнымі вушамі. «Лашыца! Бач ты яе! Вярнулася праверыць, хто яе патрывожыў...» Яна зрабіла ящэ некалькі крохаў і застыла, утаропіўшыся ў мяне вялікімі вільготнымі вачамі. Відаць, недзе тут, паблізу, ляжала яе цяля, і маці нервавалася. Ласіха глядзела на мяне, быццам хацела сказаць: «Ідзі ты адсюль, чалавечка». Над галавою ласіхі віліся авадні, упіваліся ў мызу, ля самых вачэй, а яна цярпела, не варушылася. Я зрабіў крок убок. Ласіха павярнула галаву, ступіла капытом на зляжалася веице і паволі пайшла сваёй дарогай.

Я зноў у Петрыкаве. Невялікая вулачка прывяла да блакітнага дамка, у якім живе ўнук дзеда Талаша, Піетро Данілавіч. З рассказа Каржа я ведаў пра яго тое-сёе. Падпалкоўнік у адстаўцы, хутка стукне сем дзесяткаў. Пасяліўся тут выпадкова, прыехаў аднойчы пагасцяваць на радзіму дзеда ды так і застаўся, супакоўшы спрадвечную мару. Побач Белкаўскае возера, Прывіць...

Рыпнулі веснічкі. Пад камандай маладой жанчыны на падворак ішоў табунок дзятвы. Відаць, з дзіцячага садзіка. Падыходзяць смела, гэтак жа смела вітаючыца і просяць:

— Дзед Талаш, расскажы пра дзеда Талаша...

...«Ракета» ледзь прыкметна хіснулася, выбралася на спакойную роўніцу. Прывіць і адразу стала набіраць хут-

касць. Праз якую хвіліну ўжо не відаць было ні тае цыбуліны над царквою, ні тых, прыткнутых да зялёна га берагу дамкоў — Петрыкаў знік з вачай...


Яраслаў Пархута

### Рэха даўніх дзён

Непадалёку ад Дарашэвіч, на абрывістым, маляўнічым беразе Прыйпяці ў канцы XIX ст. уладальнікам маёнтка Кеневічам быў закладзены на плошчы каля 10 гектараў пейзажны парк мясцовы і экзатычных парод дрэў. Па перыметры яго акружалі алеі, якія месцамі захаваліся да нашага часу. Тут можна сустрэць хвою веймутава, елку чырвоную і дуб чырвоны, піхту, конскі каштан і многія іншыя рэдкія пароды. У цэнтры парку размяшчаўся сядзібны дом з эліпсападобным партэрам перад фасадам. І парк, і сядзіба мала захаваліся; на жаль, кіраўнікі гаспадаркі, мясцовыя жыхары не паклапаціліся ў свой час аб гэтым маляўнічым кутку — узоры паркавага мастацтва мінулага стагоддзя...

Прыкладна такі ж лес напаткаў і прысадзібны парк у в. Брынёў. Плошча яго меншая — каля пяці гектараў. Ручаем парк падзяляецца на дзве часткі, паралельна якому ідзе галоўная алея, ёсць дзве старыя сажалкі. Пераважаюць мясцовыя пароды дрэў — дуб, ліпа, клён, хвоя — усяго 45 відаў. У Брынёўскім парку растуць лепшыя ў эўрапе матачныя экземпляры ліпы венгерскай і каралінскай, ёсць таксама ліпа буйналістая, дуб чырвоны, лапіна крыланплодная, таполі Сімона і канадскі, спірэя, глог, розныя віды руж... У свой час гэта быў адзін з лепшых пейзажных натуралистычных паркаў у краі, у якім асаблівае кампазіцыйна-дэкаратыўнае значэнне мелі і цяпер яшчэ захаваліся невялікія масівы — гай і группы дрэў і кустоў, палянкі з асобнымі дрэвамі.

У паўночнай частцы парку размешчаны мураваны лямус. За межамі яго за-



У Дарашэвіцкім парку

хаваліся панская мураваныя будынкі — два жылыя дамы і стайні, пабудаваны ў канцы XX стагоддзя... Пачуць хвалівання і ціхага смутку ахоплівае, калі праходзіш па старых алеях парку: тыя, хто садзіў і пеставаў гэтыя дрэвы, клапаціўся пра іх, даўно сталі прахам. А дрэвы, якія памятаюць цяпло іх рук, — жывуць, шумяць на ветры...

Помнік традыцыйнага народнага жыллёвага будаўніцтва прыпяцкага Палесся — хата, пабудаваная ў канцы XIX ст., стаіць у Петрыкаве, на вул. Камунальнай, 44. Прамавугольны ў плане будынак з круглых бярвёнаў з шасціграннымі астаткамі. З бярвёнаў і трохвугольныя щыты, якія падтрымліваюць падоўжаныя бярвёны перакрыцця. Тры аконныя праёмы, размешчаныя ў сценах асиметрычна. Да хаты прыбудаваны невялікі каркасны сенцы, накрытыя аднасхільным дахам.

Яшчэ адзін цікавы помнік народнага дойлідства — свіран XIX ст. на ўскрайніне в. Людзвіноў. Прамавугольны двух-

павярховы будынак пакрыты вальмавым дахам, сцены з брусоў паставлены падрубамі на штандары. На ніжнім паверсе — складскія памяшканні, на верхнім — некалькі памяшканняў рознага прызначэння. Фасады раздзелены карнізам на два ярусы, другі ярус аформлены арачнымі вонкамі.

Маліяўнічасцю і відавым багащем вызначаецца і парк у Петрыкаве на высокай тэрасе Прывіяці, якая крута абрываецца, адкрываючи прыгожыя, не-паўторныя краявіды на зарэчныя далі. Менавіта тут размяшчаўся старадаўні Петрыкаў, тут была пабудавана ад набегаў заваёўнікаў-татар крэпасць, разбураная ў 1535 г. рускім ваяводай Аўчынай-Целяпнёвым-Абаленскім.

Многія сучасныя краяведы і гісторыкі схільны адносіць заснаванне Петрыкава да Х ст. яцвяжскім князем Пятром, які даў будучаму гораду сваё імя. Гэтая версія, па меркаванню гомельскага географа і вучонага-тапаніміста А. Рогалева, выклікае шмат сумненняў. Яцвягі — старажытны народ, роднасны сучасным літоўцам і латышам — жылі на заходніх межах сэнняшняй Беларусі і ўсходніх раёнаў Польшчы, да канца XIII ст. знішчаны, рассеяны крыжакамі, асіміляваліся са славянамі, але яны ніколі не жылі на берагах Прывіяці. Да таго ж яцвягі былі язычнікамі і не маглі насыць хрысціянскае імя Пётр, якое пашырылася сярод насельніцтва толькі з XVI ст., а Петрыкаў вядомы з пісьмовых крыніц значна раней.

Большасць беларускіх гарадоў атрымала сваё найменне ад назваў рэк, на якіх яны размяшчаліся, нават старажытны Тураў — не ад князя Тура, жывёліны тура, а, хутчэй за ўсё, ад знікшай рэчкі Тураўлянкі, аб існаванні якой указываюць шмат прыкмет і згадак. І ё і Петрыкаў не ўзнік на аднайменнай рэчцы, якая знікла і забылася, і не ў XV ст., а значна раней, калі ўздоўж Прывіяці рассяяліся дрыгавічы і будавалі свае паселішчы на зручных, высокіх месцах. І ці працякала

тая забытая рачулка — прыток Прывіяці па цэнтры сучаснага Петрыкава, і рэчышча яе азначана кручамі, якімі вызначаецца петрыкаўскі парк?..

У в. Лучыцы, на беразе р. Пціч, на плошчы каля 5 гектараў захаваліся рэшткі сядзібнага парку пачатку XX ст. Форма яго — няправільны трохвугольнік, большы бок — уздоўж ракі. Дзве алеі сыходзяцца ў паўднёвой частцы парку. Раствуць клён, вярба, ліпа, бераст, сустракаюцца дубы, з экзатычных парод — ліпа еўрапейская, рабіннік і інш. Першапачатковая планіроўка помніка садова-паркавага мастацтва, як і сядзібныя пабудовы, амаль не захаваліся. Засталася толькі памяць аб тых, хто тут жыў, працаваў, ствараў, і напамінанне: а што пакінем пасля сябе мы? Чарнобыльскі попел?..

B. R. Феранц

### У лясах за Снядзінам

Лясы Снядзінскага лясніцтва выступаюць клінам на ўсходзе запаведніка і даходзяць да Убарці. У Снядзін ад Турава дарога не блізкая. Як і Тураў, вёска старажытная, вытокі яе губляюцца ў глыбіні стагоддзяў, старажылы расказваюць многа легенд — быццам быў гэта калісьці вялікі ўмацаваны горад, равеснік і паплечнік Турава...

У снядзінскіх лясах — стракатасць, сухія хвойнікі змяняюцца мешанымі лясамі, бярэзнякамі, адсюль зусім недалёка да забалочаных чорнаалешнікаў. На бугрыстых пясках расце ракітнік, рассцілае шаўкавістыя шэрыя дываны булаваносец, многа ландышу, бяссмертніку, белюку... Тыповая баравая палеская flora. Дубровы, як і каля Турава — стогадовыя, асобныя дубы намнога старэйшыя. Падлесак разнастайны: крушына, вольха, асіна, граб. У покрыве — арляк і чарніцы, трапляюцца брусніцы, мар'яннік, ястрабкі, дзера за распаўзаеца па пяску плецямі. У чорнаалешнікам лесе — магутнае вільгацелюбіе разнатарайе, у паніжэннях усё густа зарасло балотнымі па-паратнікамі. Асака і злакі месцамі да-

сагаюць двухметровай вышыні. Шмат жоўтых касачоў. Ваўчкі звычайна не вельмі высокая трава, а тут да паўтара метра. Шабельнік, зюзник, лазаніца, лотаць — усё буйное, сакавітае, высокае, нібы травяны лес. Па ствалах уецца ліsnік, вісяць доўгія ягады чырвонага колеру, а на верхавінках плецяй — новыя фіялетавыя кветкі. Самыя багністыя месцы заняты шоўкавай светлай траўкай мяtlіцай, якая ўтворае доўгія парасткі-сталоны ў самых гіблых месцах на багнах. Ступаць на такія дываны небяспечна, можна лёгка праваліцца.

Лугі на ўзлесках багатыя крывасмокам. Гэтая надзвычай цікавая і карысная расліна вышынёю звычайна каля метра тут разрастается ледзь не да двух метраў. У яе цёмна-пурпуровыя каласкі кветак, лісце падобнае на лісце рабіны. Тышовая расліна для даліны Прыпяці, у іншых месцах сустракаецца рэдка.

У адным месцы на краю Прыпяцкага запаведніка можна пабываць нібы ў розных кліматычных зонах: у тундры — на верхавых балотах, у тайзе — у ельніках і хваёва-бярозавых лясах. Дубровы пераносяць у чарназёмную зону, сустракаюцца горныя віды дубоў, якія нагадваюць горы Заходній Еўропы і Карпаты. Можна ўяўіць, што на ведалі Крым, Каўказ, прайшлі па пясчаных стэпах...

B. R. Феранц

### Сцяжынкі бацькаўшчыны

#### Соль

Нашу вёску карнікі палілі халодным сакавіцкім днём 1943 г. Тады забілі некалькіх мірных жыхароў, младзейшых адабралі для адпраўкі ў Германію. А ўсіх астатніх мелі намер спаліць жывімі, але ў апошні момант нешта змянілася ў злавесных задумках катаў, і яны накіравалі нас у суседнюю вёску, што на тэрыторыі Лельчицкага раёна. Па дарозе ўсе разбегліся па лесе, і здалёку мы бачылі клубы чорнага дыму над нашай вёскай...

Праз некаторы час, хто раней, хто пазней, вярнуліся назад, ужо не ў вёску — да родных папялішчаў. Ніколі не забуду яе страшнага выгляду — нібы чорнымі агарэлымі пальцамі паказвалі ў неба коміны печаў, самотная, матльная цішыня навокал — толькі белае і чорнае, снег і сажа; вечер сіратліва высвістваваў сваю адвечную песню туті, як на трызне, пераганяў з месца на месца попел... Раптам выбег аднекуль і пачаў церціся аб ногі маці наш руды кот...

Людзі корпаліся на папялішчах сваіх жытлаў, дзе яшчэ ў глыбіні попелу тлела чырвонае вуголле, знаходзілі там нешта. А мы на сваім знайшлі слупок агарэлай солі. Яна захоўвалася яшчэ з даваеннага часу ў драўлянай маслёнцы для збівання масла, маці расходавала яе вельмі ашчадна. Дрэва агарэла, соль прядымілася і крыху аплавілася ад гарачыні пажару. Так, на шчасце, мы аказаліся з соллю. Адзінай ўцеха ў горкім жыцці — у зямлянцы, у холадзе і голадзе. З таго часу звыклы смак солі мне заўсёды нібы аддае дымам, і ўзгадваюцца тыя не салёныя — горкія часы.

#### Да сваіх

Зноў крочу я знаёмай сцяжынкай, якая ўеца сярод бяроз і соснаў уздоўж раз'езджанага, пыльнага гасцінца, выходзіць на край поля і зноў нырае ў зараснікі хмызнякоў. З кожным яе паваротам — бліжэй да родных мясцін, ба бацькоўскага парога, да сваіх...

Пазнаю і не пазнаю знаёмых мясціны. Тая ж дарога — па ёй праходзіў незлічоную колькасць разоў. Яна ідзе цераз поле, пакуль калгаснае. Кожны раз яно ў другім убранны і другога колеру: цяпер — блакітна-зялёнае. Хутка начне спець збажына — поле стане заляціста-жоўтым, і вечер будзе каціць тутія шапаткія хвалі, пакуль не прыйдуть сюды чырвоныя караблі палеў — камбайны.

Кожны раз — нешта адметнае, новае

ў знаёмых даляглядах. Іншая пара – і другі колер, іншая песня... Кожны раз, пасля кароткай ці доўгай адсутнасці, я з аднолькавым хвалеваннем чакаю сустрэчы са сваімі. Дарога ў родную вёску, шляхі дзяцінства – незабыўныя, хвалючыя сведкі тых часоў, калі сапраўды быў шчаслівы... Дарога да тых дарагіх сэрцу мясцін, дзе ўсё роднае і знаёмае, кожны краявід, кожнае дрэўца ў ваколіцы і нават кожны каменьчык, і людзі, сярод якіх нарадзіўся і вырас, – усё гэта самае памянае, самае драгое, што бачыцца ў снах, стаіць перад вачыма, дзе б ні быў, у якіх краях ні знаходзіўся.

...Здалёку бляеюць дахі дамоў. Збажына падступае да самых гумнаў крайніх хат, і вось ужо сцяжынка губляецца ў палявой дарозе, пераходзіць у вясковую вуліцу. Над ёй навісаюць галіны яблынь, на якіх наліваюцца, начынаюць спечь яблыкі. Высока ў небе кружаць лёгкакрылыя буслы і садзяще на родныя гнёзды, што дзесяцігоддзямі дабудоўваюцца ітшынымі нашчадкамі на многіх дахах хат нашай ціхай, утульнай вёскі. Цёплая сцяжынка вядзе да самага бацькоўскага дома...

#### Смак кляновага соку

Клён першым у лесе ажыў і скінуў доўгае зімовае здрэнцвенне. У сярэдзіне ствала яшчэ захаваўся холад, а ледзь адчула дрэва лёгкі подых цяпла, галінкі паслалі сігнал у стылую зямлю, і карані пачалі памілаваць з яе нетраў салодкі сок.

...Мы з бацькам крочым у лес. Пад ногамі хлюпае мокрая снегавая каша. Хутка прыйшлося збочыць з дарогі, пайшлі напрасткі да лесу па сиезе – не кранутым, быщам танная буйназярністая соль, зляжалым і пачарнелым.

Спініліся каля стромкага клёна. Бацька асцярожна, каб не пашкодзіць дрэва, зрабіў на кары невялікі вузкі і касы надрэз, убіў клінок. И вось паціху, нібы нясмелая, на клінку збіраецца буйная крапля. Яна ўвачавідкі

набракае, расце, разам з церухой падае ўніз і звонка стукае ў дно бляшанкі. Сцяжынка пракладзена... И ўжо збіраецца другая крапля, набірае вагу трэцяя, яе даганяе яшчэ адна... Ідзе кляновы сок!

Хочацца схапіць краплю губамі, калі яна вісіць, нібы не адважваючыся ўпасці, – буйная і чыстая, як сляза, і ў ёй адлюстроўваецца ўесь лес, увесь свет... Церпка-салодкая, свежая і думяная...

Каб даць час сабрацца хоць глытку соку, мы ідзем у глыбіню лесу. МінУлагодніе лісце, спрасаванае цяжарамі снегу, рудая паніклая трава, блытаніна слядоў... Ужо зацвіў арэшнік...

Вярнуліся да клёна. На дне бляшанкі сабралася некалькі глыткоў соку. Бацька адпіў адзін, аддаў пасудзіну мне.

– Пі, я не хачу... Халодны.

Нахілую бляшанку – у свежай думянай вільгаті плавалі кавалачкі кары. Але я не стаў іх вылоўліваць. Непаўторны смак першага веснавога дару!..

#### Такая гаючая вада...

Якой толькі вады не даводзілася піць! З рэк і крыніц, з ручаёў і металічных водаправодных калонак, з кранаў у гарадскіх кватэрах... Але сапраўды смак вады мае толькі вада з роднай, бацькоўскай студні.

...Я прыехаў у госці да маці. Да маці, у родны дом – у госці... Бяру вядро, не новае, месцамі пабітае ржой, з пагнутай дужкай. Іду да студні, выплескаю напаўдарозе рэшткі цёплай, учараашняй вады. Сцяжынка ablедзянялая, на падыходзе – сапраўдны ледавік, шчыльна пратаптаная кароткімі матынімі крокамі – яна і не нясе больш чым паўядра...

Старая замшэлая студня з драўляным асейшым зрубам, з якой бралі ваду і бацька, і дзед, і добрыя людзі, і ворагі – усіх яна напоіць! – стаіць з не запамятных часоў у кутку двара. Заду-

менна схіліўся над ёю журавель, крыху нахілены ўбок і таксама зеленаваты ад моху. Эх, даўно трэба паправіць, аднавіць старую студню...

Звонка, знаёма бразнула вочапка, простая, але трывалая і надзейная, як бацькоўская хата. Выцягваю цяжкае вядро халоднай вады — быццам адламаў там, у глыбіні, празрысты кавалак зямной сілы. Вядро хістка стаіць на драўляным зрубе — на паверхні вады ўспыхнула і разбліасця на дробныя асколкі адлюстраванне сонца...

Нахіляю вядро, прыпадаю да яго краю. Халодная — не ледзянная, як з ручая, ад якой ломіць зубы, — які смак у свеце можа парадаўнаца са смакам вады з бацькоўской студні! Жывая, гаючая вада...

Васіль Феранц

### Мне Палессе часта сніцца...

У чэрвені 1972 г. я з паэтамі Юрэем Фатневым і Уладзімірам Шварцам прыехаў у Петрыкаў. Стаяла цудоўнае надвор'е. Мы былі радасныя і щаслівыя ад таго, што маладыя, поўныя энергіі і надзеі, і яшчэ ад таго, што ёсць на свеце такія мясціны... Аблюбавалі высокі бераг Прыпяці за прыстанню, адкуль адкрываўся незвычайны краявід, напэўна, адзін з самых прыгожых на Беларусі. Прыпяць у бляюткіх пясчаных берагах з безліччу рукавоў і аэрыцаў няспешна несла свае воды за шызыя бары, што ў сіней далечы за неагляднай поймай ракі дрыжалі і пераліваліся ў распаленым паветры. На другім беразе рассыпаліся макам хаткі далёкіх, невядомых вёсачак. І ад Прыпяці, і ад неабсяжных прастораў дыхала величчу і спакоем...

Неаднойчы яшчэ прыводзілі мяне дарогі ў Петрыкаў: то ў пошуках урочышча Чорная Загроба (вельмі падабалася назва сваёй таямнічасцю), то на літаратурныя сустрэчы з працоўнымі калектывамі горада і раёна. Кожны раз ехаў у Петрыкаў з вялікай радасцю і асалодай: гэта адзін з любімых маіх

гарадкоў на Палессі. Не раз ірваўся туды душой і вяртаўся ў думках. І Палессе адгукалася паэтычнымі радкамі...

### ГАЛУБІЦА

Мне Палессе маё часта сніцца,  
Сніцца прыпяцкі сіні прастор,  
Дзе на поплаве за Галубіцай  
Успамінам дыміца касцёр...

Там за гаем у шызай далечы  
Засталіся юначыя сны.  
І плыве над зямлём ціхі вечар,  
Набрынялы настоем вясны...

Галубіца — сінеюць пралескі,  
Галубіца — вярнуцца б назад...  
Ды дарогі ў край мой палескі  
Замітае густы снегапад...

Хай мяце, грукаціць у аканіцы...  
Мне ж прысніца блакітны прастор,  
Дзе на поплаве за Галубіцай  
Успамінам дыміца касцёр...

Міхась Башлакоў

Припять принесла нас в Петриков. Удивительно домашний, уютный городок; приятно по нему гулять просто так... На зеленом дворе у церкви пасется золотая лошадь с серебряной гривой. Эта церковь великолепно отражается среди лилий в озерках на лугу, если глядеть на нее со стороны Припяти. Была еще одна церковь. По легенде, предки носили кирпичи для ее строительства из самого Киева. А потомки превратили в щебень...

Мы уходили на высокий берег Припяти. Плыли через реку на островок козы, тесно набившись в лодку... Возвращались в гостиницу поздно, другой дорогой, когда серебряно светилось на горке жито, чернел за ним срезанный силуэт избы и ржавело пятно окна. Кто там живет? Какие сны снятся?.. Петляла, карабкалась вверх улочка Подгорье, выводя нас в спящий городок. Смыкались над головой деревья. Жизнь казалась такой вечной, что все века толпились по соседству. Их оглашали клики: в Петрикове хрюпли петухи...

Юрый Фатнёв  
Из книги «Убегающий лось»

ИЗ ИСТОРИИ ПЕТРИКОВСКИХ ХРАМОВ

Священник Петриковской Николаевской церкви Мозырского уезда Вячеслав Якубович 22 августа назначен на должность благочинного 2-го округа.

Минские Епархиальные Ведомости,  
1 сентября 1905 г.

Государь император, по всеподданнейшему докладу синодального Обер-Прокурора... всемилостивейше соизволил 25 ноября истекшего года на сопричисление священника Николаевской церкви местечка Петрикова Мозырского уезда Вячеслава Якубовича за усердие, выразившееся в склонении прихожан к пожертвованию более 30 000 рублей на построение храма в названном местечке, к ордену св. Анны 3-й степени.

Минские Епархиальные Ведомости,  
1 января 1906 г.

Благочинный 2-го округа Мозырского уезда священник Вячеслав Якубович за прохождение должности члена Государственной Думы сего 15 января уволен от занимаемой должности настоятеля Николаевской церкви.

Минские Епархиальные Ведомости,  
1 февраля 1909 г.

Из доклада «Об устройстве в Сибири переселенцев из Минской губернии» начальнику переселенческого Управления члена Государственной Думы Вячеслава Якубовича.

...Не от хорошей жизни белорусские крестьяне реппились на переселение в далекую Сибирь, поселившись в Минусинском и Канском уездах Енисейской губернии. Бездемелье, песчаные почвы не позволяли прокормить семью... У переселенцев первой категории, получивших лесные и горные участки,



Успенская царква ў Кашэвічах

замечается отсутствие единодушия, сплоченности, силы воли, они совершенно падают духом и не способны в одиночку раскорчевать участок, построить землянку... И пытаются бежать на родину. Побуждающими к таким действиям причинами является отсутствие дорог, культовых учреждений. Негде купить хлеба, начался мор. Чиновники, которым поручено было обеспечивать крестьян кредитами и всем необходимым для жизни, наоборот, обирают их...

Минские Епархиальные Ведомости,

15 декабря 1909 г.

Вячеслав Якубович в начале века был наиболее уважаемым человеком в м. Петриков и во всей округе. Его знали как душевного, грамотного человека, защитника прихожан... Якубович имел троих детей — дочь Тамару, сыновей Юрия и Вячеслава. Они получили высшее образование в Москве уже в годы советской власти. Священник Вячеслав Якубович был дипломированным врачом, нередко оказывал медицинскую помощь жителям местечка.

После завершения работы в Государственной Думе Вячеслав Якубович вернулся в Петриков и до 1920 г. продолжал выполнять обязанности священника в Николаевской церкви. После заключения мирного договора с Польшей неле-

гально перешел границу в районе Лунинца, получил от польских властей православный приход и работал до 1927 г. В проповедях перед прихожанами выступал за воссоединение белорусского народа, подвергался наказаниям и оскорблению со стороны властей. Уважаемого и авторитетного священника власти склоняли к принятию католической веры, но убеждения Вячеслава Якубовича были непреклонными... В 1935 г. он был отстранен от службы, нищенствовал, ходил по деревням и занимался частной медицинской практикой. Последние годы жил в м. Ленин, где и умер в 1944 г. в преклонном возрасте.

**Николаевская церковь**, построена в 1839 г. на пожертвования прихожан и купцов Кебеца, Моргуна, Короля, Корульского и других на месте сгоревшей в грозу деревянной церкви постройки 1772 г., была закрыта в 1929 г. До 1941 г. использовалась под склад муки. В 1930 г. с колокольни был снят колокол весом 120 пудов 20 фунтов, отвезен на ст. Копцевичи и на платформе отправлен на переплавку...

**Воскресенская церковь** — самое высокое здание в Петрикове, построенная в 1846 г. на средства прихожан мастерами из Кременчуга. Большой вклад в строительство церкви внес купец Петр Корульский, который жертвовал значительные суммы на храм. Всего было расходовано свыше 30 000 рублей. Воскресенская церковь взорвана по решению местных властей в 1957 г. До 1924 г. настоятелем Воскресенской церкви был священник, протоиерей Киркевич. В 1929 г. с куполов были сняты колокола, в храме оборудовали кинотеатр, пристроено помещение для игр, танцевальный зал...

В руинах взорванной церкви Воскресения была обнаружена свинцовая доска размером 37,5x34,5 см, заложенная в фундамент церкви при закладке ее «Во славу Всесвятых Троицы Отца и Сына и святого Духа основана церковь сия каменная аднопрестольная на место сгоревшая трехъпрестольной деревянной во имя Воскресения спасителя нашего Иисуса Христа Въ Царствование Императора Николая 1-го Самодержавца Всероссийского Царя Польского и прочее... За благословение Святейшага Синода и Архиепископа Никонора Минскага и Гродненскага Минской губернии Мозырскага уезда собственнымъ коштамъ и стараниемъ жителей сего местечка Петрикова м.: мая 24-го 1838-го года.»

На обратной стороне: «Сост. Петръ Королски. Сост. Таблицы Стф. Юцевичъ.»

От взорванной церкви Воскресения сохранилась до наших дней каплица, расположенная на площади напротив здания райисполкома.

**Вознесенская церковь**, построенная в 1890 г., закрыта в 1930 г. В выбитых окнах гулял ветер, а с осени 1940 г. использовалась под склад соли. Весной 1941 г. в бывшей церкви оборудована водонапорная башня, пробита артезианская скважина, установлена на опорах деревянная емкость на 5 куб. метров. В 1942 г. подпольщики Петрикова хранили в ней листовки и радиоприемник, принимали и распространяли сводки Совинформбюро.

Николаевская и Вознесенская церкви — ныне действующие. Священник церквей — отец Василий (Василий Михайлович Немеш).

Древнейший храм Петриковщины — церковь на городском кладбище, построенная в конце XVII ст. в Сотничах. В д. Сотнич, входящей в состав Петриковского прихода, существовала Оголическая (Бобыничская) пустыня, в которой «жили какие-то схимники и находилась церковь. В 1746 г. комиссар помещицы Розалии Ходкевич отнял ее у православных схимников и отдал унитам. Схимники разошлись, а церковь в 1836 г. перенесли на кладбище в Петриков...»



Уваскрасенская царква ў Петрыкаве, разбураная ў 1957 г.

Церковь — памятник деревянного зодчества. Представляет три квадратных в плане сруба — бабинец, основной объем и алтарная часть, сложены из круглых бревен с шестигранными остатками. Основной объем имеет трехъярусную композицию: два нижних яруса четвериковые с усеченным вверху шатром, верхний — восьмерик на купольной основе и с купольным покрытием.

Богатый и ценный иконостас хранится в музее прикладных искусств в Раубичах.

Действуют церкви также в Кошевицах — Успенская, построенная в 1642 г., и в г. п. Копаткевичи. 7 января 1995 г., в день Рождества Христова, освящена епископом Туровским и Мозырским Петром Свято-Вознесенская церковь в Новоселках, построенная по инициативе и на средства жителей Новоселковского сельского совета. Настоятель церкви — отец Геннадий.

В. М. Чернобылец

## Лігорскія

У надпрыпяцкай вёсцы Славінск ёсьць непрыкметная хата. Глядзіць свет лымі шыбамі ўдалеч прац раскідзістая галіны старога саду... Я адчыніў рышчыя веснічкі і ступіў на падворак, каб напрасіць у гаспадароў кубак калодзежнай сцюдзёнкі. Зайшоў на хвіліну, апоўднем, а выйшаў на вясковую вуліцу, калі начало сутонець. І, як не раз да таго, грэла душу пачуццё неспатольнай павагі да нашых людзей. Наталіў смагу, запытаўся, кінуўшы на рамку з фатакарткамі:

— Цяжка дзетак было гадаваць?

Рома Юльянаўна таксама глянула на сцяну.

— Як вам, міленькі, расказаць? Именна што цяжка!.. Засталіся, як стаім. Нас жа спалілі немцы. Перабралі-

ся ў склеп. Усё пагарэла. Як павылазілі, так засталіся... Ну, і паявліся дзеци. А замуж я выйшла маладая: было шаснаццаць гадкоў. Хату пабудавалі. Я пайшла на ферму. Хоць і дзеци маляві, а начавала на кашары. Усяляк даводзілася. Трудненько-трудненько! Як расказваю, дык хочацца плакаць... Мы моцненько-моцненько гаравалі... Засталіся ў дванаццаць гадкоў без бацькі. А ўсяго пяты гадок ішоў, як памерла маці. І так жыць трэба было... Забралі бацьку ў 1937. Нас, дзяцей, ворагамі лічылі. Як сёняя помню, свінні пасвіла. А тут прыходзяць і нешта штыкамі шчупаюць. Усё нейкае ружжо шукаюць. Мой бацька сад за Каменкай старажаваў. Клічуць мяне: «У бацькі е ружжо?» Малая была, дурная. Кажу: «Е».

— Дзе?

— Не ведаю.

Тут даўней стаяла флатылія, дык бацьку, каб старажаваў сад, далі нейкага зломка... Перашукалі ўсё. Падлогу паўзрывали... Так бацька і паехаў, не пусцілі і ў хату шагнуць. Я бягну за машынай. А бацька кажа: «Дачушка, не бяжы. Я ні ў чым не вінаваты. Мо мяне і адпусцяць. Я ж нікому благога не зрабіў». Быў дабрэнны бясконца...

Пайшла я ў магазін, там хлеб даюць. Ну, я стала ў чаргу. Падышла чарга, — Рома Юльянаўна праглынула даўкі камяк, ціхенька заплакала... А мне кажуць: «Ворагам народа хлеба не паложана!»

— І што — не далі хлеба?

— Не далі... Я гэтыя два кіламетры іду без хлеба, плачу — чым жа братоў малых карміць?

— А да пенсіі кім працавалі? — пераводжу гаворку на іншае, каб адвесці жанчыну ад сумных згадак.

— Даюракай была. Крыху не дарабіла. Мощна рукі адмовілі. А так усе дваццаць пяць гадкоў кароў дайла. Во, бачыце, якія рукі! — Рома Юльянаўна паказвае спрацаваныя далоні. — Была перадавою. У мяне і граматы ляжаць. І ў Москву мяне на выстаўку пасылаці... Усё нажывалі гэтымі рукамі... Іду каровы дайць, бяру вядро на ягады. Бо мы за што рабілі? За палачкі на сцяне. Атрымліваючи па сто грамаў жыта на працадзені, можна было чацвёрта дзяцей працарміць?.. Дык, падумайце, устаць дасвеццем у чатыры гадзіны. У дванаццаць, апоўначы, легчы. А ў чатыры зноў падняцца... А яшчэ восем кіламетраў да фермы ісці. Ідзеш і спатыкаешся. Спаць хочацца! Думала, век не высপлюся...

Муж Ромы Юльянаўны Альфонс Паўлавіч Лігорскі працаўаў у Славінскую кавалём. Хоць не дачуваў, за што на фронт не ўзялі, але быў надзіва дужым чалавекам.

У вайну Альфонс Паўлавіч карчаваў у вакольных лясах пні, паліў на вугаль для кузні, вырабляў дзёгаць для хатній патрэбі тутэйшым людзям.

У адзін з такіх дзён, на самым пачатку вайны, ішоў па лесе. Раптам чуе, нібыта ў тушчары хтосьці застагнай. Разгарнуў ельнік, а там паранены чырвонаармеец. Дачакаўся вечара, ускінніў нямоглага на плечы, перанёс у пуню. Калі чырвонаармеец стаў на ногі, каваль пераправіў яго ў лес. Тады якраз аб'явіліся на Прышыці партызаны.

Мінулі гады. Аднойчы ў Славінск завітаў вайсковец, перадаў кавалю прывітанне з Москвы і запрашэнне на сустрэчу з чалавекам, якога ўратаваў Альфонс Паўлавіч.

Чаму б Москву не паглядзеяць, падумаў каваль, і пачаў збірацца ў дарогу. Закалоў кабанчыка, купіў касцюм, боты.

На вакзале каваля сустрэў той жа вайсковец, які нядаўна заязджаў у палескую вёску. Тады яны паехалі ў нейкі дом, дзе ў сяброўскім застоллі сустракаліся ветэраны вайсковай часці. Там да каваля падышоў генерал і моцна абняў. Гэта быў той паранены чырвонаармеец.

Выявілася, у цяжкія ліпеньскія дні сорак першага, вырываючыся з акружэння, маладзенъкі лейтэнантскі выполносіў чырвоны сцяг часці, абматаўшыся ім пад гімнасцёркай. Але за Прышыцю трапіў у палон. Праз колькі дзён палонных загналі ў вагоны і кудысьці павезлі. Непадалёку ад станцыі Капшэвічы салдат, штурхнуўшы вартавога, сігнануў у кусты. Ужо далёка ад палатна нагнала яго пушчаная наўздангон куля.

Так каваль выратаваў чырвонаармейца, а заадно баявы сцяг часці. Невыпадкова адзін з суразмоўнікаў пасля назваў яго «славінскім Талашом».

...Пад час акунацыі жыў тут паліцай. Вадзілася за ім багата грахоў, і не выпадкова вясковыя бабулі, молячыся на нач, прасілі на яго нябеснай кары. І яна збылася.

Паліцай меў звычку насыць чуні. Вешаў іх нанач на плот, ля веснічак. Неяк досвіткам, калі выпала першая паяруха, гэтыя самыя чуні ўздзеў на свае боты Альфонс і пакіраваў у Дара-

шэвіцкі парк. Там павымаў затворы з нямецкіх гармат ды ўтапіў у Прыпяці. А сам, пакуль спала варта, вярнуўся ў вёску. І чуні павесіў на ранейшае месца, ля паліцаевай хаты.

А раніцай у парку пачаўся перапалох. Па слядах немцы хутка знайшлі злымсніка і спраўдзілі праклённы вясковых цётак.

Такім ён быў, Альфонс Паўлавіч Лігорскі, муж Ромы Юльянайны.

Іхні сын, Анатоль, згадвае:

— Калі бацьку везлі, цяжка хворага, без надзеі на папраўку з Мінска, той раптам папрасіў:

— Стой, сыне. Дай я пад дрэвам пастаю. Даљбог, палягчэ...

Анатоль таксама не раз адчуваў палётку на души ад цяжкай хлебаробчай працы. Ён нарадзіўся пасля вайны і не зведаў жахаў, якія перажылі бацькі. І Славінск, і родную хату, і Прыпяць, што далёка бачна з высокага вясковага пагорка, згадвае з добрым пачуццём чалавечай радасці... Не заглухнене, не ўздзірване зямелька родная, а будзе шумець важкім коласам, славячы ма- зольныя руکі хлебароба...

Генадэй Пашкоў

### Героі — побач

Петрыкаўчане памятаюць немнага слоўнага, падцягнутага чалавека з вайсковай выпраўкай. І нямногія ведалі, што В. А. Малевіч — былы баявы лётчык, начальнік штаба авіяцыйнага палка, палкоўнік. За плячыма яго — Вялікая Айчынная вайна, вайна з імперыялістичнай Японіяй. Двойчы гарэў самалёт Васіля Малевіча, ён не раз быў паранены і кантужаны. Баявы шлях лётчыка адзначаны ордэнамі Леніна, Аляксандра Неўскага, двума — Чырвонага Сцяга, многімі медалямі.

Да канца жыцця В. А. Малевіч знаходзіўся ў страй. Быў старшыней партыйнай камісіі, узначальваў раённы савет ветэранаў вайны.

Двумя знакамі салдацкай доблесці — ордэнамі Славы II і III ст.,

іншымі ордэнамі і медалямі адзначаны шлях на вайне яе простага і сціплага працаўніка Ц. Д. Фурмана. Ён прайшоў ад Масквы да сцен Берліна. А колькі звычайных сялянскіх спраў зроблена працаўтymі рукамі ветэрана за паўстагоддзя пасля вайны ў родным калгасе, на сваім падвор'і!

У некалькіх войнах давялося ўдзельнічаць петрыкаўчаніну М. А. Цэлікаў. Юнаком змагаўся на грамадзянскай вайне супраць белапольскіх акупантаў, з 1930 г. ён кадравы вайсковец. За мужнасць і адвагу, прайяўленыя ў баях з нямецка-фашисткімі захопнікамі, маёр Цэлікаў быў узнагароджаны ордэнамі Леніна, Чырвонага Сцяга, Айчынай Вайны II ст., Чырвонай Зоркі, многімі баявымі медалямі.

В. С. Кузняцову давялося ўдзельнічаць у савецка-фінляндской вайне, у самым пекле яе баёў. Працаўваў на абаронным заводзе, карыстаўся бранёй, але рваўся на фронт, і ў кастрычніку 1941 г. стаў на абарону Масквы. Адсюль яго шлях лёг праз Харкаў, Курск да Польшчы і Чэхаславакіі. У канцы красавіка 1945 г. быў цяжка паранены, назаўсёды застаўся інвалідам, але ў мірным жыцці знайшоў сваё месца.

За баявия подзвігі В. С. Кузняцоў быў узнагароджаны ордэнамі Чырвона-га Сцяга, трymа — Айчынай Вайны, Чырвонай Зоркі, медалямі.

У складзе зводнага палка 3-га Беларускага фронту ўдзельнічаў у парадзе Перамогі 24 чэрвеня 1945 г. У. М. Еўстратоўскі. А да гэтага быў доўгі, неймаверна цяжкі шлях па вайне ад Смоленска і Масквы да Кёнігсберга, затым Далёкаўсходні фронт, Маньчжурыя і Карэя... У пасляваенны час У. М. Еўстратоўскі працаўваў намеснікам старшыні Капаткевіцкага райвыканкома, каля 30 гадоў узначальваў калгас «Шлях да камунізму». Да чатырох яго баявых ордэнаў, медалёў дабавілася не адна ўрадавая ўзнагарода за добрасумленную працу.

Героі жылі... Жывуць побач з намі, на адной вуліцы, у суседнім доме, і

часта з-за іх сціпласці, нежадання выказваць напаказ свае заслугі мы даведаемся пра іх баявия подзвігі толькі з жалобных некралогаў...

С. Л. Ільянкоў

### Нізкі паклон

Цёплым ліпеніцкім днём на вясковай вуліцы Міхедавіч спынілася машина з незнаёмымі нумарамі. Яе чакалі вяскоўцы, суседзі Пелагеі Міхайлаўны Акуліч. Міхаіл Рапапорт паведаміў надоечы, што наведае сваю другую маці.

...Тры сыны было ў Пелагеі Акуліч, трыв крывіначкі — Герман, Севасц'ян і Алеся. Усіх траіх забрала вайна, ні адзін не вярнуўся да маці з палёў бітваў. Але і гэтага, відаць, здалося мала крывавому молаху. Загінуў на фронце і муж, бацька яе сыноў, Ануфрый Акуліч. А восенню 1942 г. Пелагея Міхайлаўна ўсынавіла малалетняга партызана, яўрэйскага хлопчыка Мішу Рапапорта, які цудам застаўся жывым пасля карнай акцыі ворагаў у Курыццах.

Міша, юны партызан, быў на кватэрэ ў Пелагеі Міхайлаўны, калі атрад Балотнікава размяшчаўся некаторы час у Міхедавічах. У адну з непагодлівых начэй на партызан зрабілі налёт карнікі. Вартавыя своечасова заўважылі ворагаў, занялі абарону. Міша ў тым баю быў цяжка паранены ў нагу і ў руку, сышоў крывёю. Пасля бою, калі карнікі адступілі, яго, непрытомнага прынеслі сябры ў хату, дзе ён жыў, да Пелагеі Міхайлаўны. Яна вылечыла, выпеставала юнака, які стаў для яе сынам. Праводзіла ў бой, і зноў сустракала... Міхаіл Сямёновіч ніколі не забываў свою маці, якая замяніла яму родную.

В. Ф. Грыгор'еў

### Імёнамі землякоў

На адным з пасяджэнняў выканкома Лучыцкага сельсавета разгледжана пытанне аб прысваенні назваў вуліцам вёсак. Улічваючы пажаданні хлебаробаў калгаса «ХХ партз’езд», цэнтральная ву-

ліца вёскі Капцэвічы названа імем героя грамадзянскай вайны, байца пра сляўленай Будзёнаўскай арміі Мікалая Ігнатава. За герайм і адлагу, пра яўленыя ў баях, ён быў узнагароджаны ордэнам Чырвонага Сцяга № 27. Пасля грамадзянскай вайны Мікалай Ігнатав вярнуўся ў родную вёску і ўсё сілы аддаваў умацаванию савецкай улады, арганізацыі калгаса.

Дзве вуліцы вёскі Лучыцы названы прозвішчамі змагароў за савецкую ўладу, першага старшыні Лучыцкага валрэўкома Анікея Нашука і старшыні Лучыцкага валаснога камітэта Васіля Шаркова. Заснавальнікі савецкай улады ў воласці загінулі ад рук белагвардзейскіх бандытаў.

\* \* \*

У в. Шастовічы нарадзіўся ў 1955 г., закончыў тут школу М. А. Марціновіч, лейтэнант міліцыі, камандзір узвода ДАІ Мазырскага гараддзела ўнутраных спраў. 30 красавіка 1983 г. ён загінуў на баявым посту пры затрыманні асабліва небяспечных злачынцаў. Пасмяротна ўзнагароджаны баявым медалём. Іменем М. А. Марціновіча названа вуліца ў г. Мазыр.

### Узнагароды знаходзяць герояў

Пётр Ісаакавіч Папкоў у гады вайны фарсіраваў Днепр і Віслу, далей шлях ляжаў да Чэхаславакіі. Там салдат быў цяжка паранены. І ні адной узнагароды не атрымаў за цяжкую ратную працу... Але гэта было не так. Аднойчы прыйшло паведамленне з ваенкамата: вам трэба атрымаць узнагароду.

Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР узнагароджаны воіны, інваліды Вялікай Айчыннай вайны, якія не атрымалі адзнак за мужнасць і герайм у тых гады. П. І. Папкову быў уручаны орден Чырвонай Зоркі.

Доўгімі дарогамі вайны прыйшлі радавыя Аляксандар Бекун, Іван Марозька, Васіль Нецес, Мікалай Яўлаш. Былія воіны — сённяшнія хлебаробы

ўдастоены знакаў вышэйшай салдацкай доблесці — ордэна Славы III ст. Міхail Занкеvіч атрымаў медаль «За баявія заслугі».

С. М. Мікалаеў


### 50-годдзе славнай даты

30 чэрвеня 1994 г. Петрыкаўшчына святкавала 50-годдзе вызвалення раёна ад гітлераўскіх акупантаў. Светлае, радаснае свята на палескай зямлі, якога як збаўлення чакалі паўстагоддзя назад змучаныя трохгадовай акупацыяй жыхары раёна... Нялёгка яно далося і байцам Чырвонай Арміі, што амаль паўгода трывалі фронт на тэрыторыі раёна, і ўсяму населенніству, якому давялося амаль три гады пакутаваць пад каваным ботам акупантаў. Не раз абрушваліся карнныя экспедыцыі фашистаў, людзі трывалі жорсткія здзекі і катаванні — аб іх уцалелыя ахвяры з болем успаміналі ў кнізе «Я з вогненнай вёскі», а незадоўга да вызвалення на плечы жыхароў прыфрантавых вёсак лягло невыносным цяжарам бярэмя ваенных дзеянняў...

Цярпілы народ жыве тут, толькі ён ніколі не трываў ворага на сваёй зямлі і дружна ўстаў на партызансскую барацьбу ў гады мінулай вайны. Не пералічыць баявых дзеянняў партызан дзесяткаў партызанскіх атрадаў, якія дзеянічалі на тэрыторыі раёна. Сотні ўзарваных мастоў, тысячы кілометраў пашкоджаных чыгуначных пунцей і ліней сувязі, шматлікія дыверсіі, раз-

громленыя варожыя гарнізоны. Гераічная зямля, і такі ж непрыміримы, мужны яе народ. Многа герояў вырасціла Петрыкаўшчына, сярод якіх Героі Савецкага Саюза І. Е. Самбук, А. Я. Ліпуной, А. П. Даніліцкі, С. Я. Сцяпук, Ф. А. Малышаў, кавалеры ордэна Славы трох ступеняў У. І. Мотуз і Р. Я. Кароль. Знайшлі славу на петрыкаўскай зямлі прадстаўнікі іншых нацыянальнасцей — Героі Савецкага Саюза таджык Ф. Ахмедаў, рускі Р. А. Такуеў, украінец М. П. Чалы, славак Ян Налепка.

Гераічны, баявы край... Аб гэтым яшчэ раз напомнілі ўдзельнікі святкавання юбілейнай даты на Петрыкаўшчыне ў чэрвені 1994 г. На ўрачыстасці прыехалі ўбеленыя сівізной ветэраны з усіх канцоў былой неабсяжнай краіны — з Масквы і Пецярбурга, Мінска і Брэста, Гомеля і Пінска, Адэсы і Кемерава... Над імі, як і паўстагоддзя назад, чырвоныя сцягі, з якімі яны ішлі ў бой і перамагалі, у думках, ва ўспамінах — будні вайны, баі, горыч адступлення і радасць перамог, таварышы, якія навечна засталіся на месцых баёў... Нямнога іх засталося жывых, але для кожнага тыя герайчныя дні настолькі свежыя ў памяці, быццам былі заўчора, калі воіны ішлі ў бой з такой рапушчасцю і адчаем, нібы гэта быў іх родны горад, дзе чакалі вызвалення роднай і блізкія... Так яно і было. Яны ваявалі за сваю бацькаўшчыну, за сваю родную зямлю і не



Былія партызаны М. М. Папоў, У. І. Кулак, П. М. Астапчук, П. М. Добаш, А. Ф. Шлята, П. І. Літоўскі, М. М. Жэжац



Кавалер ордэна Славы трох ступеняў У. І. Мотуз

шкадавалі дзеля гэтага свайго жыцця. Петрыкаўчане ж ішлі ў бой з лютым ворагам у іншых, далёкіх краінах, і аддавалі сваё жыццё як за свой, за родны край. Звыш шасці тысяч землякоў не вярнуліся з тых крывавых бітваў, назаўсёды засталіся ў сырой зямлі чужбіны.

На ціхую ваду Прывітці апускаецца вянок — ушанаванне загінуўшых маракоў Дняпроўскай ваеннай флатылі, адно з падраздзяленняў якой вёў у бой Герой Савецкага Союза малодшы лейтэнант Мікалай Чалы і менавіта тут, каля Даращэвіч, здзейсніў свой герайчны подзвіг. Кветкі да падножжа мемарыялу ў парку над ракой у Петрыкаве, да помніка дзеду Талашу, гірлянды на брацкія магілы воінаў, якія аддалі сваё жыццё за вызваленне Петрыкаўшчыны і пахаваны ў Багрымавічах і Петрыкаве, Гарадзішчы і Беседках, Хусным і Церабаве, Піцічы і Баянаве. Мінuta маўчання... Яна — даніна памяці герайчным абаронцам Петрыкава ў ліпені 1941 г., тым, хто не скарыўся ворагу і падаўся ў партызанская ат-

рады, склаў галаву ў час баявых аперацый і дыверсій, пакутнікам Беразнякоў і Сялюціч, Хвойні і Людзвінова, герайчным воінам Чырвонай Арміі, якія стрымалі фронт і раптучым штурмам разам з маракамі Дняпроўскай флатылі авалодалі Петрыкавам і вызвалілі раён...

В. Р. Феранц

### ВЕТЭРАНАМ ВАЙНЫ И ПРАЦЫ

І нашы сілы каласілі,  
Давалі спелыя плады.  
Ці ж толькі дрэва пасадзілі?  
Мы павышчвалі сады.

Сыноў, дачок пагадавалі,  
Падніяць унукоў памаглі —  
Няхай іх вабяць тайны далі  
І росквіт шчодрае зямлі.

На старасці свабоднай крыху —  
Нахлынне спраў крыху спыло:  
Пара ўжо мемуарыць книгу,  
Дзе б зерне мудрасці было.

Карысна будзе і цікава  
Нашчадкам нашым паглядзець  
У побыт наш, у нашы справы,  
У плынъ адпененых падзеяў.

У нашай старасці так хмарна...  
Плывуць, як воблакі, гады.  
Я рад, што мы жылі не марна,  
Пакінулі свае сляды.

Васіль Голуб

Я зноў па вёсцы нашай кроучу  
Гляджу на хаты — зоркі, зоркі...  
Хаціні з выглядам сіроым  
Глядзяць на свет самотна-горка.  
Расце ў зямлю па вокны хата  
І плот удовін падапёрты.  
Мінающе дні, нібы расплата,  
Пад прамяністай зорнай зоркай.  
Вайны мінулае ўдомы!  
Вы, як жывыя абеліскі.  
І клоніць цяжар стопудовы  
Схіліць паклон вам самы нізкі.

Уладзімір Літвін

Светла ад верасу ў лесе —  
светла ад думак і мне.  
Нібы ў маленстве ці ў сне,  
светла ад верасу ў лесе.  
Вось чаму гэтак імкне  
срэца маё на Палессе!  
Светла ад верасу ў лесе —  
светла ад думак і мне.

Ходзяць па пожні буслы —  
жытага парою прыбрана.  
Поле пакуль не ўзарана,  
ходзяць па пожні буслы.  
Ходзяць па пожні буслы —  
жытага парою прыбрана.  
Пачарнела на клёнах лістота —  
залатою нядайна была.  
Стала меней навокал святла:  
пачарнела на клёнах лістота.  
Неспадзейна душу абліяла  
маяу стомленасць і адзінота.  
Пачарнела на клёнах лістота —  
залатою нядайна была.

Алесь Лісіцкі

### Росквіт Навасёлак

З кожным годам прыгажэе, добраўпрадкоўваеща вёска Навасёлкі, цэнтральная сядзіба саўгаса «Навасёлкі». Населены пункт — адзін з прыгажэйшых на Палессі. Тут пабудаваны становая, універмаг, трохпавярховая сярэдняя школа, лазня, швейнае атэлье, Дом культуры. Многія рабочыя і служачыя гаспадаркі жывуць у кватэрах з усімі выгодамі. У конкурссе на лепшую забудову калгасных і саўгасных вёсак у 1972 г. Навасёлкі ўдастоены дыплома Усесаюзнай выстаўкі дасягненняў народнай гаспадаркі.

І. У. Друк

### Завод на Прывяці

Найбольш буйное і, безумоўна, самае старое прадпрыемства ў раёне — суднабудаўніча-суднарамонтны завод. Драўляныя судны — лодкі, баркі, дубы — тут, на беразе Прывяці, будавалі яшчэ ў XVIII ст. Ужо тады петрыкаўчане вызначаліся майстэрствам будаваць плыўчыя сродкі. З дубу, ясеню, асіны плавалі дошкі, брусы, судны, зробленыя па заказу на верфі ў асноўным купшоў, плавалі па Прывяці, Дняпры, даходзілі да Чорнага мора.

У савецкі час будаўніцтва драўляных рачных суднаў было даручана прамкааперацыі «Чырвоны суднабудаўнік», якая падпариадкоўвалася «Лесдрэухімсаюзу». На змену ручной працы пачалі паступаць механізмы, станкі. Са стапеляў сходзілі больш буйныя

судны і баркы змяшчальнасцю да 150 і 200 тон. У 1935 г. суднаверф быў адзначана Дыпломам I ступені ВДНГ СССР. Тут працавала каля 500 работчых. Майстэрствам і вопытам вызначаліся Л. Бабіч, С. Дзечка, М. Чарнобылец, Д. Будовіч, А. Дзечка, С. Радзько, А. Будовіч.

У гады вайны нямецка-фашысцкія захопнікі спрабавалі наладзіць работу майстэрні, але беспаспяхова, за ўвесь час акупацыі на ваду былі спущчаны ўсяго три баркы.

Пасля вызвалення раёна рабочыя суднаверфі выконвалі ваенныя заказы, толькі да пачатку 1945 г. на ваду было спущчана пяць катэраў. У 1947 г. майстэрні перададзены Верхнедняпроўскуму басейнаваму ўпраўленню. Хутка пачаўся выпуск і рамонт металічных суднаў і барж. Быў уведзены ў эксплуатацыю новы элінг. Тут будавалі брандвахты, баркы і іншыя самаходныя і несамаходныя судны, якія ішлі ва ўсе рэспублікі краіны.

Завод у апошнія гады рэканструяваліся, аснашчаліся новым абсталяваннем. Пабудаваны блок цэхаў. Выпускаюцца грэйферы, баркы тэнтавыя і нафтаналіўныя. Сёння гэта сучасны тэхнічна абсталяванный завод, перайменаваны ў суднабудаўнічы-суднарамонтны. Выпускаюцца і рамантуюцца баркы, грэйферы, лябёдкі. Тут працуе звыш 200 чалавек.

Р. Ф. Васілевіч

\* \* \*

А небакрай рукою не дастаць  
Хоць кінеш вёрсты за спіною,  
І дум абуджаная раць  
Звініць напятай цецівою.

Не заначаеш ля кастра —  
Шалёны баль на раздарожкы.  
Лісток распіятых на вятрах  
Ляціць у свет трывожны.

Ступлю за прывідны парог —  
Шпурне бярэмак ценяў вечар  
І Млечны Шлях вазьму на плечы  
На сумных ростанях дарог.

Міхась Селех

**КАЛГАСЫ І САЎГАСЫ ПЕТРЫКАЎСКАГА РАЁНА, НАСЕЛЕНЫЯ ПУНКТЫ,  
КОЛЬКАСЦЬ У ІХ ГАСПАДАРАКІ ЖЫХАРОЎ (1 студзеня 1995 г.)**

**Калгасы**

«Бальшавік» — в. Курыцічы  
 «Новы шлях» — в. Кашэвічы  
 «Зара» — в. В. Сялюцічы (выдзеліўся з калгаса «Перамога» ў 1991 г.)  
 Імя Калініна — в. Залессе  
 «Чырвоны будаўнік» — в. Слабада  
 Імя Леніна — в. Конкавічы  
 «Міхедавічы» — в. Міхедавічы (выдзеліўся з саўгаса «Заветы Ільіча» ў 1991 г.)  
 «Перамога» — в. Грабаў  
 «Прагрэс» — в. Н. Галоўчыцы (выдзеліўся з саўгаса «Навасёлкі».  
 «Шлях да камунізму» — в. Лучыцы  
 «40 гадоў Кастрычніка» — в. Піці

**Саўгасы**

«Галубіцкі» — в. Галубіца  
 «Брынёў» — в. Брынёў (выдзеліўся з саўгаса «Ляскавічы» ў 1990 г.)  
 «Заветы Ільіча» — в. Бабунічы  
 «Камаровічы» — в. Камаровічы  
 «Капаткевічы» — г. п. Капаткевічы

«Ляскавічы» — в. Ляскавічы  
 «Мышанка» — в. Мышанка  
 «Навасёлкі» — в. Навасёлкі  
 «Петрыкаўскі» — г. п. Петрыкаў  
 «Прыпяцкі» — в. Вялаўск  
 Імя Ульянава — в. Колкі  
 «Чалюшчавічы» — в. Чалюшчавічы  
 Сельская гаспадарка Петрыкаўскага раёна спецыялізуеца ў мяса-малочным напрамку, пашыраны пасевы збожжавых, бульбы, цукровых і кармавых буракоў.

У 1995 г. у раёне дзеянічалі прадпрыемствы лясной, дрэваапрацоўчай, харчовай, будаўнічай прамысловасці; заводы: суднабудаўнічы-суднарамонтны, сценаўных блокаў, для сушкі агародніны, керамітавы, цагельны, хлебабулачных вырабаў; камбінаты — будаўнічых матэрыялаў, бытавога абслугоўвання, лягас, райаграпрамтэхніка, акцыянернае таварыства «Малочныя прадукты», аграрна-камерцыйная фірма «Усход», камерцыйная фірма «Сантана», малая прадпрыемства «Прамень», «Надзея», «Полі».

Назва вёскі	Колькасць гаспадарак	У тым ліку		
		колькасць жыхароў	праца- здольныя	дзеці
<b>Бабуніцкі сельскі савет</b>				
в. Бабунічы	242	717	317	226
в. Міхедавічы	282	636	252	100
в. Палессе <sup>1</sup>	22	34	8	1
в. Падозбін	1	2	—	—
в. Барычай	19	44	10	5
в. Касішча	23	35	7	—
в. Сотнічы	40	80	34	7
в. Саснавец <sup>2</sup>	15	28	6	2
<b>Грабаўскі сельскі савет</b>				
в. Грабаў	243	610	243	174
в. Бярозаўка	43	67	15	2
в. В. Сялюцічы	118	303	135	67
в. М. Сялюцічы	46	86	17	1
в. Рабка	14	32	10	3
в. Церабен	2	3	—	—

<sup>1</sup> Да 1964 г. — Падканаплішча.

<sup>2</sup> Да 1964 г. — Манастыр.

## Галубіцкі сельскі савет

в. Галубіца	288	684	295	181
в. Славінск <sup>3</sup>	54	101	24	9
п. Славінскі	23	49	17	9
в. Вышалау <sup>4</sup>	117	227	73	29
в. Турок <sup>5</sup>	189	388	127	57
в. Рубча <sup>6</sup>	95	201	85	23

## Колкаўскі сельскі савет

в. Колкі	277	785	331	257
в. Сякерычы	129	285	110	67
в. Зублішча	45	84	36	8
в. Брады	26	52	15	1
в. Дуброва	18	24	1	—

## Камаровіцкі сельскі савет

в. Камаровічы <sup>7</sup>	346	891	370	227
в. Боркі	34	82	30	14
в. Бельы Пераезд	20	35	6	1
в. Замосце	17	27	9	—
в. Фаставічы	132	265	82	47
в. Бобрык	121	227	79	26

## Конкавіцкі сельскі савет

в. Конкавічы <sup>8</sup>	323	820	316	201
в. Міцуры	60	109	25	14
в. Аціркі	46	88	27	5
в. Слінкі	50	102	38	14
в. Адасі	34	71	19	7
в. Акрыёны	23	38	10	—

## Кашцэвіцкі сельскі савет

п. Кашцэвічы <sup>9</sup>	630	1737	539	
в. Кашцэвічы	96	176	50	

## Капаткевіцкі пасялковы савет

г. п. Капаткевічы <sup>10</sup>	1312	4130	2373	1245
в. Івалкавічы	141	290	109	21
п. Івахкавічы	39	72	14	1

<sup>3</sup> Фальварак памешчыка Кеневіча. Пасля зямельнай рэформы 1861 г. угоддзі адышлі па выка-наўчых актах сялянам в. Белены, Галубіца, Дарашэвічы, Снядзін. Землеўпарадкаванне праводзіў каморнік Славінскі.

У 1972 г. дадучана в. Слянзакі.

<sup>4</sup> Рыбакі стараліся пыльцы вышыя па Прывіці – чым далей, тым большы, вышэйшы ўлоў.

<sup>5</sup> Назва вёскі так ішакш звязана з туркамі: першыми пасяленцамі на тутэйшых урадлівых землях быў быццам чалавек – выхадец з Турцыі; па другой версіі, на вясковых могілках пахаваныя вялікі турэцкі ваеначальнік. Тут шыроко бытуюць згадкі і легенды пра нядобрых ворагаў-туркаў.

<sup>6</sup> У дрымучыя, непраходныя лісіцы быццам высыпалі бунтароў, хто правініўся перад уладамі. Яны склі (рубілі) лес, будавалі жыллё... У 1870 г. сяляне в. Рубча валодалі 150 дзесяцінамі цэн-май і 254 нецэнімай зямлі.

<sup>7</sup> У 1974 г. дадучана в. Заполле; да 1981 г. у складзе сельсавета была в. Забінне (вымерла).

<sup>8</sup> Старажылы расказваюць: да Прывіці была пракладзена конка, бярвенне для сплаву падвозілі на конях, і прыстань называлася Конка (у дакументах XVII ст. – Канонкавічы).

<sup>9</sup> Расказваюць, раней сяліліся тут людзі на хутарах, на нізкіх мясцінах, якія штогод затапліваліся паводкай; кармы і харчовыя прыпасы захоўвалі на ўзвышшах у «каццах» і паступова перасяляліся туды.

Пасля пракладкі ў 1886 г. чыгункі Г. Кеневіч працягніў да станцыі з Капаткевіч вузкакалейку, пабудаваў лесапільна-бандарны завод. Чыгуначная станцыя, як і вёска ў трох кіламетрах, атрымала туго ж назыву.

<sup>10</sup> У 1974 г. у склад гарадскога пасёлка ўвайшлі вв. Вялікае Сяло і Усходняя.

ДА НАШЫХ ДЗЁН

в. 1-я Слабодка	134	296	101	64
в. Гарадзішча	30	57	12	2
в. Трэмля	50	113	54	22

Лучыцкі сельскі савет

в. Лучыцы	301	737	299	162
в. Хвойня	42	76	20	—
в. Капцэвічы	94	190	66	21
в. Беседы	32	54	11	—
в. Кашэвічы <sup>11</sup>	245	607	222	—
в. Дземенка	72	146	38	—
в. Старыца	22	42	7	—
в. Філатаўка	11	22	—	—
в. Чырвоны Пасёлак	11	20	—	—

Ляскавіцкі сельскі савет

в. Ляскавічы <sup>12</sup>	373	834	333	163
в. Брынег <sup>13</sup>	278	626	233	—
в. Баклань	71	126	35	—
в. Глінка	7	9	—	—
в. Даражэвічы	128	215	52	10
в. Молат <sup>14</sup>	20	44	10	7
в. Піліпона <sup>15</sup>	47	87	29	7
в. Паляжач-Гара	25	43	9	2
в. Серпі	9	18	3	1

Муляраўскі сельскі савет

п. Муляраўка	212	693	338	281
в. Куршпіцы	303	1093	404	278
в. Востраў	38	76	22	2
в. Забалацце	60	157	65	28
в. Людзвіноў	49	95	28	2
в. Коржайка	33	74	21	8
в. Смятанічы	190	479	225	77
в. Сядядня Рудня	80	175	75	27
в. Слабада	81	257	101	82
п. Слабада	42	99	28	23

Мышанскі сельскі савет

в. Мышанка	184	528	225	176
в. Церабаў	229	510	200	88
в. Новыя Капуры	74	117	38	10
в. Старыя Капуры	49	84	18	3
в. Беседкі	127	230	69	9
в. Баянаў	33	47	15	1

<sup>11</sup> 11.2.1974 г. далучана в. Яўсеевічы.

<sup>12</sup> Далучана в. Кабачок.

<sup>13</sup> У 1934 г. далучана в. Слянзакі.

<sup>14</sup> Як і Серпі, даніна захаплення новымі, рэвалюцыйнымі тэрмінамі, калі з хутароў у 30-я гады ствараліся вёскі.

<sup>15</sup> ...Типы местных промышленников, так называемые пилипоны, разъезжающие с огородными овощами и семенами, которые они так умеют приготовлять и выращивать на своих мастерских возделываемых полях и огородах; их лук, картофель и особенно огурцы известны по всему северо-западному краю... Пилипоны — потомки старинной раскольнической секты, получившей название от своего основателя Пилипа, они с давних пор переселились из Черниговской губернии на Мозырщину и занимаются исключительно огородничеством; ходят в огромных сапогах, смазанных дегтем, в черных поясковых шапках.

П. Шпилевский. «Мозырщина».

## Навасёлкаўскі сельскі савет

в. Навасёлкі <sup>16</sup>	619	1656	761	389
в. Аносавічы	28	59	24	4
в. Вапожычы	136	242	83	20
в. Рэкорд	33	52	6	2
в. Філіпавічы	46	195	55	20
в. Грабнікі	21	47	18	—
в. Новыя Галоўчыцы	126	361	175	128
в. Старыя Галоўчыцы	80	154	50	13
в. Праходы	66	133	45	18
в. Заброддзе	59	126	48	17
в. Клясаў	21	41	6	5
в. Млынок	35	54	9	3

Петрыкаўскі сельскі савет<sup>17</sup>

в. Макарычы	340	769	298	134
п. Ільі <sup>18</sup>	64	162	60	40
в. Слянзакі	18	36	10	4
в. Беразнякі	5	11	2	—
в. Аголічы	108	220	79	44
в. Свабода	38	74	28	9
в. Аголіцкая Рудня	59	132	47	27
в. Першамай <sup>19</sup>	14	23	2	1
в. Бяланавічы	118	247	90	22
в. Навасёлкі	51	91	26	1
в. Майсеевічы	114	207	65	8
в. Чарноцкае	24	62	23	16
в. Вялаўск	215	558	226	140
в. Шастовічы	77	146	43	10
п. Шастовічы	59	108	28	8

## Піцікі сельскі савет

в. Піч	398	1209	536	350
в. Хуснае	119	240	64	26
в. Багрымавічы	108	187	32	1
в. Млынок	45	89	26	4
в. Бабрэчча	75	145	31	5
в. Рог	162	371	146	37
в. Радкаў	46	109	33	19

## Снядзінскі сельскі савет

в. Снядзін	169	336	185	44
в. Мардзвін	95	167	49	9
в. Белін	35	56	9	1
в. Таргашын	13	19	2	—
в. Судзібар	4	7	3	—

## Чалюшчавіцкі сельскі савет

в. Чалюшчавічы <sup>20</sup>	223	829	386	194
в. 2-я Слабодка	130	311	96	64
в. Чырвоная Горка	39	82	19	20
в. В. Поле	41	74	19	—
в. Залессе	209	520	190	112
в. Дуброва	45	86	18	3

<sup>16</sup> 11.2.1974 г. далучана в. Гурыны.<sup>17</sup> З 1969 г. у межах горада знаходзіща в. Белка.<sup>18</sup> У 1964 г. далучаны вв. Бобрык і Буды.<sup>19</sup> Да 1964 г.—Гараваха.<sup>20</sup> 11.2.1974 г. далучана в. Перабітая Гара.

## Цяпло роднай зямлі

Вясной, калі вецер і дождж сагналі з палёў снег, па Прыпяці з гулам і трэскам праішоў крыгаход, над Петрыкавам кружыліся два лебедзі. Відаць, птахі шукалі месца гняздоў. Але з вышыні яны бачылі горад са шматпавярховымі гмахамі жылых дамоў, дымнымі трубамі кацельняй, у цэнтры блішчала макаўка царквы, і толькі на ўскрайніне, калі цагельнага завода, зіхацелі лістэркі залітых вадою глубокіх кар'ераў. Лебедзі селі адпачыць пасля дальняй дарогі. Тут ля берага цэльмі днямі таўкліся дзеци. Птушак частавалі хлебам. Яны даверліва прымалі гасцінцы, але месца гтага ім не спадабалася. Пары лебедзяў патрэбен быў спакойны куточак, каб зрабіць гняздо, а кар'еры побач з дарогаю. І яны паліцелі далей... Іх бачылі ў адным, затым у другім краі раёна. Лебедзі нідзе доўга не затрымліваліся, ляцелі далей. Усюды вёскі, людзі, палі, трактары на іх. Не знаходзілі птушкі спакою...

Дзе ж яны ўрэшце рэшт спынліся?.. Адправімся ў падарожжа ўслед за лебедзямі праз усю Петрыкаўшчыну.

...Па дарозе да цэнтра саўгаса імя Ульянава, на самым паўднёвым краі раёна, сустрэлася толькі адна вёска. Яшчэ некалькі дзесяцігоддзяў назад там, дзе абапал дарогі раскінулася роўнідзь палёў і сенажацей, гібела непраходнае балота. Саўгас узняўся на меліяраваных землях. Было асушана больш як 2000 гектараў тарфянікаў і яшчэ калі 400 гектараў чакаюць сваёй чаргі. Гаспадарка ўпэўнена трymае першынство ў раёне па вытворчасці мяса, тут збіраюць ураджай збожжавых і тэхнічных культур большыя, чым у іншых гаспадарках раёна. Пабудаваны адзін з буйнейших комплексаў буйной рагатай жывёлы. Цэнтр гаспадаркі хутчэй нагадвае пасёлак гарадскога тыпу: цэлы комплекс культурна-сацыяльных установ, адмысловы Дом культуры, універсальны магазін, побач прадуктовыя крамы. Пасёлак, прыгожа застроены катэ-

джамі з усімі выгодамі. Людзі ўпарты, трymаюцца за саўгас, ахвотнікаў пайсці ў фермеры амаль не знайшлося. Тут талакою пераадольваюць цяжкасці. Высокая культура земляробства, навуковыя методы работы даюць магчымасць атрымліваць максімальная вынікі, гарантуюць людзям працоўную занятасць. На закінутых фермах у малых вёсках пачалі гадаваць коней. Тут іх цэлы табун — больш 50 голоў. У саўгасе адна з буйнейших пасек раёна.

Сярод буйнейших гаспадарак раёна — саўгас «Капаткевічы». Тут таксама тарфянікі — бязмежныя палі, на якіх вырошчваюцца багатыя ўраджай траў. Гаспадарка вядома сваёй мэтанакіраванай работай па селекцыі жывёлы, на паліх укаранёна сістэма севазвароту, якая дае магчымасць атрымліваць збожжа столькі, каб забяспечыць і ўласную грамадскую жывёлагадоўлю і штогод прадаваць дзяржаве 600—800 тон.

Але першынец сярод саўгасаў, якія выраслі на тарфяніках, — саўгас «Навасёлкі». Першаадкрыўальнікам асвялення беларускіх багнаў называюць былога яго дырэктара Аркадзія Сцяпанавіча Паraphневіча. З самага пачатку асвялення забалочаных зямель узяты курс на тое, каб людзі ў саўгасе жылі ва ўмовах, прыбліжаных да гарадскіх. Цэнтральная сядзіба забудавана двухпавярховымі жылымі дамамі з цэнтральным ацяпленнем і каналізацыяй. Ёсць разнастайныя магазіны, тут адна з лепшых у раёне сярэдняя школа, дзіцячы сад.

Гаспадарка славіцца высокай культурай кормавытворчасці, у аснове якой — кукуруза. Вырошчваюць яе на зерне, нават у неспрыяльнія гады збіраюць не менш 50 цэнтнераў зерня з гектара.

Калгас «Прагрэс» — суседня з Навасёлкамі гаспадарка. Нядайна Новыя Галоўчыцы былі аддзяленнем саўгаса. Ноўы калгас пайшоў па іншым, сучасным шляху арганізацыі працы, тут уяўлі так званую долевую сістэму, што дае магчымасць калгаснікам атрымліваць

працэнты на зароблены рубель і дывідэнды за прыбытак калгаса. На сучасны лад пераабсталёўваючы фермы, вядзецца будаўніцтва гаспадарчых пабудоў і жылля.

Па суседству — саўгас «Чалюшчавічы». Па вуліцах вёсак, да ўсіх ферм і гаспадарчых памяшканняў пракладзены асфальт. З году ў год павышающа вытворчыя паказчыкі, расце даврабыт рабочых саўгаса.

Самая аддаленая гаспадарка раёна — саўгас «Камаровічы», узорны па захаванні тэхналогіі паліевых работ. Ад Камаровіч без цяжкасцей можна трапіць у калгас «Міхедавічы», таксама нядаўна ўтвораную гаспадарку на базе саўгаса «Запаветы Ільіча». Славіцца яна свінафермай. Падтрымліваецца сувязь з навуковымі ўстановамі рэспублікі. Умела змаглі скарыстаць багацце вадаёмаў у калгасе «Шлях да камунізму», якія пакрыты нібы белым снегам — тут

вырошчваюць тысячи качак і гусей.

Шмат няпростых праблем паўстала перад праўленнем, усімі працаўнікамі калгаса «Новы шлях». Каб выжыць ва ўмовах рыначных адносін, трэба падцягнуць усе галіны вытворчасці, пачынаючы з паліводства, і задача гэтая паспяхова вырашаецца.

Высокай культуры земляробства вызначаеца заўсёды калгас імя Калініна. Плошчы яго ўгоддзяў адносна невялікія, але па многіх агратэхнічных пытаннях сюды едуць пераймаць вопыт па вырошчванні хлеба і іншых культур.

Нялёгкая спадчына дасталася саўгасу «Запаветы Ільіча». Цяжкім грузам на плячах яго вісіць вялізны комплекс, праўда, пакуль недабудаваны, разлічаны на 12 тысяч свіней — водгук быў гігантоманіі. Такі разлік, магчыма, у свой час меў рацыю, пакуль дзяржава забяспечвала камбікармамі. Цяпер саў-



Былія партызаны 125-й брыгады на сустрэчы ў Капаткевічах: І. І. Каліцька, Ц. Ц. Ганусевіч, Я. З. Ярота, Е. М. Кузьміч, І. Д. Ветраў, Ф. Д. Кудравец, Р. В. Цылько, А. І. Цалка

гас застаўся сам-насам з комплексам, і ўсе праблемы трэба вырашыць сваімі сіламі. Вось і ломяць галаву не толькі ў саўгасе, але і ва ўпраўленні сельскай гаспадаркі, на якіх парытэтных асновах стварыць кааперацыю па забеспячэнні комплекса кармамі, каб гадаваць калі не 12, то хаты б 6 тысяч свіней? Саўгас моцны ўраджаямі і стабільнымі паказчыкамі ў жывёлагадоўлі. Гэта адзіная ў раёне гаспадарка, дзе будуеца сучасная тыпавая спартыўная зала.

У новабудоўлях калгас «Бальшавік». Ёсьць лесапілка, свая будаўнічая брыгада. Узводзіцца новыя механічныя двор, жыллё...

Найбольш аддаленая з прырэчных гаспадарак — саўгас «Мышанка». Тут па-сапрайднаму клапоцяцца аб людзях, іх дабрабыце, умовах працы, і гэта знаходзіць водгук у справах саўгаса.

Калгас «40 год Кастрычніка» па праўзу называюць школай перадавога вопыту. Тут працуюць курсы падрыхтоўкі механізатарапаў на базе механічных майстэрняў, школа эканамічных ведаў, дзе распрацаваны прынцыпова новыя ўмовы акцыянернага гаспадарання, школа кааператываў. Замест традыцыйных брыгад створаны самастойныя гаспадарчыя падраздзяленні на аснове самаакупнасці.

Першымі ў раёне сталі вырошчваць сою хлебаробы калгаса імя Лепіна. Ноўвая культура стала добрай асновай кармавой базы, дапамагла ўзняць жывёлагадоўчую галіну, папоўніць калгасную касу. Калгас з'яўляецца базавай гаспадаркай па вытворчасці соі.

Штогод Прыпяць сваімі разлівамі вырабоўвае мужнасць і цярпенне працаўнікоў саўгаса «Прыпяцкі». Затое нідзе не сустрэнеш такой раскошы — травы на заліўных лугах. Такое ж становішча і ў саўгасе «Петрыкаўскі». 20 гадоў назад у балоце Бахмат, куды нават кароў баяліся пускаць, каб не патанулі ў багне, былі распачаты меліярацыйныя работы. Цяпер на плошчы больш 500 гектараў выдатна растуць сеянія травы, дзякуючы дастатковай колькасці кармоў дасягнуты добрыя поспехі ў жывёлагадоўлі.

Непадалёку ад Петрыкава — калгас «Чырвоны будаўнік». Тут паспяхова ўкараняеца новая сістэма арганізацыі працы на аснове арэндных адносін, вырошчваюцца найбольш перспектывныя гатункі бульбы, на фермах — поўная механизация. За апошнія гады калгас стаў адной з найбольш моцных гаспадарак раёна.

У асаблівым становішчы знаходзіц-



Раённы раддом



Старэйшы механизатар калгаса «Перамога»  
Л. І. Рудаўскі


ца саўгас «Галубіцкі». Частка ўгоддзя ў яго — на правым беразе Прыйп'яці, другая частка — на левым. У час палявых работ — жніва ці касьбы, уборкі бульбы ці пасяўной — пагружаецца тэхніка на паром — і на другі бок ракі. Там у палявым лагеры тыднямі жывуць механизатары, паляводы. А ў час міжсезоння, калі паром не дзейнічае, трэба паклапаціца, каб не пакінуць жыхароў зарэчных вёсак без хлеба. Усе гэтыя пытанні паспяхова вырашаюцца, пра поспехі буйнейшага ў раёне саўгаса вядома далёка за яго межамі.

Саўгас «Брынёў» шэсьць гадоў назад быў аддзяленнем саўгаса «Ляскавічы». Цяпер гэта самастойная гаспадарка, але гаспадарчыя і добрасуседскія сувязі не губляюцца. Часта выручаюць адзін другога тэхнікай, насеннем, кармамі, tym больш што ў «Ляскавічах» ёсць свая

навуковая лабараторыя. І на самым краі раёна размісціліся ўгоддзі калгасу «Перамога» і «Зара». Менавіта ў «Перамозе» адзін з найбольш буйных жывёлагадоўчых комплексаў раёна, пабудаваны вялікі пасёлак для перасяленцаў з Чарнобыльскай зоны. Нямала праблем у калгасе з меліяраванымі землямі. Не хапае сродкаў на ремонт асушаных і цяпер зноў забалочаных зямель, яшчэ цяжэй рамантаваць новыя дамы, якія па недагляду праектантаў размешчаны на балоце... Калгас «Зара» здаўна быў месцам практичных семінараў спецыялістаў раёна і вобласці па ўзорным доглядзе маладняку буйной рагатай жывёлы. Дойны статак тут пастаняна абнаўляеца лепшым, элітным ремонтным маладняком, поспехі калгаса ў галіне жывёлагадоўлі значныя і стабільныя.

Петрыкаўскі раён у асноўным сельскагаспадарчы, на сяле пражывае звыш 60 працэнтаў насельніцтва. 11 прамысловых прадпрыемстваў, на якіх працуе каля 1500 чалавек. Асноўныя — керамзітавы завод, для сушки агародніны, камбіормавы, суднабудаўнічы-суднарамонтны, цагельны. Дзейнічае рыбагас «Трэмля», на месцы былога малочнага завода створана акцыянернае таварыства «Малочныя прадукты». Працуюць камбінат будаўнічых матэрыялаў, заводы «Авангард» і сценавых блокаў. За год прадпрыемствамі раёна выраблена 975 т масла, 2300 т малочнай прадукцыі, 4600 тыс. умоўных бляшанак кансерваў, каля 90 тысяч кубаметраў керамзіту, вырашчана каля 260 тон рыбы, пушчана на ваду нафтабаржа, выраблена 25 тыс. кубаметраў блокаў, больш за 16 мільёнаў штук цэглы. Дзейнічаюць будаўнічыя арганізацыі — МПМК-110, ПМК-4, дарожна-будаўнічые ўпраўленне, ПМК-67 і ПМК-109. У гэтых арганізацыях занята каля тысячы чалавек. З 1971 г. у раёне пачало працаваць гаспадарча-разліковае будаўнічые ўпраўленне, з 1991 г. рэарганізаванае ў малое прадпрыемства «Петрыкаўрамбуд».

У 1964 г. узведзены трохпавярховы



Фізкультурна-аздараўленчы цэнтр у Петрыкаве

цагляны будынак сярэдняй школы ў Капаткевічах. Гэта было вікарыйстана для таго, каб адмовіцца ад навучання дзяцей на беларускай мове. Дзве школы, якія існавалі ў 50-я — пачатку 60-х гадоў, беларуская і руская, былі аўяднаны ў адну рускую школу.

У 1972 г. у Капаткевічах налічвалася 2,6 тысячы жыхароў. На 1 студзеня 1995 г. іх стала 4130. У пасёлку зарэгістравана 26 шлюбоў, нарадзілася 45 дзяцей — значна менш, чым памерла за гэты час.

У Капаткевічах знаходзяцца будаўнічыя арганізацыі — ПМК-4, ПМК-67, ПМК-109, завод жалезабетонных вырабаў, хлебапякарня, цэх Петрыкаўскага дрэваапрацоўчага камбіната, участак раённага аўяднання «Сельгасхімія», лясніцтва і дрэваапрацоўчы цэх Петрыкаўскага лягаса, саўгас «Капаткевічы», кормпрадпрыемства «Пціч», участак раённага вытворчага аўяднання жыллёва-камунальнай гаспадаркі, лінейна-тэхнічны ўчастак, аптэка, Дом культуры, кінатэатр, сярэдняя школа, дапаможная школа-інтэрнат, Дом піянераў, два дзіцячыя садкі, аддзяленне сувязі з філіямі ашчаднага банка, каля дзесятка дзяржаўных ма-

газінаў. На пачатку 90-х гадоў з'явіліся прыватныя кіёскі, узnavала дзейнасць царквы.

За апошнія гады ў раёне пабудавана тры школы, восем амбулаторый, два Дамы культуры, фізкультурна-аздараўленчая зала ў Петрыкаве, пяць магазінаў, заселена звыш 2 тыс. новых кватэр. Працягваецца будаўніцтва жылля для перасяленцаў з Чарнобыльскай зоны. Пракладзены дарогі паміж аддаленымі вёскамі Востраў, Дземенка, Аголічы, Бобрык і дарогі ад іх цэнтральных сядзіб гаспадарак. Ва ўсіх буйных населеных пунктах раёна дзейнічаюць ФАПы, амбулаторыі, у Навасёлках, Ляскавічах, Петрыкаве і ў Капаткевічах, дзе здадзены ў эксплуатацыю новы корпус, — бальніцы на 365 ложкаў. У 1994 г. здадзены ў эксплуатацыю радом. Пры ЦРБ дзейнічаюць аддзяленні рэанімацыі, зубапратэзавання, пералівання крываі.

У раёне налічваецца 23 сярэдняе школы, 13 базавых, дзве специшкілы, восем пачатковых, ДЮСШ, 26 дзіцячых садкоў, два Дамы піянераў, клуб «Юны марак», два навучальна-вытворчыя камбінаты, дзейнічае вочна-завочная школа. За партамі ў раёне каля

сямі тысяч вучняў, якіх навучаюць 806 педагогаў. Кандыдацкую дысертацыю па філагогіі абараніў дырэктар Капаткевіцкай СП А. В. Солахаў. Архентуеца на самыя апошнія дасягненні педагогічнай навукі С. Д. Мігай, настаўніца матэматыкі Навасёлкаўскай сярэдняй школы. Лепшы ў раёне школьны краязнаўчы музей стварыў разам з вучнямі настаўнік М. К. Селех.

Цяжкі ўчастак работы ў В. А. Якуцёнак, дырэктара Капаткевіцкай дапаможнай школы-інтэрната. Пад яе кіраўніцтвам педагогічны калектыв дапамагае знайсці месца ў жыцці дзецям, якіх пакрыўдзіў лёс.

У раёне працуе 51 бібліятэка, 46 клубных установ, чатыры дзіцячыя музычныя школы, адкрыты музей дзеда Талаша. Апошні час характэрны адраджэннем нацыянальных свят, абрадаў, рамёстваў. Традыцыйнымі сталі святы «Калядкі», «Гуцанне вясны», «Купалле». Аб гэтым расказваеца ў зборніку аб культурным жыцці раёна «Салаўіны бераг». У раёне шэсць народных калектываў і адзін узорны.

Далёка за межамі раёна вядомы Капаткевіцкі народны тэатр, які ўзначальвае Н. П. Алексіевіч. У рэпертуары яго — класіка і творы сучасных драматургаў. З канца 1994 г. тэатр мае сваё асобнае памяшканне. Сапраўдным ачагом культуры называюць капаткевіцкі Дом культуры, які ўзначальвае Ядвіга Суботка. Больш сотні фальклорных песень сабрала метадыст аддзела культуры Алена Міхайлаўна Буднік, рыхтуеца да выдания іх зборнік. Больш дзесяці песень на рахунку выкладчыкаў музыч-

най школы, самадзейных кампазітараў Георгія і Надзеі Кебецаў, напісаных на слова мясцовых аўтараў.

Вялікі творчы калектыв у літаратурным аб'яднанні пры Петрыкаўскай раённай газеце «За новыя рубяжы». У раёне і за межамі яго вядома творчасць старэйшага паэта Петрыкаўшчыны В. П. Голуба. З любою расказвае аб гісторыі роднага краю У. А. Брайм. Прывязна сустракаюць чытачы вершы электрыка Уладзіміра Літвіна, востра і злабадзённа гучаць сатырычныя творы Міхаіла Селеха. Любою да прыроды абуджае лірычнымі навеламі Уладзімір Пугач. Лепшыя творы мясцовых аўтараў выдадзены ў зборніках-альманахах пры раённай газеце — «Жыві, мая крыніца» і «Галасы Палесся» і іншых.

Петрыкаўскі край — рэдкі па сваёй прыгажосці. З высокай кручы Петрыкаўа відна сцяна спрадвечнай пушчы, дзе пачынаеца Прывяцкі ландшафтны запаведнік. Там можна сустрэць гурты дзікіх свіней, спакойна адчуваюць сябе ласі, казулі, бабры. Апошнім часам гасцівалі зубры.

...А як жа лебедзі? Яны не пакінулі раён. Аматар прыроды, настаўнік біялогіі Навасёлкаўскай школы У. М. Пугач паведаміў, што пара лебедзяў прыжылася непадалёку ад Ванюжыч на штучным вадаёме. Члены біялагічнага гуртка школы зрабілі для іх домікі, і ўжо восенню побач з дарослымі плавалі сем маладых лебедзяў.

Надышла пара, яны ўзняліся ў неба і паляцелі ў далёкі вырай...

І. Д. Самахвалав

## Змест

Да чытача . . . . .	17
Край палескі, край бацькоўскі . . . . .	19
Зямля нашых продкаў . . . . .	21
Сляды сівой даўніны . . . . .	21
Вечер гісторыі над Петрыкаўшчынай . . . . .	40
Сведчаць архіўныя дакументы . . . . .	65
Плешча Прышыць у берагі . . . . .	77
Час трывог і вышрабаванняў . . . . .	104
Чырванела зорка над краем . . . . .	110
Ішлі ў першых радах . . . . .	121
Заціхлі віхуры... . . . . .	142
Шляхам сацыялістычных пераўтварэнняў . . . . .	146
Документы рассказываюць . . . . .	153
Па рэйках ёалектывізацыі . . . . .	169
На плыні жыцця . . . . .	185
Ахвяры масавых рэпрэсій — бязвінна загінуўшыя землякі ў гады стаўніскага беззаконня . . . . .	195
Ішла вайна народная... . . . . .	212
Петрыкаўшчына партызанская . . . . .	222
Жыхары раёна, якія змагаліся з ворагам у партызанскіх атрадах, удзельнікі антыфашысцкага падпольля, загінуўшыя і прapaўшыя без весткі ў гады Вялікай Айчыннай вайны . . . . .	261
Пад каваным ботам акупантаў . . . . .	275
Мірныя жыхары, асобы, якія садзейнічалі падпольнаму і партызанскаму руху — ахвяры фашысцкага тэрору . . . . .	293
Свята са слязамі на вачах... . . . . .	345
Воины Красной Армии и партизаны, похороненные на территории Петриковского района . . . . .	366

У баях здабылі славу . . . . .	416
Воіны Чырвонай Арміі — землякі, якія загінулі і прапалі без весткі ў гады Вялікай Айчыннай войны . . . . .	432
На вызваленай зямлі . . . . .	551
Гонар і слава раёна . . . . .	568
З глыбокіх вытокаў . . . . .	589
Іх забраў Афганістан . . . . .	609
Зямля мая, маё Палессе . . . . .	611